

14 кастрычніка 1994 г.

№ 41 (3763)

Кошт 75 руб.

НЕБА ГОЙДАЕЦЦА, ЯК ВАСІЛЁК

Алесь ЖЫГУНОЎ: «Прашу Вас, Аляксандр Рыгоровіч, асцярожней, ашчадней, са словамі пра беларускі нацыяналізм -- дзе, у чым Вы яго бачыце? Асцярожней і пра маю родную мову, не кпіце, калі ласка, з мовы маёй маці, якая паверыла Вам, а сын якой пакуль Вам не верыць. Не «воссоединения» з Расіяй хочучь мае землякі, а нармальнага, прыстойнага жыцця ў незалежнай Беларусі...»

2--3

БЕЛАРУСЬ: TERRA REGIONAS

Андрэй КІШТЫМАЎ: «Перыяд падзелу і «пражывання» савецкай сацыялістычнай спадчыны на Беларусі, як і на ўсёй постсавецкай прасторы (СССР'аўскай), сканчаецца. Далей давядзецца жыць на свае сілы і сваім розумам. Жыць у незалежнай краіне мусяць вучыцца ўсе -- прэзідэнт і хатняя гаспадыня».

4

«НЕЛЬГА БЫЦЬ ТРОШКІ ЦЯЖАРНАЙ...»


Карэспандэнт «ЛіМа» М. ЗАМСКІ
гутарыць з віцэ-прэм'ерам
Кабінета міністраў
Рэспублікі Беларусь **У. ГАРКУНОМ.**

5, 12

НЯЗМЕНЛІВАЯ АНГЛІЯ

Вера РЫЧ: «Англійская мова перажыла проста-такі сапраўдную траўму, нанесеную ёй іншаземнымі заваёўнікамі, вынікам чаго з'явілася пераўтварэнне старажытнаанглійскай мовы ў ламаны дыялект падняволеных і ніжэйшых...»

14--15



НЕ КЛАСІКА... АЛЕ -- ПРЫГОЖА!

-- Бачылі прэм'еру?
-- ???
-- Тэатр музкамедыі паставіў «Шклянку вады»!
-- О, класіка! Трэба схадзіць: пэўна, незвычайнае нешта...
-- Схадзіць трэба. Але... Гэта не класіка. Гэта не славуты вадэвіль Скрыба. Гэта драматургія Рацэра і Канстанцінава. Паводле.
-- А, паводле... Уяўляю сабе. Адыёзная «касава» савецкая камедыя. Ды яшчэ на глебе класікі...

-- Ну, вы не маеце рацыі: гэта «ачышчаны» варыянт п'есы «Ваш ход, каралева!», прыняты да працы кампазітарам Уладзімірам Кандрусевічам ды рэжысёрам Барысам Уторавым. У выніку працы атрымаўся мюзікл. І, здаецца, што пры ўсіх «але» ён будзе-такі касавым.

-- Вы, відаць, наведаліся ўжо на 2-3 спектаклі, бачылі рэакцыю публікі, таму й мяркуеце пра ягоную «касавасць»?

-- На жаль, бачыў толькі адзін спектакль. Але першае ўражанне не заўсёды памылковае. Зрэшты, можа, і памыляюся... Ну, якія мае аргументы на карысць глядацкай цікаўнасці й цікавасці? «Класічная» крыніца сюжэта. Прыдворная інтрыга: малады прыгажун, тры жанчыны вакол яго (каралева, герцагіня ды юная драпежніца ў абліччы анёлка), побач -- спрактыкаваны палацавы палітык, які высноўвае з усіх падзей уласную кар'еру. Што адбудзецца? Чым скончыцца? Адвечныя абывацельскія пытанні, якія суправаджаюць прагляд «мыльнага» серыяла, нясуць з сабою ў тэатральную залу і прыхільнікі аперэты, якія не робяць розніцы паміж сваім улюбёным жанрам ды мюзіклам. Пра тое, што ў «Шклянцы вады» можа быць зусім не камедыйнае змесціва, наўрад ці хто задумаецца.

(Працяг на стар. 11)



МАЛАДОЕ ВІНО Ў СТАРЫЯ МЯХІ?

Каб набыць пэўны імідж, добрае імя, веру партнёраў дзяржаве, як і чалавеку, трэба доўгія гады, а страціць набывае можна ў адно імгненне. Яшчэ цяжэй вярнуць страчанае... Колькі гадоў таму Беларусь лічылася самай стабільнай краінай з былых рэспублік СССР і, адпаведна, самым надзейным партнёрам. У нашу эканоміку гатовыя былі ўкладваць свае грошы многія фірмы з заходніх дзяржаў. Сёння ж рабіць гэта можа толькі вар'ят. Па ўзроўні інфляцыі мы даўно абганілі ўсё, у тым ліку і Украіну. Але найбольшую шкоду прыносяць нам непрадказальныя, неспадзяваныя, непрадуманыя, а часам і проста незразумелыя крокі кіраўнікоў нашае дзяржавы, што гатовы, «задрав штаны», бегчы ўслед за Расіяй, абы толькі яна паманіла пальцамі, забывшы, што прысягалі на вернасць народу незалежнае Беларусі і абяцалі Міжнароднаму валютнаму фонду з дапамогай ягоных грошай працаваць тую ж незалежнасць. Заканчваюцца сто дзён пасля мацясягі, а наш прэзідэнт усё ніяк не вызначыцца: куды ж нам плыць — назад, у Расію, у хамут, альбо наперад — у Еўропу, на волю. Такое ўражанне, што ягонае сэрца за першы варыянт, розум — за другі. Беларусь чакае — што возьме верх.

ВІЗИТ ТЫДНЯ

Дэлегацыя Беларусі на чале з прэзідэнтам краіны А. Лукашэнкам пабывала ў Кіеве на ўрачыстасцях, прысвечаных 50-годдзю вызвалення Украіны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Наш прэзідэнт меў шмат важных сустрэч і быў шчодрым на інтэрв'ю і каментарыі. Ён прызнаў памылку, што Беларусь мала ўвагі ўдзяляла развіццю ўзаемаадносін з Украінай, спрабуючы «зайсці шчасце ў аднанні толькі Беларусі і Расіі». Сёння, па яго словах, трэба наладжваць больш цесныя кантакты паміж трыма славянскімі дзяржавамі. Здаецца, ніхто і не супраць гэтага, ёсць толькі тыя, каму не падабаецца ідэя «ўз'яднання».

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

«А. Р. Лукашэнка адыходзіць ад сваіх ранейшых рамантычных ілюзій, у ім бачна жаданне зрабіць нешта важнае, неабходнае для рэспублікі, — адзначаў на прэзентацыі аналітычнага даклада «Першыя прэзідэнцкія выбары ў Рэспубліцы Беларусь: асноўныя вынікі» дырэктар інстытута незалежных даследаванняў Нацыянальнага цэнтру стратэгічных ініцыятыў «Усход — Захад» Л. Ф. Заіка. На думку аўтараў даклада, у сённяшніх крызісных умовах адсутнасць рэформаў больш небяспечная для далейшага лёсу А. Лукашэнка, чым іх паслядоўнае ажыццяўленне. Аднак аўтары лічаць, што, паколькі перадыбарныя абяцанні Прэзідэнта даваліся з улікам супярэчнасці паміж стаячымі перад краінай задачамі і архаічнай масавай свядомасцю, нізкай палітычнай культурай насельніцтва, то Прэзідэнт трапляе ў складаную сітуацыю з адказнасцю перад выбаршчыкамі. Таму сёння адна з галоўных праблем, якая паўстала перад ім, заключаецца ў тым, як далікатна растлумачыць выбаршчыкам, што яго перадыбарныя абяцанні немагчыма выканаць. У любым разе Беларусь чакае неабходнае абвастранне крызісу з няпэўнымі перспектывамі выхаду з яго» (Паводле паведамлення агенцтва РІД).

НАВІНА ТЫДНЯ

Сваю першую «палучку», нарэшце, атрымалі супрацоўнікі прэзідэнцкай адміністрацыі. Прычына двухмесячнай затрымкі — нявызначнасць крыніц фінансавання і памераў акладаў. Дарэчы, сумы акладаў, названыя ў друку, пэўна, мала ў каго выклікалі заўважэнні. Часцей — крывую ўсмешку: ведама, бюджэтнікі... Між тым з урадавых структур даходзяць звесткі, што павышэнне мінімальнай заробтнай платы можа адбыцца не раней, чым у снежні. Хоць адно са сваіх абяцанняў А. Лукашэнка стрымаў: заробак бюджэтнікаў (у адрозненне ад усіх астатніх катэгорый працаўнікоў) замарозіў намертва.

ЛІЧБА ТЫДНЯ

700 тысяч жыхароў Беларусі стаяць на ўліку на атрыманне жылля. Але рэальна сёння ва ўмовах «планавага рынку» палепшыць умовы свайго жылля могуць не больш за 2,5 працэнта сам'яў. Што рабіць астатнім? Пра гэта ў прэзідэнцкай праграме выхаду з крызісу не гаворыцца нічога. Там жыллёвая праблема не разглядаецца зусім. А памятаецца, што падчас перадыбарнай гонкі А. Лукашэнка абяцаў даць кватэру кожнай маладой сям'і, каб у першую шлюбную ноч маладым не заміналі бацькі.

ЗАСПАКАЕННЕ ТЫДНЯ

Упраўленне грамадска-палітычнай інфармацыі Адміністрацыі Прэзідэнта, у сувязі са шматлікімі зваротамі ветэранаў вайны і працы, было вымушана выступіць з заявай, што Адміністрацыя і Кабінет міністраў не распрацоўваюць ніякіх законадаўчых актаў аб адмене альбо абмежаванні льгот ветэранаў. Але — «пытанне аб упарадкаванні льгот для ўсіх катэгорый насельніцтва будзе разгледжана комплексна, з улікам фінансавых магчымасцей дзяржавы...» І не даўна: кожны другі жыхар Беларусі на сёння — льготнік.

ПРЭЗЕНТАЦЫЯ ТЫДНЯ

Выдавецка-паліграфічнае прадпрыемства «Полифакт», якое ўзначальвае пісьменнік Яўген Будзінас, на мінулым тыдні ўрачыста адзначыла выхад першай кнігі серыі «Итоги века. Взгляд из России». На прэзентацыю, што адбылася не толькі ў Мінску, але і ў маёнтку Будзінаса «Дудуткі», былі запрошаны маскоўскія знакамцітасці — А. Вазнясенскі, А. Стрэльніны, Л. Піяшава, Э. Успенскі, В. Доліна і інш. Ад Беларусі на прэзентацыі былі фальклор і трохі этнаграфіі. І за тое дзякуй.

АБВАЛ ТЫДНЯ

У Расіі здарылася чаканая нечаканасць: за адзін дзень 11 кастрычніка кошт долара вырас на 845 пунктаў і склаў 3926 рублёў. Банкіры, палітыкі і фінансісты, што спрабуюць растлумачыць прычыну абвалу, толькі яшчэ больш заблытаюць просты люд. На Беларусі, між тым, «маў» расійскі рубель. На вуліцы мянялы яго не хацелі браць нават за 0,8 «зайца».

ЗДАРЭННЕ ТЫДНЯ

Напярэдадні гульні нацыянальнай зборнай Беларусі па футболе з камандай Люксембурга з машыны другога трэнера нашай зборнай А. Башмакова ўкрадзены рэчы на суму каля 2 тысяч долараў. Але асноўная страта — канспекты галоўнага трэнера зборнай Сяргея Бароўскага з планами на гульні і відэазапіс гульні сапернікаў нашай каманды з галандцамі. Згодзе, пэўна, былі не заўзятарамі, бо, нягледзячы на шматлікія звароты ў друку і па тэлебачанні, канспектаў так і не вярнулі. Але, тым не менш, нашая зборная атрымала першую ў сваёй гісторыі перамогу. Вынік гульні — 2:0 на нашу карысць. І гэта, без перабольшвання, можна назваць ПАДЗЕЙЯЙ тыдня.

ПУБЛІКАЦЫЯ ТЫДНЯ

13 кастрычніка «Народная газета» надрукавала адкрыты ліст выбаршчыка з Бераця Мікалая Ярмашэвіча да прэзідэнта Беларусі А. Фядута ў інтэрв'ю «Беларускай маладзёжнай» сказаў, што кладзе Прэзідэнта на стол для прачытання кожны нумар «Белорусской деловой газеты». Разуемем, што прэзідэнт дужа заняты чалавек, але ўсё ж хай бы патрапіў на яго стол і гэты нумар «Народной газеты» з лістом выбаршчыка, «Гонар і годнасць Прэзідэнта — у руках самога Прэзідэнта», у якім што ні думка — то слушная.

Чарговая «ўрадавая» прэс-канферэнцыя, што адбылася ў мінулы панядзелак, была прысвечана своеасаблівай прэзентацыі прэзідэнцкай антыкрызіснай праграмы, якая нядаўна была абмеркавана ў Вярхоўным Савеце і атрымала там «зялёнае святло». І сама праграма, і нялёгкае яе праходжанне ў парламенце былі досыць шырока асветлены ў сродках масавай інфармацыі і таму сам факт спробы яшчэ раз прыцягнуць увагу журналістаў да гэтага документа падаў мне, прынацца, не вельмі зразумелым. Мільганула нават думка, што самі яе стваральнікі не вельмі ўпэўненыя ў перавагах праграмы і маюць пільную патрэбу ў максімальнай падтрымцы грамадскай думкі.

На прэс-канферэнцыі аўтараў антыкрызіснай праграмы прадстаўляў віцэ-прэм'ер Кабінета міністраў С. Лінг разам з в. а. міністра фінансаў М. Кузьмічом, дырэктарам НДІ эканомікі Міністэрства эканомікі Л. Крукавым і яшчэ некалькімі асобамі з вышэйшага ўрадавага эшалона. Усяго ж, па словах віцэ-прэм'ера, над дакументам працавала больш, як 70 спецыялістаў у розных галінах эканомікі, фінансавай дзейнасці, юрыспрудэнцыі і г. д.

Антыкрызісныя праграмы ў нас за апошнія гады стваралася намала. Гэтая ж яшчэ да яе «апрацаваў» у Вярхоўным Савеце прыцягнула да сябе ўвагу заявамі Прэзідэнта Беларусі А. Лукашэнка аб тым, што пад дакументам стаяць подпісы ўсіх яго складальнікаў, якія і будуць несці за ўсё персанальную адказнасць.

Да гэтых абставін, дарэчы, на працягу прэс-канферэнцыі некалькі разоў вяртаўся С. Лінг, з чаго можна было зразумець, што тая «персанальная адказнасць» распрацоўчыкаў праграмы была ўспрынята і самім віцэ-прэзідэнтам і яго калегамі неадначасна. Урэшце, пад заслоны прэс-канферэнцыі, гэта засведчыў і сам віцэ-прэм'ер, раскажыўшы пра размову з прэзідэнтам, у час якой выказаў сваю нягледу з такім аднабаковым размеркаваннем адказнасці за ажыццяўленне антыкрызіснай праграмы, бо вельмі многае будзе залежаць ад непасрэдных яе выканаўцаў — усіх «паверхаў» улады, працоўных калектываў і г. д.

На пытанне карэспандэнта «ЛіМа», як на гэтую ўвогуле справядлівую заўвагу зрагаваў прэзідэнт, віцэ-прэм'ер, тонка ўсміхнуўшыся, адказаў, што Аляксандр Рыгоравіч з ім пагадзіўся...

Цяпер аб некаторых аспектах самой праграмы, на якіх засяродзілі ўвагу журналістаў арганізатары прэс-

канферэнцыі. Настойліва думка, якая імі выказвалася, — дакументу гэтаму няма альтэрнатывы, бо ў нас ёсць шмат людзей, якія ведаюць, што нам трэба мець, але не ведаюць, як гэтага дасягнуць». Таму ўсе спрэчкі трэба цяпер адкінуць прэч, пра ўсе палітычныя рознагалосці забыцца і скансалідавацца вакол праграмы, каб агульнымі намаганнямі вывядзіць краіну з крызісу.

Разам з тым С. Лінг вымушаны быў прызнаць, што дакумент не пазбаўлены ўнутраных супярэчнасцей, якія абумоўлены, у прыватнасці, манополіяй дзяржаўнага сектара эканомікі, а адсюль — адсутнасцю канкурэнтнай барацьбы вытворцаў.

І хоць стратэгічны накірунак антыкрызіснай праграмы — стварэнне сацыяльна-арыентаванай рынчнай эканомікі, што неаднойчы падкрэслівалі на прэс-канферэнцыі прадстаўнікі Кабінета міністраў, нельга было пазбавіцца думкі, што слова «рынчачая» носіць чыста дэкларатыўны характар. Віцэ-прэм'ер вымушаны быў канстатаваць, што працэс прыватызацыі ў краіне знаходзіцца ў зачатковым стане (у адрозненне ад той жа Расійскай Федэрацыі). Вінаваты ў гэтым, як можна было яго зразумець, многія людзі, падзеленыя ўладнымі паўнамоцтвамі, якія спадзяваліся, што праблема прыватызацыі з цягам часу сама сабой «рассясецца», знікне і ўсё застанецца па-ранейшаму. Змяненне форм уласнасці — покліч часу, які перажывае краіна, справядліва заўважыў С. Лінг, але тут жа заклікаў да асцярожнасці ў прыватызацыі прамысловых аб'ектаў — тыпу мінскіх «Атланта», гадзінінікавага завода і іншых, якія сёння пачуваюць сябе добра і даюць прыбытак. Яны, маўляў, павінны заставацца дзяржаўнай уласнасцю. Іншая справа — розныя там цырульні, майстэрні па рамоне абутку, бытавой тэхнікі і да т. п. Ну што ж, і за тое дзякуй, але ж і ў іх масавую прыватызацыю слаба верыцца, бо гаворка пра гэта вядзецца не першы год.

На прэс-канферэнцыі гучала нямала лічбаў, якія ілюстравалі пэўныя аспекты антыкрызіснай праграмы. Некаторыя з іх выклікалі, мякка кажучы, недаўменне. Гаворачы пра актуальнейшую з сённяшніх праблем — барацьбу з інфляцыяй, віцэ-прэм'ер аперыраваў дадзенымі, якія ўразілі неадведнасна таму, з чым мы штодня сустракаемся ў паўсядзённым жыцці. У прыватнасці, С. Лінг узяў на сябе смеласць сцвярджаць, што за апошнія паўгода ўзровень інфляцыі па месцах не перавышаў 27 працэнтаў. (Дзіўна, але ў перадыбарчых

прамовах кандыдата ў прэзідэнты А. Лукашэнка гучалі іншыя лічбы інфляцыі — менавіта 45—50 працэнтаў у месці). І гэта пры абвальным росце цен на прадукты харчавання, камунальныя і транспартныя паслугі, пры фактычным замарожванні заробтнай платы і пенсій. Паводле праграмы, у снежні ўзровень інфляцыі не перавысіць 10—11 працэнтаў, а ў будучым годзе павінен склаці не больш 5—7 працэнтаў. На жаль, ніхто з арганізатараў прэс-канферэнцыі не раскрыў метадыку вызначэння ўзроўню інфляцыі, якой карыстаюцца ўрадавыя эканамісты. І ці не атрымаецца, урэшце рэшт, так, што па афіцыйных звестках інфляцыя ў краіне будзе зведзена амаль да нуля і амаль да такой жа адзнакі ўпадзе жыццёвы ўзровень пераважнай большасці насельніцтва?

Варта адзначыць і інфармацыю, якая прагучала з вуснаў в. а. міністра фінансаў М. Кузьміча — маю на ўвазе пералік мер па стабілізацыі фінансавага становішча краіны. Сярод іх — і амаль сенсацыйнае амніставанне валютных укладаў у замежныя банкі грамадзян рэспублікі, і адмена абавязковых раней дэкларацый аб прыбытках кліентаў нашых ашчэдных і камерцыйных банкаў. І хоць, як заўважыў М. Кузьміч, гэта не спадабалася праваахоўным органам, на сучасным этапе нам трэба ўсімі спосабамі прыпыніць адток грашовых сродкаў за мяжу.

І яшчэ пра адно меркаванне, якое прагучала на прэс-канферэнцыі і падалося мне досыць знамянальным. Гаворка зайшла пра энергетыку краіны, галіну, якая перажывае нялёгкае жыццё. Не сакрэт, што ў забеспячэнні энергарэсурсамі (у тым ліку і электраэнергіяй) мы сёння амаль цалкам залежым ад Расіі. Адначасна гэта, віцэ-прэм'ер выказаўся такім чынам: радыкальна выправіць становішча магло б толькі будаўніцтва на тэрыторыі рэспублікі атамнай электрастанцыі. Калі б гэта заложыла асабіста ад яго, ён бы паставіў свой подпіс пад такім рашэннем адразу, разумеючы, праўда, што яно вельмі няпростое, што з-за чарнобыльскага сіндрому грамадская думка да такога кроку не падрыхтавана. Але ж у многіх краінах Еўропы, у той жа Францыі, напрыклад, на долю атамных станцый прыпадае лівяная доля вытворчасці электраэнергіі. Галоўнае — гарантаваць поўную бяспеку функцыянавання АС.

Па нашай псхалогічнай думцы, быццам бы, кашчунная. А мо і не зусім?

М. ЗАМСКІ

НЕБА ГАЙДАЕЦЦА, ЯК ВАСІЛЁК

НАТАТКІ ПРАВІНЦЫЯЛА

«ЧИЧО»

Са сваім даўнім знаёмым Алегам К. выбраўся па грыбы. На дызелі Глыбокае — Полацк даехалі да Баравой і сышлі ў шараватую вераснёўскую рانیцу.

— Шкада, ліхтарыка не ўзялі, — жартуе Алег, — яшчэ не толькі грыба, пня не ўгледзіш.

Так-сяк уладкаваўшыся ў пачкальны станцыі, пачалі грэцца цыгарэтамі і размовамі.

— Не тое творыцца ў дзяржаве, — пачаў Алег, — няма патрыятызму ў душах, родны край за доллар прададуць. Хочаш, раскажу, якім патрыятам я рос? У школе мне вельмі запомніўся вершык Джані Радары, у якім ёсць такія радкі:

**Чичо в подвале живет у помойки,
Спит на скрипучей
распиханной койке...**

Я і думаў, што ўсе на Захадзе так жывуць: у іх няма чаго есці, няма што

адзяваць, няма дзе спаць. І так шкадаваў я Чыча! І, зразумела, ганарыўся, што жыў у СССР, што я самы шчаслівы чалавек, што «другой такой страны не знаю», дзе так вольна дыхае чалавек.

А ў нас цяпер многія дзяржаўныя сцяг, герб абражаюць. Я ж у свае колішнія адзінаццаць год таму, хто на сцяг плюнуў бы, морду пабіў бы. А сёння мой адзінаццацігадовы сын сам плюне. Хтось плюне, і ён плюне.

Ён змоўк, смачна зацягнуўся цыгарэтай.

Неўзабаве на дварэ развіднела. І мы пасунуліся ў незнаёмы нізкарослы сасняк па сваю грыбную ўдачу. Радкі ж пра Чыча не выходзілі ў мяне з галавы, толькі, у адрозненне ад Алега, я зусім не шкадаваў італьянца Чыча — я шкадаваў беларуса Янку, скажам, Янку-настаўніка, які за свой сённяшні заробак, даплюсаваўшы сюды заробак жонкі, нават матраца не купіць, не кажу ўжо пра ложак.


СІФАНАФОРА

Перачытваю Караткевічавага «Хрыстоса». Багата думак, якія добра-такі кладуцца на наша сённяшняе нікчэмнае жыццё. А слова сіфанафора аж выпісаў.

Сіфанафора — гэта вальнаплаваючыя марскія жывёліны, жывуць калоніямі, часам да 20 метраў у даўжыню. Драпежнікі. Ловяць здабычу і ўжываюць усёй калоніяй.

На маю думку, КПСС-КПБ і была такой сіфанафорай, калі ж дакладней, то не ўся партыя, а вяршальна яе, дзе гнездаваліся начальнікі — ад раённых і вышэй. На жыццё запомніў, як усё раённае начальства (сакратары райкама, члены выканкама) «чысцілі» мяне на сёмым паверсе раённага Белага дома нібыта за артыкул пра народную адукацыю ў мясцовай газеце. На справе ж самыя маральныя, самыя прыстойныя, самыя сумленныя людзі раёна білі мяне за ўсе грахі разам. І сутнасць нават не ў тым, што білі — грахоў у мяне стае, — а ў тым, што сямёра пляжылі (у літаральным сэнсе гэтага слова) аднаго: маўляў, так дадзім, каб не рыпаўся болей. І далі. А я ўсё роўна рыпаюся. Што ж зробіш, калі і ў самых сумленных падчас сумленнасці гэтай з макавае зерне. І камусьці ж трэба напамінаць ім пра гэта.

ШЛЯХ НА ГРАБАРКУ



Легенда апавядае: у XVIII стагоддзі на землі Падляшша (усходняя частка Польшчы) прыйшла страшная чума. Людзі паміралі сотнямі. Апусцелі дамы, абязлюдзелі цэлыя сяленні.

І вось аднаму з прыхаджанцаў царквы ў Сямяцкіх прыснілася, што адзінае месца выратавання ад бяды-гора палізу вёскі Грабарка. Тады прыходскі святшчэннік Павел Смаленскі заклікаў усіх ісці на гару Грабарку. Хто прыйшоў — урававаўся ад чумы. Дабратворную сілу гэтай мясціны народ тлумачыў Боскай міласцю і вырашай пабудавач тут царкву.

З тых даўніх часоў на ўсе вялікія царкоўныя святы збіраецца сюды праваслаўны люд. Паломнікі з усяго свету прыходзяць на Грабарку і прыносяць з сабою вялікія і малыя крыжы, якія ўстанаўліваюць вакол царквы на схіле гары. Іх зараз тут тысячы. Прыходзяць паломнікі і з Беларусі. Пакуль іх няшмат — усяго трыццаць чалавек было сёлета. Але ўсё большую вядомасць набывае Святая гара Грабарка, і ўсё больш людзей ідзе пакланіцца святніні, абмыць твар вадой са Святой крыніцы і ўсхваляць Бога.

Юген КАЗЮЛЯ, БЕЛІНФАРМ

Адгалося

АСЦЯРОЖНА: ПАФАС!

Пра аднаго вядомага крытыка хадзіў некалі па тэатральнай Маскве такі дось анекдот:

— Добры вечар! — зманіў Н.

Успомніў гэта, прачытаўшы ў мінулую суботу чарговую калонку Паўла Якубовіча ў «Народнай газеце» — «Унылы вецер веет над могілкамі в Глуше». Прачулае атрымалася выступленне, прасякнутае выкарадкамі абурэннем чэрстваў нашай творчай інтэлігенцыі, яе абывацкасцю і пошласцю, адсутнасцю грамадзянскіх памкненняў і ўчынкаў.

Жывапісуючы «сытае мурло інтэлігента», П.Якубовіч груваціць адну на адну фантазмагарычныя карцінкі. Вось фабрыка па ўтылізацыі макулатуры на лашу пасекла ці не ўсю беларускую літаратуру. Вось пісьменнікі сустракаюцца з прэм'ер-міністрам, прасяць павысіць ганары, «а в это время не выдерживает сердце Алесь Адамовича, которого при молчаливом одобрении «ведущих мастеров культуры Беларуси» в своё время безжалостно вытолкали в Москву бдительные цеховские вер-

тухан». «...В Глуше над могилой Алесь Адамовича гуляет унылый осенний ветер. На могиле нет ни камня ни креста...» Міжволі падумаеш, што калі ўжо тыя сотні людзей, якія праводзілі пісьменніка ў апошні шлях, пакінулі безыменныя магільныя грудок у чыстым полі — значыць, сапраўды, дайшлі да ручкі. Як пляцця ў адной даўняй песні, «словно аспиды мы бусурманской кровью».

Хочацца спадзявацца, што ў наступных сваіх калонках шанюны публіцыст разгорне ўласны тэзіс: «Я жду от нашей культурной элиты чего-то особенного, каких-то проявлений высокой гражданственности». Вакол гэтых «чэго-то» і «какіх-то» варта было б паразважаць. Толькі без прыдыхання, манернага заломвання рук, празмернага пафасу, пералампава-ных гіпербал ды іншай экзальтацыі. І, пакадана, з уживаннем нялішняга ў дадзеным выпадку займенніка «мы». Бо, як казаў Марк Твен, нельга ўпкіцаць іншых на той глебе, на якой сам стаіш не зусім вертыкальна.

А.ГАНЧАРОВ

ЗЯМЛЯК

Пасля абрання А. Лукашэнка Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь сябры, хоць ведалі, што гарой стаў за Пазняка, усё ж пакеплівалі:

— Цяпер і ты шышка, такога земляка займеў! З'ездзі да яго, можа, пасаду якую дасць.

Тады я сціпла аджартоўваўся, цяпер жа, пасля першых крокаў Прэзідэнта, пасля ягоных шматлікіх інтэрв'ю, «момантаў ісціны» не да жартаў, тым больш што за Лукашэнка — яшчэ тады, калі праходзіў у народныя дэпутаты, — галасавала мая маці. Жыгунова Марыя Сямёнаўна, якой ужо няма, а ў час прэзідэнцкай кампаніі шыра аддалі яму свае галасы мае цёткі, дзядзькі, мае вяскоўцы, трайчане, якіх вельмі шаную і любю, у гонар якіх свой другі паэтычны зборнік і назваў «Мая Тройца».

Многае прымаю ў Лукашэнка, акрамя аднаго: нацыянальнага нігілізму. І калі б мне выпала сустрэцца з ім (чаго ў жыцці не бывае?!), я сказаў бы свайму земляку-равесніку дватры словы.

Шанюны Аляксандр Рыгоравіч, пачаў бы я, Вы сумлены чалавек, але для маёй Бацькаўшчыны гэтага мала: у Ваших першых прэзідэнцкіх пачынаннях ні макавінкі беларускага, а Ваша ўлюбёная тэма — «пра старэйшага брата» — мяне проста здзіўляе. Вы ж гісторык, таму не

можаце не ведаць, што першыя дзяржаўныя фарміраванні нашых продкаў узніклі намога раней, чым расійскія. Хто ж тады старэйшы брат?

Зрэшты, не набываюся на палеміку. Проста прашу Вас, Аляксандр Рыгоравіч, асцярожней, ашчаднаей са словамі пра беларускі нацыяналізм — дзе, у чым Вы яго бачыце? Асцярожней і пра маю родную мову, не кліце, калі ласка, з мовы маёй маці, якая паверыла Вам, а сын якой пакуль Вам не верыць.

Не «воссоединения» з Расіяй хочучь мае землякі, а нармальнага, прыстойнага жыцця ў незалежнай Беларусі, прысягу ў вернасці якой Вы не так даўно давалі.

Я хацеў бы ганарыцца Вамі, як ганаруся сваімі славымі землякамі — Пятром Алейнікавым, Сцяпанам Гаўрусевым, Югенам Крупенкам, Анатолям Сербантовічам. Гэта ён, Анатолю, напісаў шымылівы радкі, якія ўспамінаюцца мне заўсёды, калі вяртаюся ў Тройцу, і якія, магчыма, крануць і Вас:

Я дадому прыеду —
Смяюся і плачу.
Нават з самай няблізкай дарогі
Здалёк
Я над Шклоўшчынай
Неба сіноўжае бачу,
Што пад ветрам гайдаецца,
Як васілёк.

Алесь ЖЫГУНОВ

г. Глыбокае

ДЗЯРЖАЎНАМУ МУЖУ — ПА-ДЗЯРЖАЎНАМУ!

Адкрыты ліст начальніку Упраўлення грамадска-палітычнай інфармацыі Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандру Фядуту

Скажу шыра, уражаны ўзлётам вашай кар'еры. З гродзенскага настаўніка — Імклівае ўваходжанне ў ЦК ЛКСМБ, на апошнім з'ездзе камсамола — першы сакратар ЦК СМБ, а нядаўна вось са звольненай пасады новай малавядомай газеты — адразу ў бліжэйшае прэзідэнцкае акружэнне.

Зрэшты, кар'ера многіх кіраўнікоў была і ёсць загадка і тайна. Зрэшты, я вас віншую і, як кажуць, жадаю поспехаў на гэтай ніве. А цяпер пра справу. Я ў пэўнай ступені таксама вылучэнец камсамола: на працу ў часопіс «Маладосць» мяне зацярджалі ЦК ЛКСМБ і Саюз пісьменнікаў, дык мы з вамі не маглі не сустрэцца ў камсамольскіх калідорах і кабінетах. Праўда, калі вы ўзначалілі рэспубліканскую маладзёжную арганізацыю, дык перасталі запрашаць нас, галоўных рэдактараў выданняў былой камсамольскай сістэмы, на нарады, цікавіцца жыццём рэдакцыі, а ў адзін час, як гром з яснага неба, аб'явілі, што СМБ не мае сродкаў утрымліваць часопіс «Маладосць» і «Бібліятэку часопіс «Маладосць», так што бываеце здаровы — гэта значыць, пайшлі вон!

Я напісаў вам абуральны ліст, што вы робіце? «Маладосць» — дзецішка камсамола, яе ў нялёгкім 1953 годзе засноўваў тагачасны камсамольскі ваяка П. Шаўраў для рабочай, сялянскай і творчай моладзі рэспублікі, часопіс (а ён з 1957 г. стаў і органам Саюза пісьменнікаў Беларусі, «патаўсеў» і змог, як і «Полымя», ужо друкаваць не толькі падборкі вершаў, нарысы і апавяданні, але і пазмы, аповесці ды раманы — тыя жанры, без якіх не бывае развітой ні адна літаратура) за дзесяцігоддзі шмат зрабіў для выхавання маладога пакалення, паставіў на ногі вялікую новую пляяду пісьменнікаў, журналістаў і дзеячаў мастацтва, тут змешчана многае з таго, што ўвайшло ў скарбонку беларускай і ўсёй тагачаснай савецкай літаратуры: выдатныя творы Куляшова, Панчанкі, Быкава, Брыля, Шамякіна, Караткевіча, Глевіча, Барадуліна, Навуменкі, Чыгрынава, Зубенка, Адамчыка, Сачанкі і г. д., і г. д.

Вы прыйшлі ў «Маладосць», цалкам пагадзіліся з майм лістом, але развалілі рукамі: высокая цэнні часопіс, але няма сродкаў на яго ўтрыманне. З дапамогай Н. С. Глевіча, Саюза пісьменнікаў, тагачаснага Міністэрства інфармацыі (а гэта значыць і Саўміна) ды выдавецтва «Полымя» часопіс прадоўжыў жыццё, сваю адказную справу.

Калі вы трапілі на высокую цяперашнюю пасаду, многія калегі цікавіліся, як вы працавалі ў былым камсамоле. Я, зразумела, не мог не раскажаць пра тую гісторыю з «Маладосцю», бо больш чым упэўнены, што сродкі на яе былі. «Ну, гэта было там, у камсамоле... — Адказвалі мне некаторыя. — Цяпер ён — дзяржаўны муж Рэспублікі Беларусь! Цяпер будучы іншае мысленне і іншыя адносіны да беларускага друку, да культуры!»

Ды вось зноў прыходзіцца пісаць вам, але ўжо не толькі з клопатам пра «Маладосць» і яе літдадатка. Цяпер якраз у адміністрацыю, якую вы ўзначальваеце, сканцэнтравана ўлада над нашай прэсай, цяпер якраз вы наш Бог і начальнік. Нават больш — наколькі вядома з вашых інтэрв'ю, іменна вы вызначаеце, што чытаць ці не чытаць нашаму Прэзідэнту, як яму адносіцца да той ці іншай газеты, адным словам, ягоны палітінфарматар.

Што ж змушае пісаць вам другі ліст, на гэты раз ужо адкрыты? Занепакоенасць, нават глыбокая трывога за лёс усіх нашых перыядычных выданняў, найперш беларускамоўных, у тым ліку і літаратурна-мастацкіх. Якія падставы турбавацца?

Нельга быць спакойным, калі, напрыклад, уведваеш, што ёсць ужо такі канкрэтны дакумент, які пісьмо ад 12 верасня г.г. в. а. міністра фінансаў РБ Румаса Н. Ф. міністэрствам і ведамствам, асацыяцыям, канцэрнам, саюзам, аб'яднанням і арганізацыям, дзе тлумачыцца пара-

дак прадстаўлення прагназуемых разлікаў па даходах і выдатках да праекта бюджэту на 1995 г. Дык вось, там ёсць такі пункт: «Міністэрству культуры і друку неабходна ажыццявіць у разліках да праекта бюджэту прадуладжанае скарачэнне на фінансаванне рэдакцый рэспубліканскіх газет і часопісаў з тым, каб на працягу 1995 года перавесці іх на самаакупнасць».

Хіба можна быць спакойным, душой і розумам адчуваючы, што гэта за намер?

Але была квалая надзея, што гэта ўсяго толькі спроба Міністэрства фінансаў у нашых нялёгкіх умовах адшукаць эканомленыя сродкі за кошт уразання іх друку, як і была квалая надзея, што ў вашай адміністрацыі мысленне іншае, вы расставіце правільныя акцэнт з улікам таго, што для дзяржавы важныя як пытанні эканомікі, так і пытанні палітыкі ды культуры, а гэта значыць і друку, што вымагае не столькі ўразанняў, колькі шукаць для гэтага дадатковыя сродкі.

Ды ўсякая надзея памірае, калі пазнаёміцца з вашай асабістай пазіцыяй па гэтых пытаннях. Так, у інтэрв'ю газеце «Беларуская маладзёжная» (N 15 за г.г.) вы з добра знаёмай мне інтанацыяй, зусім не двухсэнсоўна заяўляеце наконт нашага друку, што «с 1 января никто дотироваться не будет. За исключением през государственных газет».

З гэтага можна зразумець, што з 1 студзеня 1995 г. апынуцца без дзяржаўнай падтрымкі і беларускамоўныя дзіцячыя выданні «Раніца» (былі «Піонер Беларусі»), «Вясёлка» і «Бярозка», і часопіс для моладзі «Маладосць» з літдадаткам, і акадэмічнае «Полымя» ды «Літаратура і мастацтва», «Беларусь», «Нёман» і г. д.?

Невядома, як у такіх умовах выжывуць названыя і іншыя газеты, а што да беларускіх літаратурна-мастацкіх часопісаў, заснавальнікамі якіх з'яўляецца безграшовы Саюз пісьменнікаў і працоўных калектывы, то ім пагражае пагібель. А з гэтым пагражае і небяспека нашай літаратуры, усёй культуры.

Мы добра ведаем, што была БССР і СССР зведзілі нямала катаклізмаў, апусцалішую Вялікую Айчынную вайну, трэба было не толькі аднаўляцца, але і паспешна ладаць атамныя бомбы і спутнікі, але і ў сталінскія, і ў брэжнэўскія часы не было такога, каб партыя і ўрад не падтрымлівалі беларускага друку: скажам, часопіс «Полымя» дзейнічае аж з 1922 г., «ЛіМ» — з 1932, «Маладосць» — з 1953 г. д. Як-нікак адчуваў, цанілі, што гэтыя і іншыя выданні фармуюць не толькі беларускую літаратуру, культуру, але і нацыю. Да гэтага знаходзіліся (хоць і з астаткавага прычыну) сродкі і на выдавецтвы, кіно, музыку, мастацтва, тэатр, музеі. Ніхто вельмі не шыкаваў, але жылі.

У вышэйзгаданым інтэрв'ю вы заяўляеце: «Если мы входим в рынок, если отменяем дотации на хлеб, признаем банкротство предприятий, почему не должны признать банкротство за газетамі». Выбачайце, не трэба прыкідвацца: у сённяшнім інфармацыйна-пацыянальным моры выданні выданням розніца, і ёсць на нашае «почему» слухае «таму». Бясспрэчна, вы і самі добра разумеете: у нас ужо і зашмат газет і газетак тыпу «Двое», «Ха-ха» ці «Хі-хі» ды яны, бадай, не патрабуюць дзяржаўнай датацыі, маюць поспех за кошт рабавання з іншых выданняў пошлых анекдотаў, розных жудасных гісторый ці апісанняў, якім чынам ажыццяўляць палавы акт... Сур'эзныя, з даўнімі традыцыямі выданні, што дбаюць пра сур'эзнае, не могуць абраць такі шлях выжывання. Дык што — за гэта яны асуджаныя на смерць суверэннай Рэспублікі Беларусь?

Цяпер, калі ёсць тыя ж «Полымя», «ЛіМ», «Беларусь», «Нёман», «Маладосць», «Раніца», «Вясёлка» і іншыя, дзе сур'эзныя шаты супрацоўнікаў і здаровае шлата таленавітых

аўтараў, як ні цокка, усё ж удаецца супрацьстаяць сённяшняй жажлівай хвалі сугарату і антымарналісткі. Але як толькі будучы знішчаны гэтыя бастыёны духоўнасці, дык тыя брудныя хвалі залюць усё, так скалечыць душы і розумы нашага люду, найперш юнага, што ён урэшце будзе мала прыдатны і для эканомікі, якая, бясспрэчна, патрабуе агромністай увагі і велізарных сродкаў. Жыццёвы вопыт паказвае, што кожнаму з нас патрэбна ў роўнай ступені дбаць пра цела і душу, а вопыт развітых краін свету паказвае, што ўсё ў грамадстве належнае тады, калі там у роўнай ступені клопат як пра эканоміку, так і пра культуру, бо не вельмі грунтоўна, трывала і з любоўю твораць духоўна скалечаныя людзі. Больш — якраз на глебе апошняга шмат грубасці, насілія, хамства і злачынстваў.

Праўда, час ад часу знаходзяцца заблуджаныя ці незлічлівыя беларускай літаратуры, якія не па разуменні ці наўмысна ганьбяць у ёй самае лепшае, падмяняюць яго ўнівым. Гэтым самым уводзіцца ў зман пэўнае асяроддзе, скажам, рускамоўнае, траўмуючае тыя, хто ў творчым росквіце і праце сумленна ды годна, адбіваецца ад святой справы частка моладзі, якая ці адыходзіць ад яе, ці кідаецца на вялікі заробкі любой цаной. Да слова, калі непадрыхтаванаму пачытаць артыкул «Унылы вецер веет над могілкамі в Глуше» П. Якубовіча ў «Народнай газеце» за 8—10 кастрычніка г.г., узяць усё на веру, дык можна зрабіць легкаважны вывад, што беларускія пісьменнікі не рабілі і не робяць нічога вартага (за выключэннем любімых аўтарам), іх хвалюе толькі адно: «Дай!»

Разумею, добра разумею, што злеу таго, хто раней задавальваўся футбольнымі рэпартажамі ці скандальнымі гісторыямі, а цяпер уявіў сябе «отцом демократии и гигантом мысли!» Сапраўды, не адзінак, а многім беларускім пісьменнікам ад Скарыны да сённяшніх пачаткоўцаў шмат дадзена. Ад Бога, ад нашага працавітага, мужнага, таленавітага і, на вялікі жаль, змардаванага народа. Што ж датычыць таго, колькі і чаго мы адхпілі, дык не трэба зайздросціць і настройваць супраць нас грамадства: сярэдняя зарплата супрацоўнікаў той жа «Маладосці», да слова, не дасягае нават 60 тысяч у месяц. Мізэрныя і ганарары, за якія не могуць цяпер пражыць і класікі.

Але і супрацоўнікі цяплява і выкарадна робяць сваё, і ўсё новае аўтары прыходзяць з творами — не кідкімі ці скандальнымі, а з высокамастацкімі і духоўнымі, і ніхто з нас, чуюце, не ляманце: «Дайце!», «Дайце!», «Дайце!». Але «даць» беларускаму народу яго родную мову, культуру, друк, духоўнасць усё ж прыйдзецца, бо, несумненна, адваротнага не прыме не толькі народ, але і чалавечая супольнасць, найперш нашы суседзі і браты Расія, Украіна, Польшча, Літва і іншыя, дзе ў адносінах да нацыянальнага разумня падыходзі на самым высокім дзяржаўным узроўні.

Закачваючы свой ліст, хочацца ўсё ж паверыць, што дзяржаўны муж Фядута А. І. будзе мысліць і дзейнічаць сапраўды па-дзяржаўнаму, на гэты раз павіншуе калектыву часопіса «Маладосць» і іншыя нашы салідныя выданні з упэўненым Новым годам, зробіць усё магчымае, каб не перапыніліся іх плённыя традыцыі. У інтарэсах Рэспублікі Беларусь, яе народа.

Друкуючы гэты ліст, маю адну адкрытую мзту: звярнуць самую зацікаўленую ўвагу нашых вядомых і маладых пісьменнікаў, вучоных, дзеячаў мастацтва і культуры, народных дэпутатаў, усёй грамадскасці на праблему, што мае для Беларусі асноваворны змест і сэнс. Пададзім свой голас, уратаем тое, што мы абавязаны захаваць і развіваць!

Генрых ДАЛІДОВІЧ,
галоўны рэдактар
часопіса «Маладосць»,
старшыня Рады галоўных
рэдактараў выданняў
пры Міністэрстве культуры
і друку Рэспублікі Беларусь

АБАРАНІ,
«МІКОЛА-ЗАСТУПНІК»



У Веткаўскім музеі народнай творчасці адкрыта выстаўка старадаўніх абразоў, якая носіць назву «Мікалай». У яе экспазіцыі сабраны абразы, якія адлюстроўваюць аблічча святога Мікалая.

З веку ў век вялося ў праваслаўных, што калі ў доме ёсць абраз «Мікола-заступнік», значыць, абараняе святых сям'ю і дом ад усіх бед, гора і напасті. А калі пазбаўлялася сям'я гаспадара, то абавязкова павінен быў з'явіцца ў доме абразок з выявай гэтага святога — абаронцы ўдоў і сірот. А былі яшчэ «Мікола-спадарок», «Мікола-цудатворца»...

Веткаўскі музей — унікальнае ў рэспубліцы сховішча старажытных работ, у тым ліку і відэамайстраваў і іканістаў. Шкада толькі, што ў апошні час унікальны для рэспублікі музей перажывае не лепшыя часы. Трапішы ў зону радыяактыўнага забруджвання, ён страціў цікавасць не толькі публіцы, але і людзей ва ўладзе. На жаль, стан будынка і фондаў музея мала ўвагі надаюць і Міністэрства культуры і друку, і мясцовыя органы кіравання, якая і заклікаюць багачце дзяржаўнае багачце.

А як патрэбны сёння іх клопат.
Сяргей ХАЛАДЗІЛІН, БЕЛІНФАРМ



На здымках: будынак музея ў Ветцы; адзін з відэамайстраваў і іканістаў — «Мікола-заступнік»
Фота айтара

БЕЛАРУСЬ:
TERRA REGIONIS

У айчыны лексікон слова «рэгіён» увялі географы. Менавіта географія аперыруе рознымі відамі тэрыторый, гэтак званымі тэрытарыяльнымі таксанамічнымі адзінкамі ці, скажучы, таксонамі. З іх найчасцей выкарыстоўваюць такія паняцці, як арэал, зона, раён і рэгіён. Тэрмін «рэгіён» у гэтым шэрагу з'явіўся пазней другіх. Немагчыма адэкватнай перадачы сэнсу прымуслі карыстацца прамой калькай пры перакладзе англійскіх і французскіх тэкстаў і такім чынам слова «рэгіён» увайшло ў навуковы ўжытак. Прычым спачатку ў якасці прыметніка «рэгіянальны»: яно ёсць у «Слоўніку замежных слоў» выдання 1939 г., хоць тэрміна «рэгіён» там няма. Няма яго і ў Малай Савецкай Энцыклапедыі 1959 г., хоць «рэгіянальныя пагадненні» маюцца.

У 60-я і асабліва ў 70-я гады паняцці «рэгіён» і «рэгіянальны» сталі звыклым слоўным выразам. Асабліва ахвотна ім карысталіся і карыстаюцца людзі, што клічуць сябе палітолагамі. Між іншым, увесь паняцціны апарат вынайздзенай імі дысцыпліны — паліталогіі — не што іншае, як набор запазычаных навуковых тэрмінаў. Як гэта часта здаралася ў савецкай краіне, новае паняцце набывала права грамадзянскага тады, калі яго сэнс у свеце кардынальна мяняўся: мы пачыналі карыстацца ім са старым сэнсам, а свет жыў у новым вымярэнні. Не стала выключэннем з гэтага шэрагу і паняцце «рэгіён».

У XX ст. «рэгіён» у значнай ступені згубіў сваю «тэрытарыяльнасць» як асноўнае сэнсавое значэнне. Само паняцце тэрыторыі змянілася са з'яўленнем новых спосабаў перадачы інфармацыі. Інфармацыйныя сеткі розных відаў і накіраванасці напоўнілі свет. Абмяркоўваючы сёння тэрмін «рэгіён», паняцце «тэрыторыя», як гэта ні парадаксальна, можна ўвогуле вывесці за дужкі. Для нас яно перстала быць істотным.

Тым не менш, сам тэрмін «рэгіён» прадаўжае выкарыстоўвацца досыць шырока, і гэта знамянальна. У чым тут справа? Апроч «тэрытарыяльнасці», мы маем рэгіён не толькі як вымерную прастору, але і як прастору, якая ПРАДУМВАЕЦЦА. Прычым параметры ёй мы задаём самі. Ціхаакіяянскі рэгіён, рэгіянальная бяспека, Трэці свет — вось прыклады таго. Яшчэ больш яскравыя прыклады прастораў-рэгіёнаў, якія прадумваюцца, — паняцці-дыхатамі — Поўнач-Поўдзень, Захад-Усход і інш...

Ці з'яўляецца гэтак напаяўненне паняцця рэгіён чымсьці прынцыпова новым? Не, і за гэта сведчыць навука гісторыі. Менавіта ў

ёй рэгіён выкарыстоўваецца як прастора, што прадумваецца. Гісторыя даўно «прадумвае» рэгіёны, калі карыстацца такімі фразеалагічнымі выразамі, як Антычны свет ці Старажытны Усход, разумеючы пад імі не столькі тэрытарыяльныя, колькі культурна-гістарычныя супольнасці. Апошні фразеалагізм падобнага кшталту — устойлівае словазлучэнне «былы Савецкі Саюз». Тэрыторыя выпарылася, а рэгіён — жыве...

Цяпер задамося пытаннем: «Навошта нам паняцце рэгіён з такім абкарнарым зместам?» Адказ на гэтае пытанне просты: «Дзеля арганізацыі нашага мыслення». Мы хочам нешта зразумець у свеце, у якім жывём і які называем Беларуссю. Хочацца верыць, што рухаемся ад няведання да ведаў, ад неразумення — да разумення. Дык вось, «рэгіянальнае мысленне» дазваляе зусім інакш ацаніць некаторыя працэсы на Зямлі. Гэтак, паводле такога мыслення, вайна ў Босніі выглядае не як сутыкненне рэшткаў Сацыялістычнай Федэратыўнай Рэспублікі Югаславіі і не як плён імкнення стварыць Вялікую Сербію, і не як вяртанне чалавецтва на новым крузе гісторыі да процістаяння хрысціянскага і мусульманскага светаў. Не, гэтая вайна — тлеючыя вуглі агромністай прасторы колішняй Аўстра-Венгерскай імперыі, што знікла з карты яшчэ ў 1918 годзе, але працягвае існаваць як рэгіён. Менавіта гэтай акалічнасцю, на мой погляд, можна растлумачыць уцягванне ў гэты канфлікт сусветнага супольніцтва. З гэтага ж шэрагу — распад Чэхаславакіі на Чэхію і Славакію, скіданне Чаўшэску ў Румыніі і праблема русінаў на Украіне. Прычым палітыка — гэта толькі тое, што лягчы заўважыць на паверхні, на чым лягчы прасачыць хаду падзей. Аўстра-Венгерскі рэгіён выяўляў і выяўляе свой «нораў» і ў больш глыбокіх праявах цывілізацыі і культуры: пабудовах Зігмунда Фройда і месіянстве Адольфа Гітлера, «таямнічым свеце» гандлю і грошай Фрыдрыха Аўгуста фон Хаэка і «адкрытым грамадстве» Карла Попера, логіцы Людвіга Вітгенштэйна і анталогіі Дз'ердзя Лукача, творчасці Франца Кафкі і самазабойстве Стэфана Цвейга, тэорыі стрэсу Ганса Селье і плакатах Альфонса Мухі, «экзэстэнтным вакууме» Віктара Франкла і філантропіі Джорджа Сораса... Яны былі, калі Аўстра-Венгрыя ўжо не існавала — не існавала як палітычна-дзяржаўная адзінка, — але яна была ў іх і разам з імі ў Вене, Празе, Берліне, Парыжы, Манрэале, Нью-Йорку, Лондане...

«Ну і што з таго? — скажа чытач. — Дзе тут месца Беларусі?» Менавіта дзеля высвятлення апошняга і зроблены гэты ўступ.

Перыяд падзелу і «пражывання» савецкай сацыялістычнай спадчыны на Беларусі, як і на ўсёй постсавецкай прасторы СССРаўскай, канчаецца. Далей дзядзюцца жыцц на свае сілы і сваім розумам. Жыцц у незалежнай краіне мусяць вучыцца ўсе — прэзідэнт і хатняя гаспадыня. Перакананы, што зараз асноўным інтэгратарам грамадства робіцца праблема якасці жыцця (гэта таксама патрабуе апоры на ўласныя сілы). Жыццё зробіцца больш строгім і «прафесіянальным»: кожны будзе вымушаны займацца сваёй справай...

А дзе ў такім выпадку будзе месца інтэлектуала? Ён павінен будзе працаваць над стварэннем (а, калі заўгодна, і аднаўленнем) Беларускага Рэгіёна — вытрымліваючы пры гэтым пэўную разумовую адлегласць да таго, што адбываецца навакол, і не ўлучаючыся ў бясспынальны палітычны баталі з іх нулявым вынікам. Часавы чынік робіць безнадзейнай рэалізацыю і самых выдатных палітычных дактрынаў.

Тэрыторыя — ёсць мёртвая, рэгіён — бессмяротны. Ён напаяўняе тэрыторыю жыццём. Адзначым, што краіны Балтый хутка ідуць шляхам асэнсавання свайго рэгіёна, прытым «прыпісваючы» не толькі яго, але і «ўпісваючы» слабе ў рэгіён Паўночнай Еўропы. Мы таксама (бадай, бессвядома) адчуваем не інакш імкненне да рэгіянальнага мыслення, калі выклікаем здані Вялікага княства Літоўскага і спрабуем вызначыць сваё месца ў арыіскім свеце... Увадзенне паняцця рэгіён запатрабуе ад гуманітарыяў адказаў на шэраг пытанняў. Іх накід: 1. Як адбываецца канструаванне рэгіёна? 2. У якія рэгіёны ўпісана Беларусь і ў якія рэгіёны яе магчыма ўпісаць? 3. Ці магчымы аўтаматычны запіс у рэгіён? 4. Як узаемадзейнічаюць рэгіёны? Няцяжка заўважыць, што менавіта ў гэтых рамках вядзецца сёння абмеркаванне Беларускага Шляху (у тым ліку і на старонках «ЛіМа»). Плянам гэтае дыскусіі можа якраз і стацца паняцце «Беларускі Рэгіён».

Напрыканцы след нагадаць пра тонкасць, абавязковую для зносін з мысліцельнымі прасторамаі. Яны ўводзяцца дзеля таго, каб на іх забыцца, як толькі яны выконваюць сваё прызначэнне. І пра гэта «забыцца» трэба памятаць.

Андрэй КІШТЫМАЎ

ВЕСТКІ
З МАЛАДЗЕЖНАГА

4 кастрычніка адкрыў свой новы сезон Дзяржаўны маладзёжны тэатр. Адкрыў, дарчы, своеасаблівай прэм'ерай — новым фірменным знакам, які прыдумаў і распрацаваў галоўны мастак тэатра Зіновій Марголін. У аснову эмблематыкі тэатра пакладзена мастацкая цытата — фрагмент фрэскі «Стварэнне свету» з роспісаў Сіксцінскай капэлы Мікеланджэла. Той, дзе Савааф у палёце дакранаецца рукою да пальцаў паўляжачага чалавека, абуджаючы ў ім жыццё. «Мастацтва — гэта заўсёды перадача энергіі, акт тварэння новага жыцця», — гаворыць З. Марголін. Гэтая думка, «убачаная» ім у творы Італьянскага гуманіста, і стала выхаднай для тэатра, які занатаваў на сваёй эмблеме момант «чакання цуду» — рух абедзвюх рук.

А якую энергію нясе тэатр і якая сіла яе прыцягнення — меркаваць ужо глядачам.

У кастрычніку тэатр запрашае мінчан на свае новыя пастаноўкі. Гэта спектакль-фантазія «Яго сны», прыдуманы рэжысёрам В. Катавічкім і сцэнаграфам З. Марголіным паводле дэбнінкі і жывапісных вобразаў мастака-сюррэаліста Сальвадора Далі (у галоўнай ролі — С. Журавель). Прэм'ера гэтага сезона, мюзікл для дзяцей «Забывы Дзень Нараджэння», — адкрыццё даўноснага свету смешных і добрых казак англійскага пісьменніка Дональда Бісета. П'есу па матывах твораў і музыку да спектакля напісаў А. Еранькоў, пастаноўку ажыццявіў рэжысёр В. Еранькоў, аформіла мастачка Л. Рулева, танцы прыдумаву балетмайстар А. Кастрыцкі. Да канца гэтага года тэатр спадзяецца паказаць яшчэ і «Танга» С. Мрожжа. На «Танга» трупна ангажыравала рэжысёра Тэатра-студыі «Абзац» А. Маркевіча.

Запрашаем у наша энергетычнае поле.

У. МАЛЬЦАЎ,
загадчык літаратурнай часткі
Маладзёжнага тэатра

Пошта

СУСТРЭЧА З РАДАСЦЮ

Наўкол амаль на ўсіх перакрываваннях постсавецкага жыцця вельмі часта можна чуць ужо традыцыйнае: «У наш нялёгі, складаны час...».

Далей, вядома, ідзе тое, што вынікае з такіх пасылаў. Але ж давайце запытаемся ў сябе, а калі і дзе час быў надта ўжо простым і лёгкай? Прынамсі, у нас яго, часу такога, амаль ніколі і не было. Таму хай хоць абмежаваных, дэфармаваных, як сёння, а ўсё ж не было ў нас і ў зусім недалёкім мінулым і мажлівасцей, каб штосьці запавенае выказаць ці то словам, ці то пэндляком, ці то яшчэ як. І, відавочна, яшчэ і з гэтай прычыны ў нашай не такой ужо вясёлай рэчаіснасці можна сустрэцца з радасцю, больш таго — нават і са шчасцем. Асабліва тычыцца яно дзялянкі духоўнага і культурнага жыцця.

Менавіта з такога гатунку радасцю, калі не болей, сустраўся я 29 верасня гэтага года ў Беларускам нацыянальным музеі гісторыі і культуры на прэзентацыі карціны Генрыха Ціхановіча «Бітва пад Оршай». Атмасфера, у якой праходзіла культурная акцыя, была святочная і ўзнёсла, нягледзячы на тое, што не было там вялікай колькасці людзей. Але сярод дарослых прыхільнікаў таленту мастака, музейных супрацоўнікаў, вучняў беларускага ліцэя была велікаватая чародка вучняў пачатковых класаў адной са школ Мінска. Будучы на экскурсіі ў музеі, яны разам са

сваёй настаўніцай выпадкова зазірнулі на названую прэзентацыю. Амаль усе дзеці вельмі ўважліва слухалі пранікнёныя словы вядучага спецыяліста музея Ірыны Зварыкі. З не меншым зацікаўленнем імі ўспрымаліся словы загадчыка кафедры беларускай гісторыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдата гістарычных навук, аўтара шматлікіх кніг па айчынай гісторыі Паўла Лойкі пра тыя далёкія падзеі, калі воі нашай зямлі ўшчэнт разбілі маскоўскае войска, што прыйшло ваяваць наш край, свабоду нашых продкаў (8 верасня 1514 г.). Ну а паслухаць самога мастака, які цэлы год працаваў над сваім творам, было асабліва цікава. Аўтар паведаміў, як ён здабываў гістарычны матэрыял, як вывучаў тую далёкую мінуўшчыну дома, у Польшчы, у Летуве. Усё гэта, натуральна, сведчыла, што ў мастака атрымаўся строга дакументаваны мастацкі твор. І таму такія яго дэтэлі, як бел-чырвоная бэльзя сцяжок на дзідых нашых коннікаў і пяхотных, будуць сведчыць сучасным нацыяналістам аб тым, што дзяржаўная сімволіка беларусаў ідзе з глыбіні стагоддзяў.

Незвычайным бачыцца кампазіцыйнае вырашэнне мастаком пярэдняга плана карціны і адпаведна падзей на ёй. Справа ў тым, што плана гэтага тут няма; ствараецца ўражанне, што глядач сам — нібы на пярэднім плане. Такім прыёмам мастака сённяшні сучаснік як

бы ўцягваецца ў тыя далёкія трагічна-гераічныя падзеі.

Безумоўна, у палатна гэтага будзе многа і прыхільнікаў, і, вядома, знойдуцца і няўдачныя гледачы. Але гэта, на жаль, ужо выдаткі гістарычнай адукацыі і ў нейкай ступені — выхавання.

Паступішы ў музеі, твор «Бітва пад Оршай» ужо пачаў працаваць, як, к прыкладу, працуюць творы Яна Матэікі ў Польшчы, Васіля Сурыкава ў Расіі, — працаваць на карысць аднаўлення нашай памяці, набываць нацыянальнай самасвядомасці.

Колькі слоў пра мастака. Генрых Ціхановіч — унук знакамітага Уладзіслава Галубка, сын мастака і мемуарыста Яўгена Ціхановіча, пляменнік мастака і аўтара паляўнічай прозы Валяніна Ціхановіча. Неабходна яшчэ дадаць, што пра стварэнні батальнага палатна «Бітва пад Оршай» Генрыху Ціхановічу дапамагаў яго сын Ян Ціхановіч — навучэнец Беларускай акадэміі мастацтваў.

Але ж вернемся і да нашых дзядей. Увесь час яны, як адзначалася вышэй, былі ўважлівы і зацікаўлены. І калі апошні выступоўца з дарослых закончыў сваё слова заклікам: «Жыве Беларусь!», двое хлопчыкаў з той чародкі сваімі бадзёрымі галасамі падтрымалі гэты заклік: «Жыве!». Такое — радуе.

Яўген ГУЧОК

М. ЗАМСКИ: — Уладзімір Гіляравіч, наколькі я ведаю, па адукацыі вы аграрны, але ваша працоўная дзейнасць была больш звязана з партыйнымі і дзяржаўнымі органамі. На працягу сямі гадоў вы — першы сакратар Дзяржжыўскага райкома партыі КП Беларусі, а пасля скасавання партыі — у тым жа раёне — старшыня гарвыканкома. Праўда, у Вярхоўным Савеце вы займаліся, так бы мовіць, прафесійнай справай — узначальвалі камісію па аграрных пытаннях. І ўсё-такі, з'яўленне вашага імя сярод ключавых фігур у новым Кабінеце міністраў для многіх, я ведаю, было нечаканым. Ці трэба гэта зразумець так, што прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка запрасіў вас у сваю, як цяпер прынята гаварыць, каманду, каб вы дапамаглі яму хутчэй зламаць старую сістэму кіравання аграрным сектарам эканомікі? Вам імпаўне гэтая роля?

— Цяпер не вязуць?

— Амаль не вязуць. Самы дзейсны, эфектыўны інструмент усякай забароны — эканамічны. Можна стварыць немаведама якую мытную службу, умацаваць граніцы, але спекуляцыю гэтым не спыніш, дзялікі заўсёды знойдуць самую непрыкметную шчыліну, каб абысці закон.

— Але ж не сакрэт, Уладзімір Гіляравіч, што тысячы тон печанага хлеба ў асабістых селянскіх гаспадарках скарыліваліся свінням.

— Пасля падаражання хлеба рабіць гэта стала нявыгадна. Каб было чым карміць скаціну на асабістым падвор'і, прэзідэнт, як вы, відаць, чулі, распарадзіўся пашырыць продаж вяскоўцам камбікармоў.

— Як я разумею, «сэканомленыя» ад спынення датавання рознічных цен сродкі

— адразу пакажа, чаго варты яе ўласнік. Дзе сапраўдны гаспадар, а дзе гультай, абібок. Нават у адной вёсцы, па тым, у якім стане знаходзіцца прысядзібная гаспадарка, можна мець уяўленне аб чалавеку, якому яна належыць. Вяскоўцу, у якога агарод зарос пустазеллем, я б, напрыклад, ніколі не даў зямлі. А наогул, тут павінен дзейнічаць адзін, самы галоўны, як я лічу, стымул — эканамічны. Чалавек павінен быць зацікаўлены ў тым, каб як мага эфектыўней выкарыстаць зямлю, якую ён прыдбаў. А для гэтага трэба яшчэ, каб зямля не была таннай, што прымусіла б ўласніка імкнуцца хутчэй вярнуць заплачаныя за яе грошы, ды яшчэ і застацца з прыбыткам.

— Я нядаўна чуў па тэлебачанні выступленне вялікага знаўцы вёскі, вядомага рускага пісьменніка Барыса Мажаева, які прывёў адзін цікавы факт: кошт

бываецца зараз у Кітаі, анекдот гэты моцна састарэў — там, фактычна, за апошнія гады, вырашылі праблему з вытворчасцю прадуктаў харчавання. Для дзяржавы з амаль паўтарыльямільярдным насельніцтвам — поспех незвычайны. Феномен гэты тлумачыцца, аказваецца, досыць проста — тут распустілі кааператывы — кітайскі варыянт нашых калгасаў, а зямлю раздалі ва ўласнасць селянам. Зрабілі тое, што ніяк не наважыцца зрабіць у нас.

— Я быў летась у Кітаі. Ніякіх кааператываў там не распусталі. Але тое, што ў Кітаі ў аграрным сектары эканомікі адбыліся вялікія зрухі, гэта праўда. Зрухі гэтыя — вынік прадастаўлення селянам свабоды ў вытворчасці і рэалізацыі прадукцыі. А наогул, калі мне пачынаюць расказваць, як там за морам-акіянам умеюць жыць і што нам трэба неадкладна скапіраваць іх «вопыт», мною авалодвае пачуццё прыкрасці. Ды пакакайце вы з гэтымі прыкладамі. Я, вядома, не супраць таго, каб пераймаць карысны для нас вопыт. Але ж трэба помніць, што няма ў свеце дзвюх краін, аднолькавых па прыродных і кліматычных умовах, а, галоўнае, па менталітэце народа, выпрацаваных стагоддзямі традыцыяў.

— Ці не хочаце вы гэтым сказаць, што калгасна-саўгасная сістэма найбольш адпавядае характару беларускага селяніна? Вунь колькі размоў зараз вядзецца на старонках газет пэўнага палітычнага накірунку аб нежаданні селян браць зямлю ў прыватную ўласнасць, выходзіць з калгасаў, бо толькі тут, маўляў, ім могуць быць забяспечаны сацыяльны гаранты.

«НЕЛЬГА БЫЦЬ ТРОШКІ ЦЯЖАРНАЙ...»

КАРЭСПАНДЭНТ «ЛІМА» М. ЗАМСКИ ГУТАРЫЦЬ

З ВІЦЭ-ПРЭМ'ЕРАМ КАБІНЕТА МІНІСТРАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У. ГАРКУНОМ

У. ГАРКУН: — Давайце адразу паставім усе кропкі над «і». Не чакайце ад мяне, што я зараз пачну бясціць былых кіраўнікоў сельскай гаспадаркі рэспублікі. Я заўсёды ставіўся і стаўлюся цяпер да іх з павагай. Ва ўмовах, у якіх ім даводзілася працаваць, яны зрабілі намала. Іншая справа, што ў мяне асабіста было іншае бачанне шляхоў вываду нашага аграрнага сектара з крызіснага стану. У гэтым мае з прэзідэнтам погляды маюць шмат агульнага, і таму я і апынуўся на пасадзе віцэ-прэм'ера, які курыруе сельскую гаспадарку.

— Што сабой уяўляе выпрацаваная ўрадам, вядома ж, з вашым удзелам, новая канцэпцыя аграрнай палітыкі?

— Яе, калі можна так сказаць, краевугольны камень — нармальнае цэнаўтварэнне, дасягненне парытэту цен на сельскагаспадарчую і прамысловую прадукцыю. Ну куды гэта было варта, калі гаспадарцы, каб купіць літр бензіну, трэба было прадаць чатыры літры малака, або пяць кілаграмаў збожжа, або каля кіла мяса. Першыя крокі ў пераадоленні гэтых «нажніц», як вы ведаеце, ужо зроблены.

— Вы маеце на ўвазе павышэнне ў дзесяць-пятнаццаць разоў рознічных цен на хлеб, мяса, малочныя прадукты? Дык гэта мы, спажываўцы, вінаваты ў тых «нажніцах»?

— Не будзем шукаць вінаватых. Як бы там ні было, а павышэнне рознічных цен дало першыя станоўчыя вынікі. На паліцах магазінаў пабольшала прадуктаў — таго ж малака, мяса, кілас. Зніклі чэргі.

— Якія могуць быць чэргі за кіласой коштам у паўтары мінімальны зарплаты за кіло? Ну, а мяса сапраўды на паліцах пабольшала. Дык мо таму, што з-за бяскрыўцы пачаўся масавы забой скаціны?

— Ніякага масавага забоя ў нас не наглядзецца. А прадуктаў стала болей таму, што новая цэнавая палітыка спыніла бясцэстэмы, спекулятыўны вываз сельскагаспадарчай прадукцыі за межы рэспублікі.

— Няўжо яе столькі вывозілася, што гэта магло паўплываць на забеспячэнне прадуктамі харчавання насельніцтва цэлай краіны?

— Вы б жажнуліся, калі б я назваў вам сякія-такія лічбы... Мы падкармілівалі Польшчу, і Літву, ну, а апошнім часам — Расію-матухну. Вывозілі ўсё — ад печанага хлеба да смятаны. І яшчэ адзін аспект гэтай з'явы — фінансавы. Рознічныя цэны на прадукты харчавання не пакрывалі і дзесятай часткі выдаткаў на іх вытворчасць. Каб падтрымаць насельніцтва, дзяржава частку свайго бюджэту вымушана была накіроўваць на дацэраванне амаль усіх прадуктаў харчавання. Калі гэтыя хлеб ці малако спажываліся жыхарамі Беларусі, дык, як кажуць, на здароўе. А калі адносна танныя за кошт дзяржаўнай казны прадукты вывозіліся за мяжу краіны і мы, адрываючы ад сябе, кармілі сотні тысяч чалавек на Смаленшчыне, Браншчыне, нарэшце, у Маскве? Хіба можна было з гэтым мірыцца?

павінны былі быць накіраваны ў сельскую гаспадарку?

— Так, былі рэзка павышаны нарыхтоўчыя цэны амаль на ўсе віды сельскагаспадарчай прадукцыі.

— І цяпер, трэба меркаваць, жывёлагадоўля ў калгасах і саўгасах перастане быць стратнай?

— Ва ўсякім выпадку цяпер ёсць стымул яе развіваць. Але тым не менш, фарміраванне закупачных цен яшчэ не завершана. Трэба зрабіць іх свабоднымі, з такім разлікам, каб яны адпавядалі сабекошту прадукцыі.

— Літаральна дзямі мне давалася пачуць па радыё інтэрв'ю са старшынёй калгаса аднаго з раёнаў рэспублікі, які на пытанне карэспандэнта, як ім цяпер жывецца пасля павышэння закупачных цен, адказаў літаральна так: «Нам гэта на адзін зуб». Растлумачыўшы, што цэны на электрычнасць, паліва выраслі ў шмат разоў болей, чым закупачныя цэны. Атрымліваецца, што парытэт цен, пра які столькі гаворыцца, як той краўвід: ідзеш да яго, а ён усё адсоўваецца далей.

— Я не казаў, што парытэт цен на сельскагаспадарчую і прамысловую прадукцыю зніме ўсе нашы праблемы. Патрэбны цэлы комплекс мер, у прыватнасці, стабілізацыя рубля, утаймаванне інфляцыі і г. д. Але ў адным я ўпэўнены — вёску сёння трэба ратаваць не крэдытамі, а, паўтараю, належным цэнаўтварэннем. Крэдыты, да якіх гэтак ахвочыя многія кіраўнікі гаспадарак, гэта самападман. Крэдыты трэба вяртаць, ды яшчэ з працэнтамі.

— Не мне вам расказваць, на колькі дзесяткаў мільярдаў рублёў, яшчэ па старых, дэперабудовачных цэнах, было тых крэдытаў нашай сацыялістычнай сельскай гаспадарцы дзяржавай спісана. Так што, бадай, кожны, хто просіць крэдыт, спадзяецца, што спішуць яго і на гэты раз.

— Вы памыляецеся, далёка не ўсё спісвалася.

— Але пагадзіцеся, Уладзімір Гіляравіч, аддаць ад тых крэдытаў была мінімальнай. У дзіваны мех колькі ні сип...

— Справа не ў гэтым. Клопаты аб вёсцы заўсёды былі ў дзяржавы на другім месцы. Па якасці, па заможнасці жыцця горад заўсёды апырэджваў вёску.

— І цяпер таксама? Калі ўспомніць, колькі сёння каштуе ў магазіне кіло бульбы ці літр малака, перастаеў у тую перавагу гарадскога жыцця над вясковым верыць. Але не будзем на гэты конт спрачацца. Я б хацеў папытацца ў вас, спадар віцэ-прэм'ер, пра рэчы, якія сёння вельмі хваляюць дэмакратычную грамадскасць нашай краіны. Гэта пытанне аб зямлі, аб тым, каму яна павінна належыць.

— Я адкажу на гэтае пытанне так: яна павінна належыць тым, хто хоча і ўмее на ёй працаваць. Падкрэсліваю — умець! У нас жа многія гэтую ўмову лічаць не вартай увагі.

— Як гэты «ўменне» вызначыць? Экзамен рабіць, ці што?

— Павінна вызначыць само жыццё. Зямлю не падманеш, яна як лакмусавая паперка



Фота С.БРУШКО

курных яек, знесеных за тры месяцы ў Злучаных Штатах Амерыкі, перавышае кошт прадукцыі, атрыманай за такі ж час звышсучаснымі галінамі прамысловасці, як камп'ютэрная і аэракасмічная. Вось што значыць высокая эфектыўнасць сельскай гаспадаркі, вось што значыць прыватная ініцыятыва!

— У рэспубліцы дзве з паловай тысячы фермераў з іх прыватнай ініцыятывай, але вынікі ў іх куды горшыя, чым у калгасах і саўгасах.

— Мы з вамі, Уладзімір Гіляравіч, прысутнічалі ў гэтым годзе на зездзе фермераў Беларусі і чулі, у якіх умовах даводзіцца ім працаваць, якія перакоды і цяжкасці пераадольваць. Асабліва ў набыцці зямлі. Да мяне ў рэдакцыю часта заходзіць старшыня Беларускай сялянскай партыі Яўген Міхайлавіч Лугін, які неаднойчы расказваў пра сваю адысею з набыццём зямлі для стварэння фермерскай гаспадаркі. Так нічога ў яго і не выйшла, не хапіла сіл пераадолець супраціўленне мясцовых улад. У такую ж сітуацыю трапляюць дзесяткі, а мо і сотні людзей.

— Ведаю я Лугіна. Можна перадаць яму ад мяне прывітанне і сказаць, што я хоць заўтра гатоў перадаць яму частку зямлі ў Дзяржжынскім раёне, дзе я да апошняга часу працаваў. Але ж ён яе не возьме.

— Чаму?

— Таму што на ёй трэба з раніцы да вечара, без выхадных працаваць.

— Вы, Уладзімір Гіляравіч, мабыць, чулі анекдот пра кітайца, які прыйшоў выбіраць бульбу на сваім полі праз два дні пасля таго, як кінуў яе ў зямлю. Калі ў яго спыталі, навошта ён гэта рабіць, бедлага кітаец адказаў: «Оцэн куцац хоцца». Але, мяркуючы па тым, што ад-

— Не трэба мне прыпісваць слоў, якіх я не казаў. Нашы людзі прызвычаны да калектыўнай формы гаспадарання, у тым ліку, і да сацыяльнай абароны ў гэтых гаспадарках. Эканамічна моцным гаспадаркам сёння нічога не пагражае, а тым, хто ледзь трымае, не можа звесці канцы з канцамі, трэба задумацца над сваёй будучыняй.

Але ўвогуле калгасы і саўгасы адпавядалі мінулай камандна-адміністрацыйнай сістэме. Сёння мы жывём, фактычна, пры другім ладзе, і ўсе мы, у тым ліку і кіраўнікі большасці грамадскіх гаспадарак, прыйшлі да высновы, што наспела неабходнасць рэфармавання нашага аграрнага сектара. Які характар павінны насіць гэтыя рэфармы? Не думаю, што трэба іх слепа пераносіць з якой-небудзь з краін СНД. Нам неабходна шукаць нешта сваё, адметнае.

— Як вы ставіцеся да ніжэгародскага вопыту ў Расійскай Федэрацыі, дзе па схеме, распрацаванай Р. Яўлінскім і ажыццэўленай пры садзейні тамашняга губернатара Б. Нянцова, калгасы раздалі сваім членам зямельныя і маёмасныя пай з наступным правам іх продажу?

— Як на эксперымент — станоўча. Скажу больш, нешта падобнае мы пачалі практыкаваць у некаторых нашых гаспадарках.

— Нешта падобнае?

— Так, раздалі пай, умоўна падзяліўшы зямлю.

— Як гэта — умоўна?

— Калгаснік ведае, што яго пай складае, напрыклад, тры або пяць гектараў зямлі, якія ён можа забраць у любы момант і рабіць з імі, што пажадае.

Ганаровым сябрам Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў стаў доктар філалагічных навук, прафесар Беларускага ўніверсітэта культуры Валерый Няфёдаў. Дыплом аб гэтым яму нядаўна ўручыў кіраўнік Скарынаўскага цэнтра Адам Мальдзіс.

Валерый Няфёдаў шмат робіць па ўмацаванні культурных стасункаў паміж беларускім і індыйскім народамі. Будучы прафесарам вядучага ўніверсітэта Індыі імя Д. Нору, ён нямае зрабіў па прапагандзе беларускай літаратуры. У прыватнасці, у Дэллі была выдана «Анталогія беларускай сучаснай паэзіі ў перакладах В. Сінгха» на хіндзі, арганізаваны алімпіады «Беларуская літаратура», клуб аматараў рускай і беларускай славеснасці.

Цяпер В. Няфёдаў з'яўляецца галоўным рэдактарам часопіса «Беларусь—Індыя», прызначанага Міністэрствам замежных спраў Рэспублікі Беларусь для індыйскіх чытачоў.

ГОДНА Ў СУСЕДСТВЕ

на старонках дзевятага нумара часопіса «Першацвет» адчуваюць сябе самыя розныя аўтары. Для прыкладу, у раздзеле «Спадчына» А. Пашкевіч («Жадаў быць братам ветру...») прадстаўляе маладога пачаткоўца нашаніўскай пары Альфонса Петрашківіча. Публікуюцца некалькі вершаў гэтага аўтара. «Гасціўня» «запрашала» з вершамі А. Каско і з апавяданнем «Тройка за сонца» Г. Багданаву.

Але, як і звычайна, у нумары асноўнае месца займаюць раздзелы «Пазізія» і «Проза». Гэтым разам іх адметнасць у тым, што поруч з маладымі беларускімі аўтарамі выступае і амерыканская паэтка Донна Марконтонія. Некалькі яе вершаў-песень з англійскай мовы пераклаў М. Сяднёў.

Ну, а ў «Крытыцы» — рэцэнзіі К. Сухоцікі («Жыць жыццём народа») дзеліцца ўражаннем ад кнігі паэзіі П. Панчанкі «Высокі бераг». А. Петрашківіч («Спазнаць гармонію быцця») знаходзіцца пад уражаннем вершаў, перакладу і драматычнай пазмы «Барбара Радзівіла», аб'яднаных Р. Баравіковай у зборнік «Люстэрка для самотнай». С. Патаранскі («Светла, адкрыта, росна мне...») разважае над зборнікам Л. Паўлікавай «Купанне ў росах». Тут жа артыкул І. Шаўляковай «Гладзятары плагіату» — пра тых прадстаўнікоў творчай моладзі, хто чужыя творы выдае за свае.

У «Жароўні» выступаюць М. Скобла, Е. Акулін, П. Марціновіч.

БЕЗ СКАРГАЎ НА НЕДАХОП П'ЕС

працу рэдакцыі часопіса «Тэатральная Беларусь». Пацвярджаючы таму і пяты нумар, у якім прадстаўлены самыя розныя жанры — маленькая антыўтопія А. Асташона «Ахвяра», драма-маналог Х. Жыцкі «Аўтабіяграфія», фантастычная п'еса З. Дудзюк «Канікулы на астройдзе» і інсцэніроўка В. Жуковіча паводле беларускіх народных казак «Дзедава дачка і бабіна ўнучка».

«Тэатр у сістэме нацыянальнай культуры» — тэма разваг В. Салеева, В. Козел («Новае гучанне пазмы») дзеліцца ўражаннем ад пастаноўкі «Песні пра зубра» М. Гусоўскага ў тэатры юнага глядача. «Кароль Лір» на коласальнай сцэне — падзаглавак артыкула Т. Гаробчанкі «Трагізм прасвятлення». В. Грыбайла («Рэпетыцыя... Канцэрт... Імпровізацыя... Спектакль... Прэзентацыя») запрашае наведаць клас-школу студэнтаў тэатральнай творчасці Беларускага ўніверсітэта культуры. Назва артыкула А. Шнэйдара сама гаворыць за сябе — «Талачынскі народны».

«Бы кветкі... цягнемся да сонца» — Б. Бур'ян пра С. Станюту. І. Курбека («Дзядзька Юзік») згадва Іосіфа Міхайлавіча Міцкевіча. «І ўсё ж я ўдзячы Макавіну» — успаміны Л. Левановіча. Н. Швайцова («Богападобны біблейскі старац, або Прароцтва Макавіна Андрэя») прачытвае п'есу «Святая прастата» з паэзіі сьвіншынга дня. «Як я паступаў у тэатр» — вяртанне П. Пруднікава ў гады творчай маладосці. Выпытанне ўласных мастакоўскіх паміненняў дзеліцца М. Макарацоў («Рэжысура свята»). І. Стадольнік гутарыць з каардынатарам праграмы Фонду Сораса — Беларусь А. Анціпенкам («Можна спадзявацца»).

Ёсць раздзелы «Летапіс», «У друку», «Пасля спектакля».

3 ПОШТЫ АДДЕЛА КРЫТЫКІ

ТВАЁ НЕБА, МЕТАФАРА

Сама сабе паўтараю радкі з верша Рыгора Барадзіліна «Апакаліпсіс», які быў надрукаваны ў нізцы «Пад засенню нябачнага крыла» («ЛіМ», 1993):

Бог пройдзе басаною
Нябесным поплавам.
Пярун прыгожы за хмарным
тынам.

Планета галаву пасыпле
попелам
Радыеактыўным...

Гэтыя радкі адразу запалі ў душу, скаланулі яе да донца сваёй нечаканасцю і таемным зместам. Быццам абстраваецца ў мяне зрок і слых, і я пачынаю разумець, што перанеслася ў свет, створаны пазтам, дзе сваё неба і сцэжкі, па якіх ступае басаною Ён. Неба тое высокае і светлае, хмарнае і... радыеактыўнае, а пад ім і радасць, і боль, і смутак, — усё, што можа змясціцца ў сэрцы пазта, якое чуйна адкрыта жыццю.

Такі свет, адначасова рэальны і нерэальны, а дакладней — мастацкі, адкрывае мне барадзілінская метафара. Яна здольная пераўтвараць тое, што вакол нас, у цуд, прычым такі, які не парушае логікі быцця. Яна толькі рэзка выводзіць нас за межы аўтаматычнага ўспрымання рэчаіснасці, якое складаецца ў аднамернай і адналінейнай плыні жыцця.

Здзіўляе гнуткасць метафары ў вершы, яна вынікае з умення пазта выявіць самыя аддаленыя рысы падабенства з'яў нябесных і зямных. Перачытаем яшчэ раз, удумаем, уважым словы. Так, як Рыгор Барадзілін, пра чарнобыльскую бяду, якая абрынула на нас, ніхто не сказаў. Пазт працягвае неверагодную здольнасць пераасэнсаваць прычынае, каб у кантэксце даць яму новае жыццё.

Я даўно захаляюся творчасцю Рыгора Барадзіліна. Лічу (без перабольшання), што гэта майстар першай велічыні. На самым пачатку свайго творчага шляху ён выявіў бясспрэчны дар валодання словам вобразным, яркім, выразным.

Не плакаў я — усім на злосьць.
Бо ў хаце быў адзін мужчына.
Не йшоў ты...
Маці маладосць
Глыбей заворвалі маршчыны, —

такія радкі, прысвечаныя бацьку, які не вярнуўся з вайны, знаходзім у першым яго-

ным зборніку «Маладзік над стэпам». Іх мог сказаць чалавек, які па-свойму бачыць тое, што акружае нас, здольны звыклае, будзённае перадаць своеасабліва, адкрыць яго ў нейкіх незвычайных праявах. Аказваецца, словы, якімі карыстаемся штодня ў побыце, маюць цудоўную якасць — раскрываць свой другі ці трэці план, што ляжыць у іх глыбокіх сховах.

Удумаем: заворваюць маладосць маршчыны. Без плуга, без раллі... Але за слоўным выразам бачу цэлы малюнак ваеннай пары. Абагулены, сінтазаваны, які з'яўляецца дэталі. Тут і вобраз вайны, і маці, і сына-падлетка.

Без метафары я не ўяўляю ні аднаго добрага пазтычнага твора. Без яе паэзія сляпяя, як камяніца без вокнаў. А яшчэ, як мне бачыцца, метафара — гэта брама ў паэзію. Зачыні тую браму — і пазтычны радок паблякне, як кветка, пазбаўленая сонечных промняў. Дарэчы тут успомніць Арыстоцеля, які казаў, што «метафара... такая прыемная і прыгожая, што ў пекным маўленні свеціць уласным святлом».

Калі чытаеш творы Рыгора Барадзіліна, ствараецца ўражанне: ды ён знарок насычае іх метафарай. Больш таго, на мой погляд, метафарычнасць — гэта галоўная рыса, мажліва нават — фундамент яго паэзіі. Прычым метафара ў яго часцей за ўсё індывідуальная. З яе дапамогай на аснове супастаўлення або збліжэння з'яў і прадметаў канструюецца новая рэчаіснасць. Зразумела, пабудаваная па законах мастацтва. Часам, здаецца, больш дасканалая, чым тая, што акаляе нас.

Метафара ў Рыгора Барадзіліна адкрывае новыя праявы нашага быцця з таго боку, які звычайна схаваны самай прыродай. Яго трэба адкрыць, і тады будзённае ўспрымаецца ў незвычайных фарбах, гуках і колерах. Пазт як бы разбурае логіку прадметаў і з'яў у жыцці. Затое творчай фантазіяй, заключанай у слове, ствараецца той свет, у якім рэальнае бачыцца больш пуката і глыбока.

У зборніку «Лінія перамены дат» выдзяляецца сваёй метафарычнасцю нізка «Палескія ўражанні». Вельмі характэрны тут верш «Адыячорак», прысвечаны сябру. Чытаем:

Нам цэлы луг паслалі
Гасцінныя дубы,
Хоць гавары з бусламі —
У іх мудрэц лобы.

У спалучэнні з іншымі мастацкімі дэталямі — а імі шчодр перасыпаны ўвесь верш — вобраз дубоў ператвараецца ў метафару-сімвал. Выстройваецца сэнсавы рад, на яго налізваюцца метафары, якія паслядоўна дапаўняюцца: рака мяняе берагі, нібы нудных кавалераў, вечар павольна едзе, як стомлены казак... Здаецца, межаў фантазіі пазта, якая сілкуецца метафарай, не існуе. Са словам, адкрываючы яго новыя і новыя грані, ён можа, як кажуць, забаўляцца бясконца. Метафара ператвараецца ў маленькі цуд, у своеасаблівае павелічальнае шкельца, праз якое ўсё іскрыцца ў непаўторных фарбах.

Рыгор Барадзілін, можна сказаць, адчыніў у нашу паэзію дзверы для творчага скразняку. У яго творох — яркае спалучэнне арыгінальнасці ў выяўленчых сродках са сваім бачаннем свету, з імкненнем асэнсаваць яго па-філасофску. Характэрна, што пазт не толькі віртуозна, на мяжы незвычайнага валодае словам. Ён палюбуецца яго, свежае і непаўторнае, з глыбокай думкай.

З кожным новым творам пазт усё глыбей асэнсоўвае выяўленчыя сродкі, якія пад яго пяром набываюць дадатковыя магчымасці. Метафара ўсё больш робіцца асацыятыўнай, у яе арбіту ўцягаюцца ўсё новыя, часам самыя аддаленыя сувязі паміж з'явамі і прадметамі. Ідзе заглыбленне ў самыя вытокі слова, узнікаюць арыгінальныя наватворы. Узгадваецца верш «Хлеб з соллю еш...», прысвечаны Пімену Панчанку. Нядоўгі век няпраўды, з якое змагаецца яго старэйшы сьлінны майстар, пазт перадае своеасабліва: «спрадзецца й хлусні кудзеля»... Амаль парадаксальны выраз, але ж і арыгінальны. А за ім — глыбокая па сэнсе думка.

У зборніку «Абсяг» што ні верш — то вянок метафар, быццам рассыпаны яны рукою, якой уласціва адно — бязмежная шчодрасць.

На досвітку абраць
Сабе сяжыну дня,
Што падшукаць аброць
Для быстрага каня.

Тут і свой гукаліс, і глыбокая рыфма. Пазт параўноўвае (а метафара — гэта заўсёды скрытае параўнанне) чалавека, які выбірае дарогу ў жыцці, з аратам, якому трэба засеяць сваё поле.

Сама назва зборніка «Абсяг» нясе ў сабе метафару. Абсяг тут я разуумею як слова,

«Я НАРАДЗІЛАСЯ Ў ГЛЫБІНЦЫ»

Шмат гадоў чакала свой першы пазтычны зборнік гэтая сціплая і здольная жанчына. Жывучы ў глыбінцы, ёй цяжкавата было выдаць яго ў Мінску, дзе ў выдавецтвах па некалькі гадоў ляжаць рукапісы нават масцітых лідаратараў. Таму ёй, вясковай настаўніцы, адзінай радасцю і ўцехай было бачыць свае пазтычныя творы надрукаванымі ў раённай і абласной газетах ці часам у часопісах «Работніца і сялянка» і «Роднае слова». Ды ўсё ж гэтыя клопаты былі для Валянціны Ададуравай менш істотнымі, бо галоўнае — было натхненне, пісаліся і пісаліся новыя вершы.

Нарадзілася пазтка ў 1941 годзе ў вёсцы Хадзавічы Слонімскага раёна. Закончыла філалагічны факультэт Белдзяржуніверсітэта. Жыве зараз і працуе настаўніцай у вёсцы Елка на Зэльвеншчыне. Дарэчы, ад роднае вёскі да Елкі нейкія тры кіламетры. Па дарозе дамоў стаіць велічыня і неўміручая Сынковіцкая крэпасць — царква, пабудаваная яшчэ ў XV стагоддзі. Пра яе, як і пра вёскі Хадзавічы і Елка, у пазткі таксама ёсць верш, а ў ім радкі:

Каторы век каштанаў свечкі
Цытуць ля крапасной сцяны.
Што ж! Чалавек недаўгавечны,
А сцены — вунь стаяць яны.

Гэтую страфу я працываў у першага зборніка вершаў Валянціны Ададуравай «Глыбінка», які зусім нядаўна нахладам тры

тысячы паасобнікаў адрукаваны ў Слонімскай узбуйненай друкарні. Фундатарам выдання стала будаўніча-мантажнае прадпрыемства «Зэльваэнергабуд».

Любоў да роднай зямлі праходзіць праз усе вершы пазткі. Цэлая геаграфія Зэльвеншчыны і Слонімшчыны ў яе радках. Яны шчырыя і светлыя. Адраду адчуваеш, што пісаліся гэтыя творы на адным дыханні. І пісаліся яны менавіта тады, калі пульсавала натхненне:

Паэзія — хранічная хвароба,
А рэпідывы — ўвосень і вясной.
Калі наш край у лісцяной аздобе, —
Прыходзіць Муза, каб набыць са мной.
Прыйдзе ўранку і падыме з ложка,
Або ў ціхі прадвечэрні час
Жар-птушкай прамільгне,
пакружыць трохкі,
Лаві яе, страчай і прывечай...

Вобразы вёскі і землякоў для пазткі — нібы глыток чыстай, гаючай вады, якая лечыць, супакойвае і жывіць, надае сілы і бадзёрасці. Яна сама прызнаецца, што «не шукае далёкага раю» і што «мне мілей беларускі родны куць», дзе

Хаты з крамяных смольных хваінак,
Волькі за вёскай па грукі ў вадзе.
Стукнеш у дзверы няўтульнай часінай —
Сэрцам сагрэенся тут у людзей.

В. Ададурава ўсё жыццё працуе ў школе,

усё жыццё сярод дзяцей. Таму дзіўна было б, каб пра школу ў яе не напісалася б вершаў. Праўда, не адна яна — большасць сучасных пазтаў пачыналі свой працоўны шлях настаўнікамі, а вось вершаў на гэтую тэму, на жаль, напісана зусім мала. У аўтаркі зборніка «Глыбінка» такія вершы ёсць, прычым добрыя вершы, якія так і просяцца на музыку:

Ах, сто дарог! Да пабачэння, школа!
Ах, сто дарог! Вы сніліся даўно!
Але чаму сягоння невясёла
Звініць той самы школьны наш званок?..

На апошніх старонках першай кніжкі В. Ададуравай надрукаваны побач два вершы «З думай пра музей Ларысы Геніюш» і «Памяці Ларысы Геніюш». Розныя яны па мастацкаму ўзроўню, але асобныя радкі не злыга не працываваць:

Нахлынуць успаміны, думы, мроі —
І дапазна агеньчык у акне.
Чай для гасцей на чабары настоены,
А ўласны шлях — на горкім палыне.

Ёсць у зборніку і лірычна-іранічныя вершы. Чытаючы іх, адчуваеш, што ў беларускай глыбінцы таксама ўмеюць жартаваць і смяяцца. Па адных назвах можна здагадацца, аб чым яны: «У паліклініцы», «Жанчыне цяжка дагадаць», «Дэфіцыт», «Мой воз і лёс» апавядаюць аб тым, чым «хварэе» сёння вёска і райцэнтр.

Пазткі ўласціва напружанае судакрананне думкі і пачуцця, гранічная шчырасць у лірычным самавыяўленні. Ёсць, праўда, і вершы, якія з гадамі страцілі сваю актуальнасць, састарэлі, але «Глыбінка» пазткі атрымалася як песня, а з песні слоў не выкінеш. Таму і надалей хочацца ёй пажадаць, каб гэтая творчая глыбінца доўга яшчэ жыла ў яе душы, для якой «няма глушы».

Сяргей ЧЫГРЫН

якое расхінаецца ўглыб і ўшыркі. Калі яго спазнаць, то адкрыецца новая далечынь. І творчасці. І натхнення.

Тое ж можна сказаць пра назвы зборнікаў «Белая яблыня грому», «Рунець, красавець, налівацца», «Неруш», «Міласэрнасць плахі», «Самота паломніцтва». За кожнай бачацца лепшыя ўласцівасці барадулінскай паэзіі. Узьць хоць бы «Неруш». Гэта што-небудзь неканрутае (нявораная зямля, дзікі лес, грыбное месца і г. д.). А мне перадусім уяўляецца неруш яго слова — чыстага, светлага, неканрутага ніякай каламуццо. Як крынічная вада. Ці «Міласэрнасць плахі» — выраз, контраст паняццяў даведзены да парадаксальнасці.

Паэзія Рыгора Барадуліна актыўна адгукаецца на павышы часу, выяўляе незвычайную здольнасць да ўнутранага самаўдасканалення, закладзеную ў самой яе сутнасці. Сведчанне таму — апошнія творы. Філасофская думка ў іх зліта са словам. Скажам, такія нізкі вершаў, апублікаваныя ў перыядычным друку, як ужо згаданая «Пад засенню нябачнага крыла», «Палітлірыка», «Сэрца стане Віфліемам...» У іх розны тэматычны спектр, але адно назначенае — своеасаблівая вобразнасць, заснаваная на індывідуальнай метафары, вострай і нечаканай, якая паварочвае з'явы і прадметы рэальнасці ўсё новымі гранямі.

Піў з аднадумцамі з балей
І з цэбра партадвар густы.
Камувістычныя ідэі
Выходзяць цяжка, як глісты, —

піша паэт у вершы з нізкі «Палітлірыка». Тут ён не апускаецца да прымітыву, як некаторыя. Рыгор Барадулін, за якою б тэму ні браўся, — найперш мастак, які выяўляе думку вобразнымі сродкамі. Вось і тут. Параўнанне па прычыне кантрасту — разкае, але троп атрымаўся не штучны, ён вынікае з кантэксту, з сітуацыі.

Нарэшце, у часопісе «Полымя» (N 1, 1994 г.) новая нізка «Сэрца стане Віфліемам...» Сама назва — выдатная індывідуальная метафара. Яна абдымае ўсе вершы, знітананыя і задумай, і тэмай, і выяўленчымі сродкамі. Сапраўды, Віфліемам, дзе нарадзілася святая і непераможная любоў да чалавека, можа стаць сэрца, якое выпраменьвае святло адухоўленасці. Метафара падймаецца тут да сімвала, я тая нязгасная зорка ў небе. І я бачу яго, высокае і светлае, а пад ім — чароўны свет паэзіі...

Тут да Бога блізка як нідзе,
Аж чуваць,
Як немінучасць дыхае,
З вока яснага сляза ўпадзе —
Стане Віфліемам сэрца шчае.

Наталля КУЗЬМІЧ,
студэнтка

г. Наваградка

НУЛЯВЫ ЦЫКЛ

«У беларусаў адзіны абаронца і прытулак — сама прырода» (Тацяна Шамякіна). І яна марна молюць нашу свядомасць: «Спыніся, перавядзі дух, зразумей мудрасць восені. Адчуў кончыкамі пальцаў першароднае — ДРЭВА». Мяккі дыван пад нагамі з дубовага лісця нашэптвае: «Наладжвай сувязь з душой, і толькі тады знойдзеш той стан, які больш прадуктыўны для нашых нашчадкаў, чым адно Слова».

Халодны восеньскі дождж дадае праз ваконную шыбу: «Няма бяшчасся, а ёсць нежаданне будаваць час». Развіталыны восеньскі ўзмах буслінага крыла патрабуе: «Чысціню думкі эстэтычна-філасофскай падслухай у прыродзе, у якой жывеш. Як яна цудоўна гучыць!» Мільгацця думкі і прасторы, і рой жаданняў атакуе іх. Анатоля Баўэр канстатуе: «Калі ў сэрцы жыве жаданне, ці не значыць гэта, што існуе крыніца яго задавальнення?» Чым больш чалавецтва напруцоўвае табу, тым больш прысмакаў для душы ў вясню. Стамілася душа, якое стагоддзе ўжо чакаючы вясні. І ад стомленасці шмат чаго інтуітыўна-непрадказальнага. Катаклізмы ў душах — катаклізм у прасторы.

Глядзім на сонейка восенню і бачым у ім жыватворнае цяпло, а не кузню, дзе шугае полымі. Толькі бліжэй да старасці-восені мы знаходзім такі патрэбны цяпер нерў — узаемаразуменне. Можна, пагэтану ў старасці вочы мокрыя, і, як вынік, — жыццё пражыта не так.

Кожнае імгненне зыходзяць з твару
крупіцы прыгажосці,
І час усё глыбей і глыбей
запускае арала.
І кружачца, і мільгаюць
маленькія шчамяліцы.
І ловаць іх пчолы, і разносяць
па кветках.
І зіхацяць, і завуць, і моляць спыніцца.
А мы глядзім у лостэрка.

Думка вясной акідае позіркам усё навокалі і не можа расшчыпіць цэлае, спасцігнуць ядро, яна расцякаецца па прасторы і рэфлексуе. І так з пакалення ў пакаленне.

Толькі восенню кожны колер у прыродзе гарманізуе са сваім адлюстраваннем у свядомасці — гэта ёсць нармальнае святаўспрымання, так званы нулявы цыкл для кожнай творчай душы, якой задае рытм прыродны рух падаючага лісця. Спакой, філасофскі пачатак. Вясна марнатраўная.

Яўген КРЫЦКІ

«Паважаная рэдакцыя. У сярэдзіне шасцідзсятых мне давялося нейкі час працаваць разам з пісьменнікам, лаўрэатам Дзяржаўнай прэміі Яраславам Пархутам. Вельмі хочацца, каб ён ведаў, што мы, яго берасцейскія землякі, памятаем яго, чытаем, радуемся яго поспехам. Таму я і адважыўся напісаць у «ЛіМ», прапанаваць свае згадкі пра той час».

Аўтар

ПЕРАМЕЛЕЦЦА...

Пасля некаторых фармальнасцей Мікалай Рыгоравіч Салавей, рэдактар малапрыкарай раённай газеты «Сельскае жыццё», увёў мяне ў кабінет аддзела сельскай гаспадаркі.

— Твой шэф, — сказаў ён, — указаўшы позіркам на сядзеўшага ў адзіноце супрацоўніка. І тут жа да гаспадара кабінета: — Прымай палаўненне. Уводзь у курс. Вучы. Рыхтуй сабе падмогу.

З-за стала падняўся вышэй сярэдняга росту белабыры прыгажун.

— Яраслаў Сільвестравіч, загадчык аддзела, — адрэкаментаваўся ён і працягнуў руку.

З першых слоў я міжволі заўважыў асаблівасць вымаўлення, якое моцна адрознівала ад нашага паўднёва-заходняга цвёрдагуча. У яго гаворцы вызначаліся шыпячыя гукі. Ва ўдалым спалучэнні з мяккімі яны надавалі вымаўленню асаблівую, я б сказаў — свой, непаўторна-беларускі смак. Я ўпершыню адчуў, як прыгожа можна размаўляць на нашай роднай мове.

Было тады Яраславу Пархуту мо крыху за трыццаць. Ён паспяхова друкаваў свае кароткія навілы ў беларускай перыёдыцы і нават некаторых цэнтральных выданнях (у той час саюзных). Паспеў выдаць дзіцячую кніжку. Усяго гэтага для нас, пачынаючых газетчыкаў, было дастаткова, каб лічыць яго сапраўдным мэтрам.

Не менш таленавітым аказаўся Яраслаў Сільвестравіч і як настаўнік. Яго ўважлівасць, бяжэжная царлівасць засланялі нас, маладых, ад тых горкіх і, як часта бывае, ракавых расчараванняў, якія здараюцца пры першых няўдачах.

Мы ва ўсім імкнуліся пераймаць яго. Нават почырк падстройвалі пад ягоны. Не ведаю як зараз, а тады пісаў ён толькі кітайскай чарнільнай аўтаручкай і літаркамі, бадай, не большымі за просавыя зярняткі.

Да свайго шэфа мяне прыцягвала і наша агульнае захапленне — рыбная лоўля. Кантакт з прыродай для Яраслава Сільвестравіча — гэта не проста збор грыбоў ці рыбацтва. Гэта — кожны раз святая, адзначанае амаль заўсёды нечым нечаканым. Пабываўшы з ім аднойчы з вудамі каля вадзі або ў лесе з кошыкам, абавязкова будзеш шукаць паўтору гэтай падзеі.

І ўсё ж адной справе ён мяне так і не здолеў навучыць: зімовай рыбалцы. Гэтану захапленню мой шэф быў аддадзены да фанатызму. Ён ніколі не мудрыў з жыўцамі ці матыльём. Зловіць першага акунчыка, вока — на мармышку, і пайшла работа да самага вечара. У выніку — шокі ад холаду сінія, рукі не згінаюцца, спіна, наадварот, не разгінаецца, а ў сумцы ў лепшым выпадку грамаў дзвеце калючай драбязы, затое душа — пая.

Я не асуджаў гэтага занятку, аднак укеміць не мог: як можна атрымаваць асалоду ад справы, усе дзеянні ў якой абмежаваны холадам?

Яраслаў Сільвестравіч хутка заўважыў маю абьякаваць да падлётнага лову і перастаў прапанаваць гэтую справу.

У хуткім часе пачаліся і прафесійныя «праколы». Набіў руку на кароткіх інфармацыях і захацелася нечага большага. Параіўся з загадчыкам аддзела і вырашыў напісаць аб адной сельскай настаўніцы. Немаладая жанчына ўсё сваё жыццё адпрацавала на сяле, карысталася вялікай павагай як сярод школьнікаў, так і сярод бацькоў. Хвалілі яе і ў аддзеле народнай адукацыі.

Паспрабаваў. Атрымаўшы невялічкі, першы ў жыцці нарыс. Надрукавалі. Адрозна ж пасля выхаду газеты — тэлефонны званок з аддзела прапаганды райкама: «Як вы маглі станаўчы адзначыць на ўвесь раён гэтую жанчыну? Ці вядома вам, што яна трымае ўласную гаспадарку, у прыватнасці, карову? А раз чалавек займаецца гаспадаркай, ён не можа быць паўнаўдаснасным настаўнікам».

Карацей — першая мая ўдача абярнулася начальству вялікай непрыемнасцю. Якраз тады па зямлі нашай знішчальным пажарам кацілася хрушчоўская рэформа па скарчанні сляянскіх гаспадарак. Я на тое не зрабіў папраўку. Моцна перажываў. Яраслаў

Сільвестравіч разумеў мяне, па-сяброўску супакоіваў.

— Што зробіш, — гаварыў ён. — Палрацуюш, прытрэся. Яны — там — арганізм. Мы ж усяго яго невялічкі орган. Што жадае арганізм, тое павінен выконваць орган.

Я вельмі блізка ўспрыняў іранічную заўвагу свайго настаўніка. Першы раз па-сапраўднаму задумаўся аб сваім месцы ў жыцці. Упершыню адчуў халадок — як некалі на зімовай рыбалцы. Але ж той, на возеры, скоўваў цела, а гэты — душу...

«Не, не мая гэта справа — ідэалогія, — падумаў тады я, па-юнацку невядома на каго пакрыўдзіўшыся, і цвёрда вырашыў: буду пісаць сабе пра сілас, малако, бульбу — так прасцей. І на табе — як прагаварыўся!»

У адным з калгасаў упершыню ў нашым раёне выкарысталі электрапастухом. Трэба было тэрмінова арганізаваць матэрыял. Паслалі мяне.

Павяхаў я. Бачу: частка поля, размешчаная ў маляўнічым месцы сярод лесу, агароджана тым самым электрапастухом — тоненькім дротам на металічных шытах. У агароджы спакойна пасвіліся пародзістыя чорна-пярэстыя цялушкі. А на ўзбоччы сабралася каля дзесятка людзей. Туды накіраваўся і я. З прысутных я нікога не ведаў. Назваўся. На мяне ніхто асабліва не зважаў. Толькі не разабраўшыся, хто ёсць хто, я проста да ўсіх звярнуўся з першымі стандартнымі пытаннямі. У адказ — хто паціскаў плячыма, хто наогул адварочваўся, дэманструючы аблыкаваць да мясцовай прэсы. І толькі адна прыгожа апранутая, з намалёванымі вуснамі жанчына ахвотна разгавала на кожнае пытанне. Пры гэтым яна неяк загадкава жмурылася, хоць сонца я і не было, і пасля кожнага адказу ўсімхалася. Я вырашыў, што гэта калгасны заатэхнік, і ў зручны момант бяспітрасна запытаў: «Прабачце, вы працуеце заатэхнікам?»

Замест адказу жанчына яшчэ шырэй заўсімхалася, але не кінула. Сумнення не было — я зноў уліп. Запісаў у бланк усё, што лічыў патрэбным, зрабіў некалькі здымкаў і вярнуўся ў рэдакцыю.

Не паспелі высахнуць мае здымкі, як з райкама званок.

— Што гэта такое? — лямантаваў чыноўнік з аддзела прапаганды. — Каб работнікі рэдакцыі ды не ведалі ў твар нашых супрацоўнікаў?

«Заатэхнічка» тая аказалася інструктарам райкама. Во зняважыў вяльможную паненку!

Рэдактар нарта не сварыўся. А Пархута, як зарез памятаю, паклаў руку на плячо і так вольна цёпла, у жартаўліва-суцыяльнай форме сказаў: «Не сумуй. Перажыві і гэта. А ты таксама добры. У твае гадзі не адрозніць па губах сляда ад горада!» (У той час гэта было яшчэ магчымым).

Пакрыху мае ўяўленні аб свабоднай творчасці пачалі мяняцца. Неўзабаве Яраслаў Сільвестравіч заняў пасаду намесніка рэдактара. Уважлівы быў кіраўнік, прывабны, калі можна так сказаць — цёплы. Запраста ішлі да яго супрацоўнікі і з бедамі, і з радасцямі. Па-бацькоўску, з душэўным удзелам успрымаў ён усе нашы нягоды. Радаваўся поспехам. Аду з яго мудрых парад я і дасюль не забыў: «Галоўнае — цяргліваць. Не губляйцеся. Перамелецца — мук будзе».

Як і трэба было чакаць, Яраслаў Пархута вырас з раённай кашулі вельмі хутка. Пераехаў у сталіцу. Асабіста з мяне газетчыка так і не атрымалася. Верх узялі бацькоўскія гены — валтузіцца з жалезякамі. Аднак за творчасцю земляка сачыў і сачу уважліва. Надта ж блізка для мяне героі яго твораў. І не важна, простыя гэта сяляне ці прыгожыя лугі, палеткі, магутныя вольны-дубы — усім у творах Яраслава Пархуты адведзена асаблівае, ганаровае месца. Піша ён з вялікім веданнем справы. А інакш жа як? Яго творы — гэта вынік шматгадовых назіранняў, нястомных шматкіламетровых вандраванняў. Нездарма яго нястомная праца адзначана Дзяржаўнай прэміяй Беларусі.

Уладзімір ХРЫСЦЮК

г. Брэст

НА РАДЫЙНЫХ ЗАДВОРКАХ?

Не скажу, што я ўвесь дзень ліпну да радыёпрыёмніка, слухаючы перадачы. Але, як пісаў, пра свайго героя К. Чорны, «паздлут халасцяцкага палажэння» ў вольнай часіны даводзіцца заставацца адзін на адзін са сваім суразмоўнікам — радыё. Усё-такі ёсць каго паслухаць, з нечым згадкацца, нейкім высновам і аргументам пярэчыць, — вядома, завочна.

Асабліва мне падабаліся літаратурныя перадачы, у якіх раніцай гучалі вершы, апавяданні, урыўкі з аповесцей і раманаў, нарысы і публіцыстычныя выступленні беларускіх пісьменнікаў. У іх кожны раз можна было пачуць нямаля чаго цікавага, слухнага і патрэбнага. Радавала тая літаратурная мова, на якой гучалі перадачы, — чыстая, не засмечаная, далёкая ад той траянкі і сечкі, што набіла аскаміну і настолькі абрыдзела, што падчас рука сама міжволі цягнуцца да выключальніка. Напрыклад, журналісты самі гаворылі на беларускай мове, а іх субяседнікі — на рускай, а здараецца і адразу на дзювох, рускай і беларускай, у выніку чаго атрымліваецца проста бягзлудзіца.

З літаратурных перадач можна было даведацца, які і што робіцца ў рэспубліцы, чым жыве наш народ, якімі мастацкімі творамі парадуюць неўзабаве нашы праякі і паэты. У дадатак гэтыя перадачы як бы рабілі і другую не менш важную і адказную справу: прапагандавалі роднае беларускае слова, паказвалі, якое яно меладычнае і дакладнае, прыгожае і абялянае, багатае і ланкічнае, здольнае перадаць любую складаную думку. Гэта, безумоўна, прыцягвала ўвагу, прымушала мяне аддаваць і ўдзяляць увагу літаратурным перадачам.

Апошнім часам, уключаючы радыё, я з трывогай і прыкрасцю стала заўважаць, што мне чагосці не хапае. Што здарылася? Аказалася, што перасталі гучаць літаратурныя перадачы. Я пачала думаць, што, магчыма, узялі і разганялі літаратурную рэдакцыю, як гэта раней зрабілі з «маладзёжкай»? Пачала прыслухоўвацца і, во радасці! — адшукала,

знайшла нарэшце свае перадачы. Але гэта не надта мяне ўсцешыла. Чаму? Гучаць яны занадта позна, недзе пасля 21 гадзіны, а то і пазней. У гэты час, калі чалавек напруцоўваецца за дзень, яму хочацца адпачыць — каму легчы спаць, каму паглядзець па тэлевізары кіно, паслухаць апошнія паведамленні з Масквы, Пецярбурга. Чаму ж для літаратурных перадач выбралі такі час, што яны як бы апынуліся на радыійных задворках? Чым літаратурная рэдакцыя правінілася і перад кім? Імкненне да абнаўлення можна вітаць, але, безумоўна, у тым выпадку, калі ад яго ёсць хоць якія-небудзь карысці. А што ж дала перастаноўка часу для літаратурных перадач? Анічога, апроча шкоды! Радыёслухачы фактычна перасталі чуць у поўным аб'ёме роднае мастацкае слова. А, можа, гэта нейчы злы намер, можа, гэта зроблена наўмысна, каб як найменш гучала беларускае літаратурна-мастацкае слова, каб яго менш чулі жыхары рэспублікі? Такія прыклады назіраліся і раней. У свой час «Сельскую газету» сталі выпускаць на рускай мове, хатя яна прызначалася для сельскіх працаўнікоў, дзе ў большасці размаўляюць на роднай мове. Хіба гэта было зроблена для карысці роднага слова? Вядома, не! Можна, і літаратурныя перадачы на радыё былі «дэпарціраваны» на самы краёк радыйнага часу з надзеяй, што іх ніхто не заўважыць і не стане слухаць? Калі гэта так, то гэтыя таварышы ў тым-сім не памыліліся.

Змену сеткі перадач трэба разглядаць як мядзведжую паслугу, якую аказалі радыійнікі сваім слухачам. Ці не разумней было б вярнуць літаратурныя перадачы на сваё законнае месца, на якім яны вытрымалі праверку часам, заслужылі любоў і павагу? І хатя вядома прымалася гаворыць, што хата багата не вугламі, а пірагамі, мы павінны разумець, што пірог заўсёды кладуць на стол, а не, прабачце, на лаву ці зэдлік.

Марыя КАРАБЯНКАВА,
кандыдат біялагічных навук

г. Мінск



КРЫЖЫ
І СКРЫЖАВАННІ
ВЯНОК САНЕТАЎ

Міхасю КЛЕБАНОВІЧУ

Ключ

У сэрцы — воля! Рабства ў коле дзён,
Як намі правіць лёс альбо выпадак.
Надзея марная зрабіць парадак
Там, дзе не зорак скопішча — імён.

І вось прыдуманы быў п'едэстал.
З яго вяшчае чалавек і д'ябал,
Дарма, што сонца, зорачкі абапал,
У сэрцы многіх памятка Хрыста.

І маем тое, што хацелі мець:
Раздрай, разбой, разгрыз,
Размежаванне, —
Усё для большага для выжывання,

Нягледзячы на кроў і смерць,
Што за кавалак мяса на аркане?
Адна спадзеўка — толькі не каханне...

1
У сэрцы воля! Рабства ў коле дзён...
Яно цяпер нікога не бягэжыць.
Вятры жыцця царкоў
прносяць свежых,
Ды ад улады іхняй той жа плён.

Так, ёсць дазволы на царкоўны звон,
І языкі даўжэзныя не рэжуць,
Ва ўсе бакі адкрыты сэрца межы,
А большасць выбірае — пад адхон...

І пра былое усё болей згадак,
Хаця пакінулі мы не Эдэм...
І ёсць на свеце многа лепшых тэм,
Чым быць шчаслівымі нам па загаду.
Краіна так нагадвае гарэм,
Як намі правіць лёс альбо выпадак.

2
Як намі правіць лёс альбо выпадак,
Чаму ж разбою не раскашавать
І з лапикаў дзяржаўкі не сшываць,
Калі аж сніцца па начах улада.

Дарма, што раздушыць захоча ботам
Дзяржавачку памерам ў галён
Дыктатар большы, хоць такая ж вош,
Што ўздумала народа стаць аплотам.

І усё ж мы пераменам рады.
Круціся, з новай змазкай калаўрот.
Па ўласным па дакладзе з садакладам
Наватар выступіў праз дзесяць год.
Глядзёў у рот і разважаў народ:
«Надзея марная зрабіць парадак...»

3
Надзея марная зрабіць парадак
Не тое што ў дзяржаве — у сям'і.
У сэрцы разабрацца як сваім,
Калі жаночыя усюды звады.

Згадзіся, дружа, мы з табой не мёд
І не заўсёды праведным паглядам
(Павінен быць жа у сям'і парадак)
Каханай часта затыкаем рот.

Адбіцца можна ад любых папрокаў
Альбо ўцячы ад іх, набраць разгон
Убок развагі самай аднабокай —

Душою ты яшчэ усё маладзён
І не збіраешся быць слепавокім
Там, дзе не зорак скопішча — імён.

4

Там, дзе не зорак скопішча — імён,
Так часта гучыць і так рэдка вартых
Зямной вядомасці і зорнай карты,
Бароніць нас і нішчыць нас закон.

Ужо даўно не ўсмішку за мільён
Купляюць, а жыццё за сотню.
Расплачваюцца ў падваротні.
Забойцам толькі маці шле праклён...

Цяпер сьвярджаюць: ад жыцця адстаў
Народ — спрадвечная жыцця крыніца,
І ён павінен на таго маліцца,

Хто працу за кавалак хлеба даў.
Калі напіцца, дзе найлепш зваліцца?
І вось прыдуманы быў п'едэстал.

5

І вось прыдуманы быў п'едэстал...
Паставіць лепш бы на яго жанчыну:
Яна ж каханне, маці і Айчына,
З ёй з небяшчы род чалавечы ўстаў.

Гэй, нелюдзь, не прымай гэта за жарт!
Бо не жанчынаў ведаў ты — падсцілкі,
Заезджаныя, быццам грампласцінкі,
Зашмальцаваныя, нібы калода карт.

Далей жа мы пра гэта памаўчым...
Шалёны век і так душу зашкрабаў.
І бацька ён адразу і айчым

З пукатымі вачыма, як у краба —
Замнога бачыў... І зусім не слаба
З яго вяшчае чалавек і д'ябал.

6

З яго вяшчае чалавек і д'ябал,
І чым заглушыць гэты грамафон...
Вядома, ён не ўсюды Цыцэрон,
Але ж і грэх назваць балотнай жабай.

І не таму, што ўвесь ён у асфальце,
Адпрасаваны, нібы макінтош.
Зямля пры ім даўно не проста кош
У зорным небе з латкамі на лаце.

Не спіць мядзведзем, не сасе ён лапу,
Хаця скрозь пальцы часта ён глядзіць
На чалавечы рух сярод ільдзін

І калі б мог — усё б сабе зацапаў,
Маладзічок бы ў клетку пасадзіў;
Дарма, што сонца, зорачкі абапал...

7

Дарма, што сонца, зорачкі абапал...
Распушта распаўзаецца, як спрут.
Як бусел, на адной назе мой кут
Малітву слухае на мовах свету папы.

Ускінутыя ў неба рукі,
У бога просяць людзям памагчы:
Малітвай застаецца снід лячыць,
Хто возьме, апроч бога, на парукі.

Цяпер ужо не ўчнеш больш: «Адстань!
Цалуйся сам начамі з абразамі...»
Ужо згадзіліся — адзін над намі,
Хто крылы-рукі ў небе распластаў.
Узорны снег рышць пад палазамі.
У сэрцы многіх памятка Хрыста.

8

У сэрцы многіх памятка Хрыста
Пры «не забі...», «не сатвары куміра...»
Дачушка Данка, мой анёлак шчыры,
Не я... Дык ты хоць пражыві да ста.

У далеч тут жа позірк зазірнуў.
Не часты шанец жыць у двух стагоддзях
Майму дзіцяці... Хай жа
шлях свой пройдзе
Праз шчасце, боль...
адно не праз вайну.

Зямля, ты паварочваешся ледзь,
А мне яшчэ хацелася б спяшацца
І не згубіць апошняга мо шанца —

Ля сэрца сваё сэрца абгарэць
І часам розам з ім павыхваляцца:
«І маем тое, што хацелі мець!»

9

І маем тое, што хацелі мець!
Якія душы скажуць так ці пожны,
Калі у века хутка год апошні,
А ён не паспявае ўсіх адпесць...

Настрыввай біятокі, экстрасэнс.
У нас без вестак гэтулькі прапаўшых!

Перасалілі не з багацця пашы.
Воўк у піліпаўку забыў пра секс.

Пытанне ставіцца даўно рабром:
Якога ж мы чакаем ратавання,
Калі мінуў сезон для палявання,

А нас палое бліскавіца, гром...
Для д'ябальскага пераймання
Раздрай, разбой, разгрыз,
размежаванне...

10

Раздрай, разбой, разгрыз, размежаванне
Без будучыні для душы.
Блізкія-словы, думкі-спарышы —
І хоціць для народнага прызнання.

Няўжо вярнуцца трэба да пачатку,
Каўчэг у бога выпрасіць, патап,
Каб за «пракокам» не хадзіў натоўп,
Бо той на дзень прыкінуўся загадкай.

Мяняюцца не людзі, а рэжым.
На лёс, на час, на ўладу нараканне.
Як сімвалу дзяржаўнага аднавання,

Чакаем прэзідэнцкага рыкання:
Мы без яго ніяк не можам жыць...
Усё для большага для выжывання.

11

Усё для большага для выжывання!
Паклонімся ж уладарам:
За іх здароўе паліць свечкі храм
У час хвалюючы самапазнання.

Схавайма скепсіс, дарагі Міхась.
Мы тут не ўладарам, а храму верым.
Адсюль не пасылаюць на галеры
І тут хоць не утоптаюць у грязь.

Не цела, а душу каб адагрэць,
Памарым, паўздыхаем, пастаім.
Спявалі ж некалі мы дружна гімн

І ў пекле не баяліся гарэць.
Прыгледзся — кожны ў храме
трошкі мім,
Нягледзячы на кроў і смерць.

12

Нягледзячы на кроў і смерць,
У часе неспакойнае пары
Мы комікі і ліхвары,
Бо радасць і заначку хочам мець.

У чорны дзень не беленькі сухар
У думках я не раз ужо разгрыз:
Калі з гары ляціць дзяржава ўніз,
Не да зямных, не да нябесных кар.

Як вам жылося, людзі, пры падмане? —
Нашчадкі не спытаюць нас,
Бо плаваць ім у тым жа акіяне

Да новых зорак і да новых рас...
А покуль дэтэктывнае пытанне:
Што за кавалак мяса на аркане?

13

Што за кавалак мяса на аркане?
Магчыма, я... А, можа, нейчы сын...
І танк у сорак тысяч конскіх сіл
Яго каханай шле, як прывітанне...

Ау, прагрэс! Цывільны чалавек,
Я у такіх атаках мала петру,
Ды чалавечы тлен прыходзіць з ветрам,
Падобны так на тлен малочных рэк...

Сягоння смерць у модзе на экране,
Нібы рыхтуюць для вайны салдат
Сумленнейшыя грамадзяне.

Вы не фашысты? Дык і я не кат!
І не арканілі людзей славяне.
Адна спадзеўка — толькі не каханне...

14

Адна спадзеўка — толькі не каханне...
Бо з ім адно адродзіцца наш род.
Бо вечны ў закаханых кожны год
Шчаслівага зямнога мілавання.

Спяцenne душ як не абкручвай
дротам —
Не вязні ў ім яны, а матылі.
Сустрэчы дзень іх пелы акрыліў,
Каб адлятаць і прылятаць употай.

Не трэба... Не пішыце з іх ікон...
Каб закаханых у царкве не кралі,
Не валаклі, як танк той... у вагон,

Святых за святых каб не каралі,
Калі не можа пакараць закон...
У сэрцы — воля! Рабства ў коле дзён.

«ПОЛАЦАК»
ЖЫВЕ

Сталыя чытачы часопіса «Полацак» не маглі не заўважыць, што апошнім часам гэтае выданне беларускага замежжа не вытрымлівала перыядычнасці. Аказваецца, прычына была ў некаторых арганізацыйных момантах, звязаных з фінансаваннем «Полацка». Цяпер з рэдкалегіі выведзены М. Белямік, і кліўлендскі культурны цэнтр «Полацак» перавёў рэдакцыю часопіса грошы, якія прытрымліваў з пачатку сёлета года. Пасля гэтага і пабачыў свет чарговы, шосты нумар «Полацка». У ім — тэкст прывітання ўдзельнікамі і гасцям XXI сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі, падпісаны прэзідэнтам ЗБС «Бацькаўшчына» Р. Гарэцікі і старшынёй рады ЗБС Г. Сурмач, а таксама віншаванні старшыні клуба «Спадчына» А. Белага, дырэктара Беларускага выдавецкага таварыства «Хата» В. Санько і іншых.

Змешчаны працяг артыкула У. Міхнюка і Я. Паўлава «Як знішчалі генафонд беларускай нацыі»; матэрыялаў, звязаных з арыштам А. Сміоліча; рамана М. Кавыла «З агню ды ў полмя»; вершы Я. Юхнаўца і С. Сачанкі, артыкул С. Тарасова «Асноўныя этапы і заканамернасці тапаграфічна-дэмаграфічнай структуры феадальных гарадоў Беларусі», «Мае ўспаміны» Ю. Найдзюк, чарговыя раздзелы кнігі С. Белай «Максімавы Яраславія», нарыс С. Менскай «Адкуль пайшлі асіны ў Беларусі», згадкі А. Адамовіча пра М. Равенскага «Лірык краіны ветлай», «Песня сялян» (тэкст Н. Арсенювай, музыка М. Шчаглова), іншыя матэрыялы.

ВЫПАДАК НА АЎТОБУСНЫМ ПРЫПЫНКУ

Князі былі разумныя людзі, з добрым густам, адчуваннем прыгажосці. У гэтым я пераканаўся даўно. Удзельнічаў у многіх раскопках, каля розных гарадоў, княжацкіх пасадаў. Для жытла князі выбіралі прыгожае месца. На гары альбо сярод балота — каб было зручна абараняцца ад ворагаў. Але абавязкова з прыгожым навакольным краявідам.

Чэкалі я стаяў у Кіеве, на Уладзімірской горцы, глядзеў на Дняпро, на асмужаныя зарэчныя далі. У той жа год выпала пабыць і ва Уладзіміры. Божа мой! Такая самая горка, амаль такі самы краявід, толькі не дніпроўскія, а другія зарэчныя далі адкрываліся позірку.

здзіўленні і радасці. Ёсць у грыбной сям'і патрыярх — вялізны баравік з шырокім, нібы парасон, медна-барвовым каптуром, за ім трохі меншы, але таксама прыкметны, астатнія прыкладна адной велічыні. Нібы генерал, палкоўнік у акружэнні маёраў і капітанаў.

Усе баравікі на тоўстых краёвых ніжках, моцныя, пруткія. Дзевятнаццаць штук і ніводнага чарвікага.

Чалавеку, дзе ён ні жыў, трэба сустракацца з зямлёй, вадой, травой, лесам. І хоць раз у жыцці з такімі, як я знайшоў, баравікамі.

Жаданы, вышываны ў марах дамок я нарэшце будую. І там, дзе хацеў — паблізу заняпавай княжацкай сталіцы, у якой, аднак, можна купіць хлеба, малака, часам нават страшэнна дарагой на сённяшні дзень каўбасы і селядца.

З вакна майго дамкі відаць два пакачаныя пагоркі, на кожным з якіх высіцца пабіты маланкамі, з выпаленым пастухамі

звычайных дач, з шанхаю, дамкі ў якіх пабудаваны людзьмі з невялікай зарплатай.

— Буржуі праклятыя! Ніяк нажэрціся не можаце. Паглядзіце, як народ жыве...

— Вылезуць вам бокам палацы! Трэба дынамітам іх узрываць!..

Пальхадзіць аўтобус. Жанкі напорна ў яго лезуць. Жаночы напуг з сумкамі буракоў, накрадзенай капусты настолькі раз'ятраны, ашалелы, што я не адважваюся ўціскацца ў аўтобус.

Саджуся на лавачку, чакаю наступнага.

ЗЯЗЮЛІ Ў РОДНЫМ ЛЕСЕ

Напярэдадні Дня Перамогі пісьменнік Кулінковіч не вытрымаў: нягледзячы на тое, што трэба капаць агарод, ездзіць на

які служыў у раённым гарнізоне. У канцы сорока трэцяга года партызаны нічога не баяліся і маглі заняць нават будыніну, якая б належала хоць сваяку Тілера, каб такі ў гэтай балотнай, глухой мясціне знайшоўся. Той памятнай вясенню партызан адчайна ганялі ўласаўцы, але і ўласаўцаў яны не баяліся.

Грады высокіх стромкіх дубоў на ўсходняй ускраіне вёскі таксама няма. Іх спілавалі, і нават шнёў ад гэтых прыгажуноў не засталася. Не любяць людзі нічога высокага.

Кулінковіч прыехаў дарма. Тое, аб чым марыў столькі бяссонных начэй, не здзейснілася. Настаўнік, які возіць Кулінковіча, нічога не разумее. Ну, няма хаты, дубоў, якія запомніліся з юнацтва, дык бог з імі. Можна на другія хаты і дубы паглядзець. Ці не ўсё роўна.

Кулінковічу тым часам не ўсё роўна. Гэта была ягона хата, а стромкія дубы даўно сталі як бы часцінкай душы. Цяпер душа нібы збыднела. Ён, напрыклад, ездзіў у дом творчасці, размяшчаны не гэтак далёка ад Мінска. Вечарамі выходзіў на шасейку, глядзеў на начны лес. На ўскраінку бору высіліся тры вялізныя, купчастыя сасны, якія некалькі асабліва выдзяляліся на фоне цёмнага неба. Спілавалі гэтыя тры сасны, і Кулінковіч перастаў ездзіць у дом творчасці.

Заставаўся яшчэ бор дзяцінства, юнацтва. Ён наштапаў уражліваму хлопцу столькі зваблівых казак, накармаў такіх мараў-летуценняў, што, можа, праз гэта Кулінковіч і пісьменнікам стаў. Блукаючы па неабсяжных ружова-сініх дыванах верасоў, глядзячы на бясхмарнае сіняе неба, ён, малады падлетак-юнак, лічыў, што большай прыгажосці не спеце няма. Ён яе больш і не пабачыў, бо гэтак, як родны лес, не зачаравалі яго ні мора, ні горы, ні нават чужаземныя краіны з іх цудоўнымі, дзівоснымі даягтыдамі.

Але і памятнага лесу, разлівы верасоў, якімі трызніў Кулінковіч, таксама няма. Паўвека — вялікі час. На пясчаных выгарах, дзе расціліся чырвона-блакітныя азяркі верасоў, стаіць хмуры, густы сасоннік. У ім чамусьці зусім не звяняць птушыныя галасы. Толькі куванне зязюлі, аднастайна-шчымлівае, бясконцае даносіцца аднекуль з ускраіны лесу.

Магчыма, Чарнобыль і на птушак уплывае. Ён ад гэтага лесу, напярэды, крыху болей за сотню кіламетраў.

Кулінковіч пазнае мясціну, на якой яны садзіліся палуднаваць. Яна якраз на мяккі Галістрай лужы — вузкай і доўгай балаганкі, якая высахла і таксама густа зарасла сасоннікам. На грудзі, на якім яны ляжалі, густа растуць, пачынаючы распуськаць суквецці, ландышы. Ландышы і ландышы, куды ні кінь вокам...

Кулінковіч памятае: у гэтым месцы былі акопы першай германскай, затым польскай ваіны. Ён у іх знаходзіў баравікі, высокія, крывыя, белагаловыя, бо з акапа нага паўзроку яны цягнуліся да святла.

Тыя акопы даўно аселі, зараслі травой, зраўняліся з зямлёй. Але яшчэ можна адрозніць абрысы акапаў, транспэраў апошняй Айчынай ваіны.

Выгнаныя з мястэчка армія і партызанамі, немцы яшчэ доўга, тыдзень ці болей, агрызаліся. Яны заселі якраз у гэтым лесе і адсюль абстрэльвалі мястэчка.

Цярпець такое было немагчыма. Яны, мясцовыя хлопцы-партызаны і ў іх ліку Кулінковіч, узяліся дапамагаць байцам. Свой лес яны ведалі як належыць. Яны падводзілі байцоў-мінаметчыкаў у тыл нямецкіх пазіцый, абстрэльвалі з ротных мінамётаў, а часам гранатамі закідвалі.

Вось гэты грудок, дзе Кулінковіч з сябрам палуднуюць, аспярожна беручы па чарцы (абое носяць у верхніх кішпэньках пінжакоў валідол), здаецца, адна з такіх мясцін. Адсюль павінна праглядацца вёска Макаў. Яна сапраўды праглядаецца крайняй чародкай шэрых хатак.

Зрэшты, адзначыў Кулінковіч галавіну Перамогі. Дай бог дажыць да наступнай. Усё жыццё ён піша пра пакаленне юнакоў, дзяўчат, якія ў галзіну ліхалецця ішлі з цёпых хат, з вёсак, гарадоў у халодныя асенні ці зімовыя лес, гінулі ў засадах, нямецкіх засценках, прагна лавілі радыёхваля Масквы, разносячы па вёсках ці перадаючы бліжэйшым людзям лістоўкі.

Хутчэй за ўсё ў сваім пісанні Кулінковіч паўгараецца, піша горш, чым раней. Але сядзячы ў памяці, у сэрцы выпадкі, эпізоды, а, галоўнае, настрой самай вялікай ваіны, якую ён прайшоў, і выбавіцца ад гэтага велічна-шчымлівага настрою ён проста не можа.

Іван НАВУМЕНКА



ДВА АПАВЯДАННІ

Люблю княжацкія сталіцы, хоць сёння многія з іх толькі раёныя цэнтры. Напрыклад, Лагойск, Наваградак, Слуцк. А старажытны Тураў і Заслаўе нават гэтых не надта вялікіх тытулаў не маюць.

Я грыбнік, пагэтаму вандруйнік. Блукаю па лагойскіх, стаўбіоўскіх, пухавіцкіх, слугіцкіх, заслаўскіх і іншых лясах. Прыгожая наша Беларусь! Асабліва цэнтральная, сэрцавінная частка. Пакаты, ахутаныя наміткай смугі, пакрытыя лясамі пагоркі тояць пад сабой цэлае мора лячэбнай, на лобы густ вады, нібы чакаючы, калі ў гэтых мясцінах паўстануць курорты і санаторыі. Швейцарыя...

Я марыў пад старасць пабудавать дачны домік дзе-небудзь у лясной, грыбной мясціне, якая ў дадатак яшчэ і гістарычная. Я люблю адзін такі, размяшчаны на чыгунцы гарадок з яго нізкімі дамкамі, напярэдаднімі старажытнымі мурамі, пясчаным валам.

Там і цяпер яшчэ захоўваецца прыстойны лес. Гонкія сосны высока ўзносяць купчастыя верхавіны, сонца адбіваецца на гладкіх, меднага колеру ствалах. Пад нагамі шасціх мяккі мох або ружова-сіні верас. Па-над балотцамі п'яніць голаў багун. Шустрыя вавёркі спускаюцца на самы нізкі сук сасны, цікаўна сочачы, хто ходзіць па іхні баравінах.

У гэтым баравым лесе мяне заўсёды ахоплівае асаблівы настрой. З думак знікае звычайнае, будзённае, душа настройваецца на высокі лад. Бор нібы дыхае вечнасцю. Можна легчы на мяккі імпасты дол і глядзець у неба і яго бяздонную сінечу, на чародкі белых аблачынак, на птушак, якія то мільгаюць, то кружаць у вышыні.

Той лес, паблізу якога я марыў пабудавать домік, меў у маім жыцці асаблівае значэнне. Колькі разоў у галзіны неспакою, душэўных зрызот я ехаў туды, вандраваў між сосен, бяроз, асіні — маўкліва, без слоў — нібы распавядаў ім пра сваё гора. Нават у змрочныя асеннія дні, калі зямля рыхтуецца да сустрэчы з зімой, я стараўся выбрацца ў лес. Раскладваў цяпельца, слухаў шум сосен — то аднастайна-заціята, то нібы з цяжкім перарывістым уздыханнем, — глядзеў, як спадае з бяроз і асіні жоўтае і барвовое лісце.

Аднойчы ў такім лістападаўскім лесе напаткала мяне незвычайная грыбная ўдача. Я выбраўся на верасовую паляну, густа засеяную апальым лісцем, але штосьці пацягнула мяне на бліжні ўзгорак. На ім расце некалькі высокіх гонкіх сосен. Дол голы, толькі ў асобных мясцінах пакрыты жорсткім наздраватам лішайнікам. І вось на гэтым ужо авсяным халодным асеннім вятрам голым пятакчу я бачу вялікую сям'ю баравікоў. Застываю ў

тулавінчым дуб, а далей мысок сасняку і бярозніку.

Вечарам я прымащываюся ля вакна і чытаю. Паступова, не спяшаючыся асенні дзень пераходзіць у ноч. Спачатку зямлю ахутвае толькі лёгкая шэрань, потым яна пераходзіць у светлую сінечу. Я ўключаю электрычнае святло. Сінь згупчаецца ўсё болей і болей. Нейкі час яшчэ можна адрозніць галіны яблыні, якая расце пад вакном, іх спляценне, перакрываўанне. Потым усё паглынае цёмная, як дзёгаць, ноч.

На злеме лета і восені над галавой асабліва зорнае неба. Трохі зорак, сузор'яў я ведаю. Свяцілі яны да мяне і пасля мяне будуць свяціцца. Але ад гэтага не знікае ў душы ўрачыстасць, якую выклікае велічнае, бясконца зорнае неба.

У апошні час робіцца штосьці дзіўнае. Невялікія, накіпталт майго, дамкі пераважна летняга тыпу, як стаялі так і стаяць. Але ў найбольш прыгожай мясціне, каля вадасховішча, на самым яго беразе вырастаюць двух- і нават трохпавярховыя катэджы з белай або чырвонай цэглай, з узорнымі вастраверхімі мезанінамі, балконамі, крытыя чарапіцай або бляхай. Мне здаецца, што нават княжацкія палацы горш выглядалі. Пасёлкі-шанхай з дамкамі-сотамі здаюцца ў параўнанні з гэтай пышнаю, магутнаю забудоваю звычайнамі мурашнікамі.

Гэтай вясенню ў мяне вынікае непрыемная сустрэча з жанчынамі старажытнага гарадка. Я прыйшоў на аўтобусны прыпынак, а яны ўжо сядзелі на лаўках, абляжараныя сумкамі з буракамі, капустай. На бліжнім полі, за спенкай нізкарослых елак буракі нядаўна выбіралі студэнты. Але так выбіралі, што палавіна ці нават болей засталася ў зямлі. Вось жанкі і дабіралі саўгасныя буракі. Вядома, дзеля ўласнага спажывання.

Калі я падшоў, яны мяне ўважліва аглядзелі. Пераканаўшыся, што баяцца мяне нечага, жанкі працягвалі шастаць адна за другой праз шасейку і на капуснае поле. Капусту яшчэ ніхто не зразаў, яна чакала гаспадары. Жанкі яе проста кралі.

Нарэшце адна найбольш шустрая, з мігталівымі, цёмнымі вочкамі, якая ўвесь час з падазрэннем на мяне назірала, спытала, адкуль я з'явіўся.

— З дачы, — адказаў я. — Хачу аўтобусам дабрацца да чыгункі.

Што тут пачалос! Жанкі крычалі, ляманталі, гатовы былі разарваць мяне на кавалкі.

— Зладзеі бессаромныя! Народ абіраецца. За чэсную зарплату такія харомы не пабудуеш!..

У тлуме, мітусні я ніяк не мог давесці раззлаваным жанкам, што прыйшоў са

садова-агародны ўчастак мяшок насеннай бульбы дыў на ўрачыстым сходзе ветэранаў пасядзець, ён, не раячыся з жонкай, раптам рушыў на станцыю, пастаяў у чарзе і купіў білет да гарадка, куды даўно запрашае яго знаёмы настаўнік.

Апошні год Кулінковіч усё часцей успамінае родны лес, дзяцінства, разлівы верасоў на пясчаных выгарах і лясныя партызанскія сцежкі.

Ён хоча пабачыць партызанскую штабную хату ў вёсцы Гагаль, якая ўсімі сваімі вокнамі звернута на вуліцу. У гэтай хаце яго прымалі ў партызаны. На ўсход ад вёскі высілася града дубоў, кранутых першай асенняй пазалотай. У вятэрні час над дубамі гулі савецкія самалёты. Яны ляцелі на захад бамбіць немцаў.

Даўно напісаў пра ўсё гэта Кулінковіч. Але на схіле жыцця хочацца пабачыць знаёмы мясціны. Можа, нават развітацца з імі.

Гарадок, у які прыехаў Кулінковіч, суседнічае з родным мястэчкам, дзе не засталася радні, а гасцініца такая малая, што ўбіцца ў яе немагчыма.

У знаёмага настаўніка ёсць машына. Выпіўшы ў святочны дзень па чарцы, яны рушылі ў дарогу. Настаўнік здаў, пастарэў, даўно на пенсіі, машыну сам даўно не водзіць. Дзеля гэтай мэты ён запрасіў пляменніка, шустрага, белабрысага хлопца, здаецца, навучэнца рамесніцкага вучылішча.

І вось яны едуць. У Кулінковіча заўсёды ўзмоцнена б'ешца сэрца, калі ён бачыць знаёмы мясціны, паселішчы, якіх даўно не бачыў. Новае ёсць: лепшыя, сям-там нават заасфальтаваныя дарогі, каменныя будыні, наогул увесь круггляд, які прыкметна перамяніўся. Але яшчэ больш ранейшага, знаёмага. Марудна расце вёска. Многа, вельмі многа трапляецца старасвецкіх хат, з падслепаватымі акенцамі, гнілымі, пакрытымі зялёным мохам гонтавымі дахамі. Калі сказаць агулам, вёска па-ранейшаму старэе, пустее.

А ў Гагальях штабной хаты няма. Два разы праехалі ўздоўж шэрай, якая пачынае аздабляцца зелянінай неспматлікіх садоў, палісаднікаў, лавы хат і ніводнага магутнага, як памятае Кулінковіч, будынка, звернутага ўсімі вокнамі на вуліцу, не ўбачылі.

Яны прыпыніліся каля турта жанок і даведаліся аб прычыне знікнення, можа быць, самага прыгожага будынка ў Гагальях.

— Груздзіха хату прадала, — перабіваючы адна другую, паведамлілі жанкі. — На знос. І сама даўно выехала...

Кулінковіч здагадаецца, у чым справа. Штабная хата належала паліцэйскаму,

Выставы

ДЗЕВА, ШТО ПЛЫВЕ ПА ВОДАХ...

...І РУКАПІСНЫ
«АПОСТАЛ»



Унікальную выставку старадаўніх кніг падрыхтавалі Брэсцкі краязнаўчы музей і абласная бібліятэка. Экспазіцыя адкрылася ў музейнай гасціні. Хоць над Брэстам прашумела нямаля навалніца гісторыі, многія каштоўныя экзэмпляры рэдкіх кніг здолелі захавацца.

Адзін з самых старадаўніх фаліянтаў — Царкоўнік трэбнік, выдадзены ў Брэсце ў 1646 годзе. У мінулым ён належаў адной з брэсцкіх царкваў, цяпер — уласнасць музея. Сярод асабліва цікавых экспанатаў і рукапісны «Апостал», датаваны XVI—XVII стст.

Цікавае да выставкі вялікая. Штодня яе залы наведваюць да тысячы чалавек — студэнты, школьнікі і проста аматары і калекцыянеры старажытных фаліянтаў.

На здымку: у зале выставкі.

Фота Рамана КАБЯКА
БЕЛІНФАРМ

ЛОЖКІ РУСКАЙ СЦЭНЫ

«Вольным шлюбам» перакінецца традыцыйны шлюб Мужа і Жонкі на прэм'еры Рускага тэатра Беларусі 11, 15, 22 і 29 кастрычніка.

Драматургічны матэрыял Дар'я Фо і Франкі Рамы, дарэчы, таксама мужа і жонкі, зрабіўся падставой для рэжысёрскіх спроб і пошукаў Барыса Луцкі ды актёрскіх вышукаў-вынаходніцтваў Святланы Кузьміной і Аляксандра Брухацкага. У рэкламнай улетцы тэатр нават папярэджвае, што мужам і жонкам, якія ніколі не здрадзілі адно аднаму, глядзець гэты спектакль сама менш небяспечна. І радком ніжэй аб'явае нейкі нечуваны сервіс фірмы «Яка і К», вабячы і іншымі сюрпрызамі...

... А ўсяго тых падзей, што Жонка, ратуючы шлюб, мяркуе зрабіць агульным здабыткам, грамадскім здабыткам шлюбны ложкак... Пагодзімся, што цікава прасачыць пераўвасабленні шлюбных і іншых ложкаў на вялікай і малой сцэнах Рускага тэатра (здадаем спектаклі «Салодкагаласая птушка юнацтва», «Макбет», «Амфітрыён», «Хрыстос і Антыхрыст», «Метэор», напераменкі з «Аркестрам», «Хто там?», а таксама вечарыну італьянскай драматургіі з увасобленымі «Шасцю персанажамі ў пошуках аўтара» і так далей. Але перадусім угледзімся ў ложкак «Вольнага шлюб» і вызначым, ці дастаткова выставіць яго на сцэну, каб уратаваць шлюб, або — папулярызацыя тэатра?

ПРА БЕЛАРУСАЎ СМАЛЕНШЧЫНЫ

Неўзабаве ў Смаленску пабачыць свет зборнік дакументаў і матэрыялаў пад назвай «Судбы нацыянальных меншынстваў на Смаленшчыне», падрыхтаваны супрацоўнікамі абласнога архіва. У кнігу аб'ёмам 20 друкаваных аркушаў увайшлі дакументы з фондаў абласнога архіва і Цэнтра дакументацыі наваейшай гісторыі Смаленскай вобласці, газетныя і часопісныя матэрыялы пра культурнае жыццё беларусаў, палякаў, латышоў, габрэяў ды інш. у 20—30-х гадах нашага стагоддзя на Смаленшчыне.

Чытачы Рэспублікі Беларусь знойдуць у зборніку унікальныя дакументы пра адраджэнне й заняпад беларускіх школ, клубаў, гурткоў ды ўрэшце ўсяго беларускага этнасу на Смаленшчыне. Каб набыць зборнік трэба папярэдне даслаць пісьмовы заказ на наступны адрас:

214000, Расія, Смаленск, Саборны двор, д. 5.
Дырэктару Дзяржаўнага архіва
Смаленскай вобласці.

Ю. В.

Імя Алены Кіш не назавеш невядомым. Не толькі таму, што Уладзімір Ягоўдзік прысвяціў ёй кніжку, якая склалася з успамінаў ды разважанняў мастакоў. Для многіх з іх творчасць гэтай высковай жанчыны стала сімвалам сапраўднага прыгожага народнага мастацтва, крыніцай шчырасці, з якой жывілася схільная ў 70—80-х гадах да нацыянальных пошукаў моладзь. Імя Алены Кіш — у Сусветнай энцыклапедыі прымітыўнага мастацтва, выдадзенай у Будапешце, і гэта прызнанне яе як мастачкі.

Алена была спрадвечнай вандроўніцай, «дурніцай», як называлі такіх на вёсцы, гэтаксама як Драздовіч, які прыняў за сапраўдную рэлігію народнага мастацтва, і мноства іншых цяпер невядомых «хадакоў». З хаты ў хату, за нейкі кавалак палатна, за пуд збожжжа ці буль-

бы, за тое, чым багаты былі сяляне, пакідала Алена на ўспамін ім яркі, дзівосны і фантастычны свет сваіх маляваных дыванкоў. Гэта быў чысты блакітны колер, белы, чырвоны, многа ззяючага жоўтага, што і ўтвараў уражанне сакавітасці і нейкай невядомай у тым працоўным высковым жыцці прыгажосці. Відаць, гэта моцна ўражавала чалавека, які, зайшоўшы ў цёмную хату з сонечнага дня, бачыў дыванок, што сам здаваўся сонейкам.

Апошнія гады ў нас зацікавіліся такім мастацтвам, яго класіфікуюць як мастацкую з'яву — інсіт. Яго збіраюць, навукова вывучаюць, ладзяць экспазіцыі, канферэнцыі, друкуюць артыкулы. У спрэчных момантах звяртаюцца да Захада, дзе інсіт даўно папулярны і даследаваны. Некалькі месяцаў таму ў Мінску ў Мастацкім музеі прайшла выстава існага мастацтва і канферэнцыя вакол гэтай праблемы і самой назвы, прапанаванай свету венгерскім навукоўцам для азначэння прымітыўнага, народнага, самабытнага мастацтва. І, здаецца, Алена Кіш — адна з цікавейшых сярод кагорты беларускіх мастакоў-прымітыўстаў. Самавук, натхнёная прыродай і сваімі фантазіямі, яна стварыла напярэдаўніцы свет з фантастычнымі істотамі і ўлюбёнай ёй, знаёмай прыродай. Часта пабудова кампазіцыі яе дыванкоў недалёка была ад выцінанкі, надзвычай распаўсюджанай у народнай творчасці. Яна малявала з такой чысцінёй, што, здаецца, і цяпер ад яе работ зыходзяць задавальненне і радасць. Дванаццаць яе дыванкоў сабралі ў вандроўках мастакі Уладзімір Басалыга і Аляксей Марачкін, імя яны літаральна былі выцягнуты з небыцця.

Распавядае Уладзімір Басалыга:

— «Пасля заканчэння акадэміі мастацтваў я ўзначаліў у Саюзе мастакоў камісію па рабоце з народнымі мастакамі. І тады памяць сіганула да дзіцячых гадоў. Я ж памятаў тыя дыванкі Кіш, сярод іх вырас, праўда, не ведаючы імя мастачкі. Дык у план гэтай камісіі, не зважаючы на прынятае тады шматслоўе, я ўпісаў адзін пункт: знайсці і адрэдацыя твораў мастачкі са Случчыны. Зрабілі некалькі вандровак, вядома, за свае грошы, сустракаліся з людзьмі. Але паказала адраўнява дадзеныя мне мая цётка: брат Алены працаваў у Случкай царкве. На мой ліст адказаў пра ўсіх родных Алены Кіш случкі святар Мар'янкі.

Пачаліся падарожжы: на Старобіншчыну, у Красны Двор, адтуль — у Грозава, бо туды выйшла замуж адна з яе родных, у Раманава, адкуль пачыналася гісторыя Кіш. Марачкін са мной ездзіў. Урэшце, знайшлася малодшая сястра Алены — Ніна, паказалі магілу чатырох жанчын, сярод якіх і Алена, распавялі пра яе лёс.

Малявала Алена пры немцах, да вайны таксама. Брала з сабою фарбы, звычайна гуаш, хімічны аловак, ехала ў вёску, хадзіла па хатах. Было так: я ў цябе жыў, ты мяне корміш, я маляю табе дыван. Яна сшыла тры палатнішчы, раскладвала на падлозе і прыбывала цвікамі. Абводзіла малюнак хімічным алоўкам і замацоўвала вадою. Потым пела песні і малявала. Цікава, што найбольш любіла яна маляваць жывёлін, іх яна заўсёды бараніла, размаўляла з катані ды сабакамі. У іх была для яе душа божая. Для людзей, што працавалі на ніве, ткалі, гэта было незразумела. На Алену глядзелі з нейкім «прыжмурэннем вока». Як дыванкі былі гатовы, за ёй прыязджалі сваякі, забіралі плату натурай і перавозілі мастачку ў наступную вёску.

Тады заказвала дыванкі кожная хата. Але прышоў час «мануфактурны», сталі саромець-

ца, мяшкі з іх шыць, класці анучамі ў сенцах. А ў адной хатце дыван вісеў паміж каровай ды свінёй для супакоення першай. Можна, таму і знайшлося ўсяго дванаццаць Аленіных твораў за пяць год вандровак.

Найперш зрабілі мы выставу Кіш у Палацы мастацтваў, пасля мяне знайшоў Ягоўдзік, з'явілася кніжка. Калі ж да мяне звярнуўся Заслаўскі гісторыка-культурны запаведнік, я доўга вагаўся, было шкада, пасля аддаў за намінальную цану. Пяць дыванкоў я растаўраваў, астатнія былі ў неблагім стане. Здаецца, цяпер яны такія ж, як і я памятаю з дзяцінства: яркія, бліскучыя...

Алена не карысталася складанымі колерамі, матывы работ лёгка прачыталіся. Ёй ніколі не ўдалася выявы людзей. Калі дыван называўся, напрыклад, «Ліст да каханага», выявы саміх закаханых былі другараднымі. Гэта падкрэслівалася кампазіцыяй, дзе асноўнае месца займалі жывёлы ды прырода, намнога большыя па памерах за людзей. Непрафесійная мастачка, яна інтуітыўна выкарыстоўвала многія мастацкія прыёмы: малявала не проста лісце дрэў, а складанае перапляценне голых галінак. Яна выкрутасціла абводзіла сам сюжэт карцінкі, пакідаючы з вугоў выступы для працягу гэтага сюжэта. Значыць, думала, шукала, прыглядалася да прыроды. Яна не прэтэндавала на прафесійнае мастацтва, яна проста спявала сваім голасам, спявала, як магла. Яна выкрышталавала свой сусвет, напоўніла яго фантастычнымі русалкамі, ільвамі, ружамі, птушкамі. Сусвет са сваімі правіламі і сваім жыццём. Алену не цікавіла, што многае не сплунчалася ў перспектыве, кампазіцыі з рэальным жыццём. Гэта нашы праблемы, неўразуменне чалавека, выхаванага на рэалістычным мастацтве — чаму так? Проста трэба давесці сабе, што такіх пытанняў не існуе. Табе падабаецца? Ты ўражаны? Дык прымай усё, як ёсць. Паспрабуй проста зазірнуць у свет Алены Кіш, сесці сярод яе «райскага сада» і паўзірацца ў квецень, птушак, залатых ільвоў...

Даўно варта было б зрабіць выставу мастачкі. І вось, на жаль ці на шчасце, за яе ўзялася не дзяржаўная ўстанова, не Міністэрства культуры, а Заслаўскі гісторыка-культурны запаведнік. Ён сам са сабе — з'ява. Створаны пастановай у 1988 г., стала працаваць пачаў у 1989 г., калі склаўся калектыў, з'явіўся дырэктар — кандыдат гістарычных навук Аляксей Каўбаска і пачалася распрацоўка ідэі жывога экамузея. На 110 гектарах мяркуецца зрабіць музей часу, з помнікамі гісторыі Заслаўя; музей прасторы — уся ландшафтная структура, парковая сістэма; музей дзейнасці — працуючых комплексаў (млын працуе ўжо, сюды два разы на тыдзень прыязджаюць завознікі, працуе і кузня, у будучым з'явіцца ткацкі комплекс, ганчарня; музей духу, па сутнасці існуючая выставачная зала, пласт высокай, элітарнай культуры, якую таксама трэба аднаўляць). Тут, у будучым музеі духу, і адкрылася выстава «Алена Кіш. Яна і пра яе».

Гэта выстава проста павінна была быць неардынарнай, каб пазбегнуць сентыментальнасці, этнаграфічнасці, прамалінейнасці. Час падтуркоўвае да пошукаў больш складаных форм экспазіцыйнай ідэі. І трэба аддаць належнае работнікам Заслаўя, экспазіцыя атрымалася. Бо тут былі з'яўляючыся дываны народнай мастачкі, тут быў цыкл твораў маладога прафесійнага скульптара Уладзіміра Ламейкі, уражанага яе творчасцю. Ён надзіва арганічна дапоўніў яе творы. Яго дыпломныя работы — як адбтак Алены ў кераміцы, габелене, графіцы, скульптуры, жывалісе. Нездарма ж ён зрабіў надмагілле мастачцы, устаноўленае ўжо ў Грозава: ладдзя, у якой з белымі лілеямі плыве жанчына (матуў дыванка «Дзева на водах»). Уладзімір паспрабаваў, абсалютна безадносна да сваёй асноўнай творчасці, увайсці і пасядзець у райскім садзе. Адтуль з'явіўся леў, драўляны, з жанчынай на спіне, а ў жанчыны два твары: адзін — мара прыгажосці, другі — шэрая будзённасць. Адтуль — дзяўчына ў расчыненым акне, драўляны барэльф. Адтуль уся такая пазнавальная і такая жывая сімволіка Аленага мастацтва.

Гэту выставу можна лічыць спробай паяднання самабытнага народнага мастацтва з фантазіямі лаводле яго сучасных мастакоў. Есць творы, наваенныя творчасцю Кіш, у мастакоў У. Тоўсціка, Я. Куліка, У. Ламейкі, але гэтага мала. Іх павінна быць сотня на дванаццаць дываноў Алены. Тады атрымаецца цікавая, арыгінальная і, галоўнае, нацыянальная выстава, якая мела б поспех і выдатна прадставіла б нашу рэспубліку ў любой краіне свету. А дываны Алены Кіш, ледзь не знішчыўшы ў віхуры часу і непавагі і нарэшце знайшоўшы прытулак у майстэрні мастакаў Заслаўскім запаведніку, варты, як і раней, заставацца заўсёды на вачах у людзей.

Наталля ШАРАНОВІЧ



Мастак У. Басалыга.



У. Ламейка. Леў.



Дыван Алены Кіш «Дзева на водах»



НЕ КЛАСІКА... АЛЕ — ПРЫГОЖА!

(Пачатак на стар. 1)

— А што: яно — ёсць?
— Ды вось не магу сказаць пэўна. Падалося, што намёк на «сур'ёзны падтэкст» зроблены: калі ў класічных апярэтах канфлікт нараджаецца з непаразумеласцей паміж чыстымі, высакароднымі героямі ў выніку найўных інтрыг ды хітрыкаў «зладзеляў», дык тут... Тут жа ўсе персанажы настолькі дурнаватыя ды падлаватыя, што ў фінале замест трыумфу маладога каханя гучыць амаль... абвінавачванне распуснаму жыццю і пошасці. Але, як у гэтых выпадках кажучь, «акцэнтны расстаўлены не надта выразна», таму і не бяруся рабіць пэўных высноў.

— Ну, а яшчэ што?

— А яшчэ — на дзіва прыгожае, густоўнае афармленне. Мастак Барыс Герлаван «апрадуў» спектакль цалкам: сцэнаграфія, касцюмы... Што тут казаць: нават чорна-белыя фотаздымкі са спектакля могуць раздражніць глядацкую цікаўнасць. А калі дадаць, што герцагіня Мальбара (адзіная і неперайманная выканаўца — Наталля Гайда) некалькі разоў мяняе шыкоўныя строй, дык...

— Не сумняваюся, герцагіня Наталля Гайда трымае ўвесь спектакль, і прычына не адно ў шыкоўных сукнях!

— Так. Але ж і партнёры ў яе цудоўныя: Арнольд Ранцанц (таксама ў гэтым спектаклі — незаменны), Валянціна Пятліцкая, Святлана Якавец, Васіль Мінгалеў ды іншыя... І дырыжор шчыруе: Аляксандр Сасноўскі...

— Хацелася б дазнацца, што вы мелі на ўвазе, калі казалі: «пры ўсім «але»...

— Ведаецца, нават няёмка... Вы маглі падумаць, што гэтую банальную агаворку я ўставіў «дзеля адчэпнага», — дык не. Сапраўды: падзея, калі на сцэне, ды яшчэ ў такі неспрыяльны для мастацтва час, з'яўляецца новым твор беларускага кампазітара. Толькі вось я міхволі параўноўваю прэм'еру Уладзіміра Кандрусевіча, якая адбылася нейкі час таму, з новым творам і думаю сабе, як тая гоголеўская нявеста: вось калі б да музычнай драматургіі першага мюзікла, створанага паводле «Тэатра» Самерсета Мозма і названага «Джулія», дадаць сцэнаграфічнае мастацтва, якое з лёгкай таленавітай рукі Барыса Герлавана набыла цяперашня прэм'ера, — вось тады б... Зрэшты, спектаклі розныя бываюць.

— Розныя, так... Хутчэй бы сярод гэтых «розных» пабачыць сапраўды адметнае. Можна, такую адметнасць мае «Шклянкі вады»? Схаджу, гляну. Здымкі са спектакля й сапраўды прыгожыя. Але, як той казаў, калі ўжо мы зможам пабачыць гэтыя ж фэйныя здымкі з прэм'еры Голандавай «Агаткі», якую, здаецца, збіраўся ставіць Беларускі тэатр музычнай камедыі? Што замінае менавіта гэтаму тэатру ў добрым сэнсе прысабечыць камічную оперу, якая 210 гадоў таму пабачыла жыццё ў Радзівілавым Нясвіжы? Зрэшты, гэта я так, між іншым. Дзякуй за інфармацыю да роздзума. На прэм'еру пайду абавязкова!

Размову не зусім апярэтакных персанажаў занатавала С. БЕРАСЦЕНЬ

Здымкі са спектакля «Шклянкі вады» зрабіў В. СТРАЛКОЎСКІ





таксама ўвайшлі лірычныя замалёўкі.

Гэтыя і іншыя творы засведчылі, што З. Прыгодзіч належыць да пісьменнікаў, якія ў сваёй творчасці ідуць ад жыцця, банальнае праблема паўсядзёнісці.

Вішваем Зіновія Кірылавіча з поўдням веку, зьёмчы яму новых твораў, доўгіх год жыцця!

грамадскіх навук пры ЦК КПСС, абарона кандыдацкай дысертацыі. З. Прыгодзіч быў галоўным рэдактарам газеты «Советская Белоруссия», а цяпер, з часу заснавання, рэдагуе часопіс «Гаспадыня».

З першым апавяданнем выступіў у 1963 годзе. Выдаў некалькі кніг нарысаў і публіцыстыкі — «На палях рэспублікі» (1968), «Дзень добры, сад!» (1974), «На сельскіх прасторах» (1976), «Жменя зярнята» (1979), дакументальныя аповесці «Строгая дэбрата» (1976) і «Крылы дужыцы ў палеце» (1977). Аповесць «Ноч перад надзеяй» дала назву кнізе прозы З. Прыгодзіча, у якую

псіхалагізм, а правільнай сказаць псіхалагізм праблемным, таму што ў творы праз вобраз Марылі Палескай (як тут не задумацца над сэнсам яе прозвішча!) паўсталі і лёсы іншых беларускіх жанок-пакутніц з роднага аўтару Палесся.

Нарадзіўся З. Прыгодзіч у вёсцы Лышка Пінскага раёна. Пасля заканчэння мясцовай школы працаваў у тагачаснай Лагішынскай раённай газеце «Калгасная праўда», а затым карэспандэнтам-арганізатарам мясцовага радыёвяшчання. У 1967 годзе скончыў Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. А далей — журналісцкая праца, партыйная работа, аспірантура Акадэміі

Вядомасць Зіновію Прыгодзічу прынесла, бадай, аповесць «Ноч перад надзеяй», у цэнтры якой вобраз вясковай жанчыны Марылі Палескай, чалавека складанага, драматычнага лёсу. Няма прахыта ёю на роднай зямлі і не менш перажыта. За хуткаплыннасцю гадоў не было магчымасці азірнуцца назад, узважыць, што і да чаго. А тут востры сардэчны прыступ і адна ў апусцелай хаце. Хочаш таго ці не, а мусіш разгортваць клубок памяці. Згадаліся і даўнія падзеі, якія было забыліся, і тыя, што, здаецца, нядаўна прайшлі, але і іх пакрысе пачала пакрываць павалока часу. Аповесць прывабіла не проста

Еўропа глядзіць БЕЛАРУСКІ БАЛЕТ

Летам 1994 года беларускі балет з поспехам гастраліваў у Іспаніі. Гэта ўжо трэцяя па ліку вандроўка нашай харэаграфічнай трупы на Пірэнейскі паўвостраў. Першая адбылася ў верасні 1985 года, другая — у 1990 годзе.

Сёлета вазілі класічны рэпертуар — «Лебядзінае возера» П. Чайкоўскага і «Жызэль» А. Адана. Спектаклі прайшлі ў Мадрыдзе, Барселоне, шэрагу старажытных іспанскіх гарадоў, размешчаных на ўзбярэжжы акіяна. Многія паказы адбыліся ў межах праграм міжнародных летніх фестываляў, якія збіраюць шматлікія залы. Беларускі мастацтва прадставіў Іспанскаму глядзю вядучыя салісты трупы І. Душквіч, Т. Ярышоў, К. Фадзьева, Н. Дадзішкіліні, Т. Шаметава, С. Гарбунова, У. Камкоў, В. Захараў, У. Далгіх, А. Фурман і інш.

Уплывова мадрыдская газета «Эль Палс» назвала «Жызэль» з І. Душквіч у галоўнай партыі «Лепшым балетным спектаклем гэтага года ў Мадрыдзе».

У лістападзе і снежні беларускі балет ізноў выпраўляецца на Пірэнейскі паўвостраў. Зараз дакладна вядома, што ізноў будзе паказана «Лебядзінае возера». Наконт другога спектакля пэўнасці пакуль няма: гэта будзе альбо «Спячая красуня» П. Чайкоўскага, альбо «Спартак» А. Хачатурана. Шэраг вядучых партый у апошнім балете будуць танцаваць новыя выканальніцы — В. Захараў (Спартак), К. Фадзьева (Фрыгія), А. Фурман і Я. Мінін (Крас).

Пачатак наступнага, 1995 года абяцае таксама прайсці пад зніжкам гастролі. З 10 студзеня па 5 лютага, а потым з 10 лютага па 10 сакавіка павінны адбыцца дзве гастрольныя вандроўкі ў Бельгію, Швейцарыю, Францыю. Паказы балета «Спартак» адбудуцца ў межах праграмы «Гіганты танца». Беларуская трупа запрошана фірмай «A Grand spectacle» («Вялікі спектаклі») і будзе выступаць у Парыжы, Жэневе, Бруселі, Марсэлі, Булоні, Канах і шэрагу іншых гарадоў.

Т. ФЭДАРАВА

НОВЫ СЕЗОН ГАРАДЗЕНЦАЎ



Мастацкія запатрабаванні трупы Гродзенскага абласнога драматычнага тэатра (і ў пэўным сэнсе — аблічча) разам з Мікалаем Емяльянавым, вядучым акцёрам і дырэктарам, будзе вызначаць цяпер І. Генадзь Мушперт. З сёлетага сезона ён выконвае абавязкі галоўнага рэжысёра тэатра, расплачушы гэты самы сезон спектаклем «Дарэга Памэла» Д. Патрыка. Спладзёцца на глядацкую зацікаўленасць і рэжысёр Аляксандр Смелякоў, прапанаваўшы гарадзенцам сваю версію класічнага твора А. Астроўскага «Апошняя ахвяра». У бліжэйшых планах Гродзенскага абласнога драматычнага тэатра — «Камедыя...» У. Рудавы паводле Ф. Аляхновіча і К. Марашэўскага: відавочна, у гэтага абаяльнага твора, чый асновай з'явіліся драматычныя павароты, гартаваныя не адным дзесяцігоддзем (а ў выпадку з К. Марашэўскім — стагоддзем) тэатральнага досведу, — нечаканна сцімленае жыццё. З падмостваў Навучальнага тэатра Беларускай акадэміі мастацтваў ён з дапамогаю рэжысёраў У. Рудавы і А. Андросіка апынуўся ў Альтэрнатывным тэатры; праз кожную частку А. Андросік ставіў «Камедыю...» у Маладзечанскім драматычным тэатры. Названыя рэжысёры паспрыелі таму, каб гісторыя пра селяніна Дэйкі, ягоную жонку Маланку і пра Чорта, які згубіў сэнс жыцця, зрабілася набыткам гарадзенскай сцэны. Пакуль жа на ёй працягваюцца рэпетыцыі «Здурнелага Журдана» М. Булгакава пад кіраўніцтвам Мадэста Абрамава (першым на Беларусі за яго браўся Акадэмічны тэатр імя Якуба Коласа). У цэнтральных ролях заняты Мікалай Емяльянаў і Альберт Акчурын.

На здымку: Людміла Волкава і Сяргей Курьленка ў спектаклі «Нора» паводле Г. Ібсена, адным з апошніх прэм'ерных спектакляў тэатра.

Фота А. КАСАРСКАГА

Рэпліка

НЕЗАЛЕЖНАЯ... АД БЕЛАРУСІ?

«Вы, шановны чытач, трымаеце ў руках першы нумар новага незалежнага выдання — «Гандлёвай газеты» — так звяртаецца да чытачоў рэдакцыя сапраўды новай газеты, заснавальнікам якой з'яўляецца ЗАТ «Белбізнеспрэс», а выдаўцом — аб'яднаная рэдакцыя часопіса «Чалавек і эканоміка» і «Нацыянальнай эканамічнай газеты». Тут жа ўдакладняецца: «Гэта выданне, свабоднае ад палітычнай кан'юнктуры, насычана цікавай прафесійнай і дзелавой інфармацыяй, разлічанай, у першую чаргу, на работнікаў прылаўка. Газета будзе імкнуцца стаць дзелавым партнёрам арганізатараў і

спецыялістаў гандлю, усіх, хто пастаўлена ўдзельнічае ў працэсе «куплі—продажу».

Што ж, вітаць бы новага сабрата, з нараджэннем і пачаткам шляху, ды, на жаль, аказваецца, што шлях гэты скіраваны ў бок, далекаваты ад суверэннай Беларусі.

Кажам так, бо новая газета не выконвае, так бы мовіць, адзін з важнейшых законаў суверэннай Беларусі — Закон аб мовах. У рэдакцыі, бадай, пра яго і не чулі. А калі і чулі, дык прапусцілі міма вушэй.

Аказваецца, «Гандлёвая газета» — ніякая і не «Гандлёвая...», — «Торговая газета».

Н. К.

«НЕЛЬГА БЫЦЬ ТРОШКІ ЦЯЖАРНАЙ...»

(Пачатак на стар. 5)

— І прадаць?

— І прадаць у межах Закона аб уласнасці на зямлю. Само ўсведомленне ўсяго гэтага з'яўляецца значным маральным фактарам.

— Вы чамусьці нічога не гаворыце пра навацы, што адбыліся ў некалі славутым у рэспубліцы калгасе «Рассвет» імя Арлоўскага. Яго старшыня, або больш правільна, былы старшыня, двойчы Герой Сацыялістычнай працы В. Старавойтаў на ўвесь свет заявіў, што расчараваўся ў калгасным ладзе і ператварыў гаспадарку ў акцыянернае таварыства.

— Не хачу каменціраваць ні заяў Старавойтава, ні таго, што адбылося ў калгасе. Адначасова толькі, што такіх гаспадарак, як «Рассвет», было ў рэспубліцы адна-дзве і ўсё.

— Вы маеце на ўвазе яе эканамічны паказчыкі?

— Не гэта. У «Рассвеце» была свая асаблівая інфраструктура — тут налічвалася да шасцідзясці розных падсобных прадпрыемстваў, якія зручна акцыянаваць, прыватызаваць.

Што датычыць ніжагородскага вопыту, дык тут сапраўды стварылі рэальны рынак зямлі.

— Яна там прадаецца нават праз аўкцыёны. Вы, Уладзімір Гіляравіч, наколькі я чуў, прынцыповы праціўнік ператварэння зямлі ў прадмет куплі—продажу.

— Не ўсё так проста. Які рынак зямлі вы маеце на ўвазе — унутраны ці знешні?

— Баюся, што калі я скажу — знешні, дык адразу пачую знаёмны, ужо набліжаны асмоніну пярэчанні, нахшталт таго, што зямля належыць усяму народу, ці яшчэ «мацнейшы» аргумент — радыму ў распродаж не пусцім. Я вось чытаю, што, напрыклад, японцам належыць у Злучаных Штатах Амерыкі тысяча гектараў зямлі.

— Не трэба мне пра японцаў...

— Добра, тады пагаворым аб рынку зямлі ўнутраным. Для свайх.

— Унутраны я падтрымліваю. Але са строгім абмежаваннем у памерах — не больш аднаго гектара. Дарчы, такі рынак у нас існуе.

— Вы хочаце сказаць, што сёння я магу паехаць у вёску і купіць там гектар зямлі?

— Вам мала?

— Мне асабіста хапае маіх трох з паловай дачных сотак. Але ж цяжка верыцца ў тое, што калгас ці саўгас знойдуць мне для продажу гектар зямлі, хіба што няўдобоцы якой?

— Чаму абавязкова калгас? Купляйце ў вяскоўца яго прыватызаваны прысудзібы ўчастак. Па існуючым зямельным заканадаўстве ён вольны рабіць з ім што захоча.

— Застаецца толькі спытаць, які гэта дурань захоча застацца без прысудзібнага ўчастка. Хіба толькі калі ён задумаў пераехаць на пастаяннае жыхарства ў горад. Я — у вёску, ён — у горад?

— Вы спыталі ў мяне, ці можа сёння гараджанін купіць сабе зямлю. Адказваю — можа, калі яна некаму належыць на правах прыватнай уласнасці. Іншая справа, што працэс прыватызацыі ў вёсцы ідзе вельмі марудна. На гэта ёсць свае, у тым ліку і чыста псіхалагічны прычыны. Не так лёгка чалавек з прывітай яму на працягу многіх дзесяцігоддзяў, так сказаць, калектыўнай свядомасцю прывыкаў да таго, што зямля можа ператварыцца ў тавар, які можна прадаць або купіць.

— Тым больш, прадаць іншаземцу. Вы, Уладзімір Гіляравіч, супраць усяго знешняга рынку зямлі? Нават абумоўленага строгімі заканадаўчымі рамкамі? Але ж прэзідэнт не так даўно заявіў, што каб прыцягнуць замежных інвестараў, у асобных выпадках зямля ім прадавацца будзе.

— Лічу, што гэта разумны падыход. Сапраўды, які замежны капіталіст захоча будаваць, скажам, завод на участку, які яму не належыць на правах уласнасці? Трэба зямлю яму ў гэтым выпадку прадаць, але абумовіць такі продаж цэлым шэрагам умоў. Напрыклад, экалагічнага плану.

— Калі гавораць пра замежных інвестыцыі ў народную гаспадарку, дык

звычайна маюць на ўвазе прамысловасць, гандаль, сферу паслуг. У наш аграрны сектар жадаючых уклаць грошы, я маю на ўвазе замежных інвестараў, набыць, няма?

— Ёсць. Некаторыя замежныя кампаніі цікавяцца нашымі прадпрыемствамі па перапрацоўцы сельскагаспадарчай прадукцыі. Так, напрыклад, пэўны інтарэс выказваюць немцы да гродзенскай фірмы па вытворчасці цукру «Надзёя». Перамовы паміж імі, праўда, пакуль што ідуць цяжка, але будзем спадзявацца на станоўчы вынік. Робяцца намі спробы прыцягнуць грошы замежных інвестараў да вырошчвання каштоўнай алейнай культуры — рапса з наступнай яе перапрацоўкай. Можна назваць некалькі іншых падобных прыкладаў. Што ж тычыцца замежных інвестыцыяў у нашы калгасы і саўгасы, дык тут нейкіх зрухаў пакуль што не бачна. Трэба прызнаць, што замежныя фірмы адчуваюць у адносінах да іх пэўны недавер.

Падсумоўваючы сказанае, хачу падкрэсліць, што я за ўсебаковае прыцягненне ў рэспубліку замежных інвестараў. Для гэтага, вядома, патрэбна адпаведная падаткавая палітыка, увогуле, заканадаўчая база, каб, як ва ўсім цывілізаваным свеце, уладальнік маёмасці быў упэўнены, што яна ні пры якіх абставінах не будзе экспрапрыравана дзяржавай.

— Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка неаднойчы ўжо дэклараваў сваю прыхільнасць да рыначнай эканомікі. Праўда, заўсёды дадаючы, што не выключае пры гэтым пэўнага кантролю з боку дзяржавы. Але ж нельга быць трохі цяжарнай. Або-або. Або рынак, або дзяржаўнае рэгуляванне з усімі належачымі наступствамі.

— Абсалютна з вамі не згодны. Рыначны адносінны — гэта не абсалютная свабода: што хачу, тое і раблю. Гэта, па-першае. Па-другое, да рынка мы яшчэ нават не падышлі. Бо тое, што мы сёння маем, — не рынак. І, разам з тым, хачу падкрэсліць, што з усіх галін народнай гаспадаркі найбольш сёння падрыхтавана да пераходу да рыначных адносін сельская гаспадарка.

— У сённяшнім яе выглядзе?

— Не, разумна рэфармаваная. І на гэтым давайце сёння паставім кропку.

Дык во, знайце ж маю хатку,
Родную маю! —
У ёй цэлы век жыю я, —
Ем, працую, сплю.

Не аддам яе нікому,
Бо яна мая!

Янка КУПАЛА

Палямі ды лясамі раскінулася Літва —
Беларусь. З веку ў век на яе абсягах вялі
нягромкую гаворку хвой і бярозы, навалі-
нічымі дажджамі амываліся летам лугі,
засынаны пад мяккай снегавай коўдрай гу-
стыя гаі. І сярод гэтай маляўнічай, дзікай
прыроды, як з-пад зямлі, вырасталі маленькія
вясчкі з драўлянымі сялянскімі хаткамі,
небагатымі, ды ўсё роўна дарагімі людзям,
што жылі ў іх. Бо для селяніна гэта была
ягоная абжытая прастора на вялікай зямлі,
яго свет, дзе праходзіла ўсё жыццё — тут ён
нараджаўся, тут і паміраў.

падпечку ж хаваюцца кікімары — душы
заўчасна загінуўшых маленькіх дзяўчынак.
Яны нябачна прысутнічаюць у хаце, назіраюць
за гульнямі дзяцей.

Адбываліся ў хаце і зусім цікавыя рэчы.
Вось аднойчы на каляды, пасля традыцый-
най вячэры, калі ўсё было прыбрана са стала,
бацька доўгай вярхоўкай звязаву сталу яго
дубовыя ножкі, быццам каня стрыножыў.
Дзіва ды і толькі! Але потым растлумачыў:
«Каб жывёла ў будучым годзе не пераскок-
вала праз платы, каб не сыходзілі пчолы».
Запомнілася Янку таксама, што пад абрус
паклалі пласток саломы, каб на будучы год
быў ураджай. Але больш за ўсё яму спадаба-
лася, што перад калядамі над сталом у покуці
павесілі спілсенага з саломы «павука», па-
добнага на той казачны палац, які ён бачыў
у каларовай кніжцы, што прывёз з кірмашу
бацька. Потым паўка ўпрыгожвалі папа-
ровымі кветкамі, абразкамі тканіны, гаро-
хам, курыным пер'ем. І ўдзень, і пры няяркім
святле свечкі, быццам сонца, пабліскаваў са-

Тут цэнтрам увагі і аб'ектам розных абрада-
вых дзеянняў робіцца печ. Спачатку свят,
узятшы яловае памяло, дачыста яе падмятае.
Потым, калі ўжо замешаны каравай, ён бярэ
ў рукі лалату і хрысціць ёю печ, у той час як
адна з каравайніц пасыпае лалату аўсом.
Каравай пасаджаны ў печ, і прысутныя пачы-
наюць танцаваць, а дзяўчаты, час ад часу
падыходзячы да печы, спяваюць абрадавыя
песні. Калі каравай гатовы, старэйшая
каравайніца звяртаецца да свата са словамі:
«Бяры, сваце, залаты меч і сярэбраную
сякеру, будзем мечам рубіць печ і каравай
даставаці...» Тады свят, схаліўшы лалату,
хуценька падбягае да печы і, адняўшы за-
слонку, вымае каравай.

І вось дзень вяселля. Загрукаталі ў двары
колы, затупалі на ганку — прыехаў жаніх за
маладой. Матка са свечкай становіцца на
парозе, яна падмае ўверх талерку з хлебам
і соллю, трымае яе да таго часу, пакуль праз
парог не пройдуць усе прыехаўшыя. З даб-
ром прымае гасцей хата.

святло, усход, а печ — цемру, захад. Коль-
касць вонкаў дакладна вызначана — тры, у
гонар святой тройцы, больш нельга. А калі
ўжо ёсць такая вялікая неабходнасць зрабіць
яшчэ адно акно, ідзі да святара.

Але найважнейшае ў хаце — дах. Накрыў
зруб дахам — лічы, што хату паставіў,
аддзяліўся ад знешняга свету. І ўсё астатняе
павінна мець свой верхні край, быць пакры-
тым — і посуд, і бочкі, і вёдры, само жыллё.

А пасля важна скласці печ. Печ у Янкавым
доме будзе паліцца ўжо не па-чорнаму, як у
старой дзедавай хаце, ад яе сцрозь дах
вывеў Янка высокі цагляны коміні.

Але вось хата гатова. Спачатку ў яе пус-
каюць ката, каб ён першым абжыў хату,
пасля ў ёй дамашню ўтульнасць. Потым
куты ў хаце асвячаюць свяцонай вадой. Для
абароны хаты ад злых сіл і на ішчасце ў
новым жыллі Янка прыбівае да парога пад-
кову. Жыццё ў новай хаце пачынаецца.

Пацяклі дні за днямі. Падрастаюць дзеці.
Грыміць чыгунамі ў «бабіным куце» Ганна.
Гэтае месца ля печы — яе вочына як
гаспадыні дома, тут яна царыца і бог. Янка
туды не свецца, яго тэрыторыя — падларож-
жа, дзе ён звычайна што-небудзь майструе
для дома, для гаспадаркі, нешта рамантуе.
Часам ён садзіцца за ганчарны круг, што
прымацаваны да лавы паблізу ад «бабінага
кута». Хутка-хутка верціцца круг, і як па
чарадзеіце нараджаецца пукаты гаршчо-
чак. Потым яго чакае ганчарны горн. Адтуль
ён выйдзе прыгожым, пабліскаваючы глянцам
палівы на сваім чырванавата-карычневым
цэле.

СВЕТ РОДНОЙ ХАТЫ

СПРОБА ЛІРЫЧНА-ЭТНАГРАФІЧНАГА НАРЫСА

НАРАДЖЭННЕ

Надышоў час і з'явіўся на свет новы
чалавек у той самай хаце, дзе нарадзіўся
бацька, у хаце, што збудавану яшчэ дзед.
Курчыцца ад родавых схватак будучая маці,
а каля яе пасцелі стаіць з запаленай васковай
свечкай знахарка, грукае доўгай мятлюю ў
столь, дзе на гарышчы жывуць душы памер-
лых продкаў — «бацькоў». Яны адны здоль-
ны дапамагчы парадзісе, не даць памерці
дзіцятку. Так, яшчэ не нарадзіўшыся, чалавек
уцягваецца ў таямнічы свет хаты, у
адносіны з яе «насельнікамі», якія існавалі
ва ўяўленнях яе рэальных жыхароў.

Але вось змрочная прастора старой хаты
напоўнілася пераможным крыкам новага
чалавека, хлопчыка, будучага гаспадара...
Назвалі яго... ну хоць бы Янка. Пасля хрыш-
чэння ў царкве на руках у хроснай маці малы
вяртаецца дадому. Аднак перад тым, як
унесці дзіця ў хату, яго кладуць на ганак, каб
«асвяціць цераз парог», увесці раўнапраўным
насельнікам ва ўсталяваны свет старой хаты.

Прывязаная да балькі, вісіць побач з
печчу калыска. У ёй мірна пасопвае Янка. З
глыбіні калыскі бачыць ён чорную, пакрытую
сажай столь, бо хата курная — печ без
коміна. Не здагадваецца ён, што вышэй
столю, вышэй даха — неабдымны небаскл.
Але ўсё роўна дах дома на ўсё жыццё
застаецца для яго купалам утульнага хатня-
га свету, ахоўнай мяжой між небяспечным
знешнім светам і надзейным светам яго
жылля.

ДЗЯЦІНСТВА

Прайшоў час, малы стаў на ножкі і пайшоў
пазнаваць свет хаты. Але пакуль яго
вандраванні ніжэй той прасторы жылля, якую
вучоныя называюць у наш час «культурны
гарызонт» (ад узроўню вачэй чалавека да
паверхні сядзення). У распараджэнні Янкі
— падлога, дзе ён цешыцца ў сваіх дзіцячых
гульнях.

Першая няўдалая спроба ўварвацца ў
прасторы, дзе непадзельна пануюць дарос-
лыя. Маці, заўважыўшы на сталае малага,
хутка спускае яго на падлогу і строга-настро-
га наказвае больш так не рабіць. Стол свя-
шчэнны, бо на яго кладуць дар божы — хлеб
ды соль. Гэта для Янкі першы ўрок: ёсць,
казваецца, пэўныя правілы паводзін у хаце,
якія нельга парушаць нікому.

Знаёміцца ён з іншымі правіламі. Пер-
шым заўсёды за стол есці сядзе бацька — на
покуці, усе астатнія — на лаўкі ўкруж стала.
Бацька першы чэрпае з агульнай міскі, за ім
дарослыя, апошнія — дзеці. Ніякага
балаўства не дапускаецца.

За дысцыплінай у хаце, як выявілася,
назірае і печ. Неяк у нядзелью зайшоў сусед
будучы з прычыны свята нападлітку. Ён гучна
размаўляў, смяяўся, а потым і лаўку пусціў.
Бацька прысаромеў яго, сказаўшы: «Глядзі,
печ у хаце!» І стала Янку зразумела, што ў
прысутнасці глінянага асілка паводзіць сябе
трэба сціпла і прыстойна.

З гэтай пары Янка стаў пайшоўца печы.
Ён не ведаў яшчэ, што яна, па традыцыйным
сялянскім уяўленні, у процілегласць чырво-
наму (божаму) куту, з'яўляецца паганскім
асяродкам, і калі з покуці звязвалася ўсё
ўзнёслае, светлае, то з печу — таямнічае,
жудаснае. Але хлопчык інтуітыўна адчуваў,
што дзейнічаюць тут нейкія невідомыя сілы.
Тым больш, ад маці ведаў, што за печу жыве
дамавік, сярдзіты дзед з вялікай барадою, у

ламяны «паўка» пад столлю. Гэты сімвал
сялянскай земляробчай абрадасці, у хаце,
якая старажытнай традыцыяй разумелася як
мініяцюрны сусвет, сапраўды выконваў ролю
нябеснага святла, нязгаснага сонейка.

ПЕРШЫЯ ВЫПРАБАВАННІ

Вось і вырас наш Янка, прайшло бескла-
потнае дзяцінства, юнацтва ж сялянскага
хлалчука напоўнілася цяжкой працай у полі з
бацькам ці дома па гаспадарцы. Жыццё пад
дахам роднай хаты стала цяпер прыносіць
трывогу, смутак, гора.

Аднойчы Янка падслухаў, як маці ціха
гаварыла суседцы, што чула трэск у напале-
най печы з левага боку — па прыкмеце, хутка
павінна памерці гаспадыня. (Патым жа павер'і,
трэск з правага боку азначаў смерць гаспада-
ра). Хлалчук усхваляваўся, асабліва калі маці
ў тую восень, вяртаючыся з лесу, прамокла і
цяжка захварэла. Яна ляжала на печы, па-
крытая старым кажухом, а каля яе варажыла
знахарка, клікаючы хатніх духаў. Знахарка
некалькі разоў хадзіла ў «важужнік» — кут
у печы, дзе стаялі качарга, мятла, вільі і іншае
хатняе начынне, дзе звычайна тварыліся
ўсялякія закляці, варажба. У хуткім часе
маці паправілася.


Але трашчала ў печы ўсё ж нездарма —
неўзабаве памерла старая бабуля. Труну
паставілі ў чырвоным куце на стары стол.
Менавіта на гэтай свяшчэннай паверхні
клалі нябожчыка, бо ён хутка павінен
быў сустрэцца з богам. Пасля памінак
стол засцілілі белым абрусам, паставілі на
яго вадку і паклалі ручнік — каб нябожчы-
ца магла ўмыцца. Цэлы тыдзень стол так і
стаяў, пакрыты абрусам, ніхто да яго не
дакранаўся.

Запомнілася Янку і тое, што ў час
памінальнай вячэры першы кілішак і першую
льжку стравы вылівалі ў кут, як растлумачы-
ла маці, для памерлай бабулі. Значыцца, яна
тут, у хаце? Аб гэтым Янка пасля шмат
разважаў і потым пераканаўся, што людзі
пасля смерці сапраўды не знікаюць, а
нябачнымі для жывых насельнікаў застаю-
цца побач з імі.

ВЯСЕЛЛЕ

Жыццё працягвалася, за журбой ішла
радасць, за напружанай працай — нячастыя
святы. Аднойчы ўвечары адкрыліся дзверы,
і на парозе з'явілася вясёлая кампанія дзядзь-
коў, за імі ж — Лявон, высокі, прыгожы
хлопец з суседняй вёскі, які ўжо даўно
паглядваў на Янкаву сястру Алесю. Вось яно,
прыйшлі сваты! Госці перш за ўсё
накіроўваюцца ў покуці, дзе на сталае ставяць
барылку з гарэлкай і скрыню з закускай.
Жаніх жа стаіць ля парога, пакуль сваты не
пагутарылі з бацькамі маладой, — ён яшчэ
не прыняты як суджаны. Але вось згода
атрымана — цяпер хлопец свой у гэтай хаце
і можа прайсці ў пакой. Бацька, зняўшы са
сцяны ікону, разам з маці благаслаўляе мала-
дых. Зараз нявеста павінна аддаць даніну
павагі сваёй хаце, яе галоўнай свяшчэннай
рэчы — са сватамі яна тры разы абыходзіць
вакол стала. «Абыдзі, Гаульска, вакол стала,
упадзі мацінцы на белыя ножкі...» — пелася
ў вясельнай песні.

І, здаецца, устравілася ўся хата. Адкрылі
свае вялікія раты кэфры, з іх на свет божы
вымаецца святочнае адзенне, вышываныя
ручнікі, рэчы, што даўно рыхтаваліся для
пасагу і падарункаў. Потым пачынаецца свяш-
чэннае дзеянне — пякуць вясельныя каравай.



Вянчанне ў царкве, застолле. І нарэшце
маладая пакідае сваю хату. Сеўшы на воз,
яна па традыцыі прычытае:

**Добрая доля, ды ідзі за мной
З плачам пламянем, з хаты каміном!**

Заціхае грукат колаў. Пусцее хата.
Праходзіць колькі год. І вось Янка, ужо
сталы, дужы хлопец, прыводзіць маладую
жонку. З радасцю сустракае старая хата
нараджэнне новай сям'і, а маладыя сыплюць
па вуглах залатое зерне, каб у будучым у іх
у гэтай хаце было ішчасце і дабрабыт.

ЖЫЦЦЁ ІДЗЕ

Шчаслівы Янка са сваёю выбраннайцай
прыгажуняй Гаульскаю. Вось ужо і дзеткі
пайшлі. Цесна стала ў старой дзедавай хаце,
падраслі малодшыя Янкавы браты, таксама
хутка пачнуць вяселлі гуляць. Трэба буда-
ваць сваю, новую хату, побач з дзедавай. І тут
свая навука: правільна зарыентавацца ў прас-
торы, вокны абавязкова на поўдзень ці на
ўсход. І гэта не толькі дзеля святла ды
цеплыні, а таму што ля сцяны з вокнамі будзе
чырвоны кут, звернуты да святла, да Бога. І
яшчэ важна, каб чалавек на жыллі ўяўляў
сваё месца ў свеце ў адносінах да шляху
сонца па небе. У хаце гэты арыенцір задае
напрамак покуці — печ. Покуці паказвае

Па вечарах Ганна тчэ на кроснах, што
стаяць пасярод хаты, паміж чырвоным і
бабіным кутом. Нараджаецца няяркая са-
матканая поспілка. Мільгае чаўнок. Калы-
шыцца полымя свечкі. Заўтра ізноў дзень,
поўны працы і клопату...

ЛЯ ПАРОГА ЖЫЦЦЯ

Ішла гады. Сталелі ў Янкавай хаце дзеці,
жаніліся і выходзілі замуж. Наш Янка пасівеў
і згорбіўся, твар яго пакрыла густая сетка
маршчын. Аднойчы раніцай не працнула
яго старая, яго Ганна. Калі яе выносілі ў
труне з дому, полымя свечкі, што гарэла каля
яе галавы, адхіснулася не ў бок чырвонага
кута, а да дзвярэй — усе зразумелі: па
прыкмеце ў доме хутка зноў будзе нябож-
чык. І праўда, праз паўгода закрыў свае вочы
Янка. На руках сыноў ён навека пакінуў сваю
хату. А праз некалькі тыдняў у яго хаце
знахарка ля ложка, на якім раджала ўнукава
жонка, грукала ў столь доўгаю мятлюю,
заклікаючы Янку дапамагчы. І ён, вядома ж,
прышоў. Праўнук нарадзіўся здаровым і гар-
ласты. Яго прыняла да сябе, у свае
памянёўшыя сцены старая, добрая хата.
Цяпер яна будзе яго жыллем, яго суветам.

Якаў ЛЕНСУ

НЯСВІЖ
ДАЕ НАТХНЕННЕ



Мастакі муж і жонка Міхаіл Канавалаў і Марына Калінічанка жывуць у Нясвіжы, у старадзівным асабняку, які, як лны кажуць, дае ім натхненне. Яны закончылі мастацка-графічны факультэт Віцебскага педінстытута, але працуюць у розных жанрах. Ужо адбыліся тры іх сумесныя выставкі. Апошняя — у Мінску, у карціннай галерыі Траецкага прадмесця.

За салятніе лета мастакі напісалі шмат цікавых палотнаў з матывамі, навіянымі старажытнымі горадамі.

На здымку: мастакі з Нясвіжа Марына Калінічанка і Міхаіл Канавалаў.

Фота Эдуарда КАБЯКА, БЕЛІНФАРМ

СУЧАСНАЕ
НЕ. ВІНАХОДЗІЦЬ



Студэнты ўніверсітэта культуры, што будуць абараняць дыпломы па спецыяльнасці «рэжысёр аматарскіх калектываў», аб'ядналіся на сваім пятым годзе навучання — у спектакль «Вішнёвы сад» паводле А. Чэхава, для таго, каб сыграць яго не на мове арыгінала, а на сваёй роднай і нашай дзяржаўнай. Краўніку і рэжысёру пастаноўкі, педагогу курса Зінаіда Пасюцінай давялося з'ездзіць у Віцебск, у Акадэмічны тэатр імя Якуба Коласа, для якога калісьці пастараўся перакласці п'есу сам Янка Брыль. Дзіўна, аднак, што менавіта ў перакладах Чэхаў так доўга не выдзяляць. Чэхаў, якога шмат хто любіць са школьных гадоў, Чэхаў, без якога, бадай, не абыходзіцца ніводзін беларускі тэатр, ніводная школа, гуманітарны інстытут, універсітэт... Вядома, нам няма патрэбы знайсці з тэкстамі класіка па-беларуску; ісць патрэба дасканаліцца па-свойму праз ягоны дух ды воляў... Гэта мелі на ўвазе, прыступаючы да Антона Паўлавіча, мінскія студэнты: з Уганды — Бернард Наджомі, з Сірыі — Зіяд Аль-Хамід, з Беларусі — Наталія Мадэнава (яна выканала цэнтральную ролю Ранейскай), Наталія Старынец, Зінаіда Макаранка, Снежана Саладуха, Сяргей Мухін, Раман Латаголец, Віталій Кімчак, Павел Галкоўскі і Мікалай Рудкоўскі. Тое, што выканаўцаў крыху больш за персанажаў, тлумачыцца ўзаемазалежнасцю і працаю ў парах. Мастаком спектакля выступіў Дзмітрый Мохав, дэбютант — прадстаўнікі Тэатра юнага глядача Уладзімір Рулёў і Ігар Андрэеў, з чыёй ласкі студэнты маглі пакарыстацца адзеннем сцэны ды сім-тым са строю і рэжыстаў.

Чатыры скрыпкі, флейты ды кантрабас юрэйскага аркестра, які фігуруе ў тэксце персанажаў, увасобілі Д. Александровіч (кантрабас), Б. Саковіч (флейта) і М. Лебедзева з М. Сурнач (дзе скрыпкі за ўсе чатыры...). Гэтым складам яны выканалі ўрыўкі з Моцарта, Глінкі, Чайкоўскага, Дзімтрыева-Свечына. На пытанне, што больш за ўсё задаволіла ў рабоце, выступаўнай ужо на глядацкія вочы, Зінаіда Пасюціна адказала: «Захваленне. Усеагульнае...». Ад першага паказу 7 мая да другога, які адбыўся 6 кастрычніка, захвалення відэаочна паболела: зала поўнілася да апошняга месца. Між іншым — і заўсёдна чахаўскаю сучаснасцю, якую не давялося ні вышукваць, ні вынаходзіць.

На здымку: сцэна са спектакля.

Ліст з Лондана

НЯЗМЕНЛІВАЯ АНГЛІЯ?

Некалькі дзён таму ў Беларускай бібліятэцы Лондана мне давялося праглядаць адно з новых яе паступленняў — пераплацены зборнік раннях нумароў «Нашай Нівы». На маё здзіўленне я нечакана натрапіла на невялікі артыкул, пад якім стаяла загадкавае «Максім» — імя беларускага наведніка Англіі. А пісаў Максім пра Шэфтсбэры. Не, не пра магната і палітыка семнацатага стагоддзя і нават не пра яшчэ больш вядомага Шэфтсбэры — філантропа дзевятнацатага стагоддзя, помнік якому ў выглядзе крылатага алюмініевага лучніка на плошчы Пікадзілі ў Лондане вядомы як «Эрас», — а пра мястэчка Шэфтсбэры, што на паўднёвым захадзе Англіі. Мястэчка, якое, калі верыць Максіму, мела ўсяго дзве тысячы насельнікаў і тым не менш ужо наліла статус горада, горада са сваімі мэрам і муніцыпалітэтам.

Пра тое, што прывяло Максіма ў Шэфтсбэры, «Наша Ніва» не гаворыць, аднак жа ўражання і занатоўкі, якія ён адтуль прывёз, сапраўды цікавыя. Цікавыя ўжо тым, што на фоне шэфтсбэраўскай рэчаіснасці Максім хацеў высветліць некаторыя негатывныя асаблівасці жыцця ў царскай імперыі. Як паведамляе аўтар, жыхары горада на працягу ўсяго жыцця не сутыкаліся ні з якім «начальствам». Быў там толькі адзін галоўны чыноўнік — архіварыус. Ён ціка сядзеў сабе ў сваёй канторы, чакаючы, дакуль чарговы наведвальнік прыйдзе са звесткамі аб нараджэнні ці смерці каго-небудзь з сямейнікаў альбо з просьбай атрымаць дазвол на шлюб. Усё вельмі проста: горды бацька прыходзіць да архіварыуса, кажа яму імя нованароджанага, архіварыус рэгіструе — і на гэтым канец. І ніхто не правярае пашпартаў, больш таго, архіварыус не цікавіцца нават сацыяльным паходжаннем альбо матэрыяльным становішчам наведвальніка! А бацька можа ісці да дзіцяці, пасля хрысціць яго ў любую веру па сваім жаданні альбо не хрысціць наогул!

Меўся ў горадзе, як піша Максім, і свой паліцэйскі ўчастак з трыма апранутымі ў форму «абой» і трыма пусточымі камерамі, у кожнай з якіх засланы чыста ложка быў заўсёды гатовы прыняць ахвяру па сутнасці неверагоднай для Шэфтсбэры падзеі — арышта. Арышт, падкрэслівае аўтар, з'ява надзвычай рэдкая, чалавек можа знаходзіцца пад вартай не больш як дваццаць чатыры гадзіны — пасля гэтага ён павінен з'явіцца перад магістратам, дзе яму афіцыйна прад'явіць абвінавачванне альбо вызваліць! Да чаго ж простае і вольнае жыццё!

Гэта, вядома ж, спрочычаны, амаль што фантастычна-казачны малюнак. Рэчаіснасць Англіі, нават у тыя далёкія «залатыя» дні, ніколі не была такой ідылічнай. І ўсё-такі, калі параўноўваць яе з днём сённяшням, з сучаснай жажлівай Англіяй футбольных хуліганаў і наркаманаў, краінай, суверэнітэт якой так і не перастае падрывацца тысячамі разнастайных прававерак і прадпісанняў з боку брусельскіх «еўракратаў», — якім недасягальным і якім райскім здаецца Максіму Шэфтсбэры Нальзуна, адно з нямногага, што мог бы пазнаць Максім, прыехаўшы ў Англію сёння, — няўзброены паліцэйскі патруль і яшчэ... Хаця ў сумачцы сваёй я нашу ўвесь набор прапускоў і дакументаў, неабходных для сучаснага жыцця — білетчыгача бібліятэкі, банкаўскую крэдытную картку, прафсаюзны білет, членскія білеты разнастайных таварыстваў, — усё-такі адзіны і самы галоўны мой дакумент — гэта маленькая цёмна-блакітная брашурка, якая «просіць і загадвае» ад імя Яе Вялікасці дазволіць мне бесперашкодна займацца маёй законнай справай — за мяжой! Па праўдзе кажучы, аднойчы мне ўсё ж перашкодзілі ў маёй журналісцкай дзейнасці, і здарылася гэта ў адной постсацыялістычнай краіне, не вельмі далёкай ад Беларусі. Афіцыйны прадстаўнік улады ветліва растлумачыў, што мне не варта хвалявацца, што гэта толькі «ўстаноўленае парадкам часовае затрыманне» ў мэтах правяркі пасведчання асобы, і дадаў: «Усё будзе так, як гэта было б у Лондане, мадам!» Калі я сказала яму, што ў Лондане са мною такога здарыцца не магло б, паколькі ў нас няма апазнавальных дакументаў альбо ўнутраных пашпартаў, бедлага зірнуў на мяне, як быццам я толькі што звалілася з неба, а пасля яшчэ доўга не мог паверыць, што сучасная краіна можа абыходзіцца без такіх рэчаў!

Але ж вернемся да Максімавага Шэфтсбэры. Гэты беларускі падарожнік быў не адзіны, хто меў магчымасць пабачыць Англію ў цышыні і спакой — Англію «залатога веку». І нягледзячы на тое, што літаральна праз некалькі гадоў большасць тых маладых, якія прыходзілі па архіварыуса за шлюбнымі дазваленнямі, а таксама гарэзлівыя фермеры, якія праводзілі ночы ва ўтульных паліцэйскіх камерах Шэфтсбэры пасля лішняй чаркі кірмашовым днём,

загінуць, нібыта іх уласная пшаніца на баявых палях Фландрыі, — пачатак стагоддзя альбо гэтак званы «век Эдварда» (кароль Эдвард VII уладарыў з 1901 па 1910) увайшоў у гісторыю як бясконцы паслябедзенны час летняга сонечнага дня. Гэта была чароўная пара: лэдзі ў доўгіх бляклых сукенках, бесклапотныя чайванні на гладкіх зялёных лужках, вяршкі з суніцамі, агурочныя-сандвічы, мядовыя пірагі...

Гадзінік кажа: тры без дзесяці хвілін? Яшчэ гарбаты з мёдам не пілі?

Гэтак пісаў у сваёй паэме «Грэнчэстэр» Руперт Брук. Згаданы гадзінік, што і зараз вісіць на адной з вежаў Грэнчэстэра, пасёлка непадалёку ад Кэмбрыджа, сапсаваўся якраз тады, калі пазт быў у гэтых мясцінах. У гонар незабывага твора Брука гадзінік пакінулі неадрамантаваным на дзесяцігоддзі, ягоныя стрэлкі нязменна паказваюць без дзесяці хвілін тры гадзіны дня... І вось толькі зараз, у 1994 годзе, а дакладней кажучы, некалькі тыдняў таму ў «The Times» вяліся спрэчкі аб тым, ці застаецца грэнчэстэраўскі гадзінік у становішчы «без дзесяці тры» навечна ў якасці помніка культуры альбо яго прывядуць у парадак дзеля зручнасці жыхароў пасёлка Нязменная Англія!


На працягу мінулага года мне давялося шмат думаць аб Англіі перад першай сусветнай вайной. Займаючыся даследаваннямі для Украінскага геаграфічнага таварыства, я перачытала ўсе даступныя матэрыялы — дзённікі, мемуары і навуковыя працы, — звязаныя з падзеямі, найбольш вядомым пад назвай «Апошняя экспедыцыя Скота». Гаворка ідзе пра брытанскую экспедыцыю на Паўднёвы полюс 1910—1912 гадоў, якую ўзначальваў капітан ваенна-марскіх сіл, Вялікабрытаніі Роберт Фалькан Скот. Як і ўсё маё пакаленне, калісьці я выхоўвалася на прыкладзе гэтай герайчнай гісторыі. Смеласць вынаходнікаў, якія не змагі пакарыць полюс з-за няўдачы і штурму, асабліва герайзм Оўтса, які ішоў (а дакладней сказаць, поўз, бо абедзве яго нагі былі занадта абмарожаныя для таго, каб ісці) у кіпцюры смерці ў снежнай буры з адной мэтай выратаваць сваіх таварышаў, нарэшце, гібель трох апошніх удалых удзельнікаў экспедыцыі, сярод якіх быў і сам Скот, — гібель ад марозу і голаду ўсяго за адзінаццаць міль ад плавучай базы з палівам і харчам... Гэта — адзін з найвялікшых подзвігаў у гісторыі нашых астравоў, і свядома не кажу проста Англіі, паколькі ўсе чатыры нашыя нацыі былі прадстаўлены ў складзе поўназначнай групы: англічане, шатландцы, ірландцы і уэльсцы. (Скот, пра што сведчыць ягонае прозвішча, быў шатландцам, Эванс — уэльсцам, Оўтс, хаця і лічыўся англічанінам, служыў афіцэрам у адным з ірландскіх палкоў брытанскай арміі!)

З другога боку, гэта тым не менш тыпова брытанская гісторыя. Бо глыбокімі каранямі ў нашы свядомасць і літаратуру ўваходзіць перакананне ў тым, што справядлівасць не заўсёды на баку мацнейшага і што герой, які можна гіне, глядзячы ў твар неадоўлым жахлівым абставінам, дасягае ў іншым, высокім, духоўным сэнсе сапраўднай перамогі. І менавіта таму стала магчымай, напрыклад, эвакуацыя Дзюнкерка ў 1940-м — з аб'ектыўнага пункту гледжання звычайнай трагедыі вайны, а ў свядомасці народа — адзін з найвялікшых эпічных момантаў гісторыі, сітуацыя, якую нашы французскія суседзі і амерыканскія кузены так і не могуць спастыгнуць... Калі перамога вышэй чалавечых магчымасцяў і паражэнне становіцца непазбежным, тады надыйшоў час змагання яшчэ больш настойліва і смела, — гэтак вучыць наша традыцыя!

Цярпее мужна, прагне бою сэрца, дух не зламаны — сілы ж менш і менш...

Як здоравя гэтыя словы з «Мальданскай бітвы», напісанай невядомым аўтарам яшчэ тысячы гадоў таму, маглі б саслужыць ролю натхнення — а зараз ужо эпіграфіі — Скоту і яго таварышам! Хаця, напэўна, наўрад ці хто з іх ведаў гэтыя радкі, а словы на помніку героям у Лондане «Змагання прагнуць, дасягаць і не здавацца» прыйшлі з тэніснаўскай паэмы «Уліс», напісанай у духу старажытнагрэцкай традыцыі.

Між тым сярод усёй каманды Скота, мабыць, быў адзін чалавек, які змог бы зразумець вышэйзгаданыя радкі з «Мальданскай бітвы» нават у іх першапачатковай форме, — малады нарвежскі лыжны інструктар Трыве Грэн. Справа ў тым, што за апошнія дзевяць стагоддзяў англійская мова значна змянілася, прычым змяненні гэтыя нельга назваць звычайнымі змяненнямі ў ходзе лінгвістычнай эвалюцыі, якія, вядома, выклікаюць цяжкасці ў разуменні старажытных тэкстаў. (Згадаю, напрыклад, цяжка, але даступныя разуменню статуі Вялікага княства Літоўскага...) Англійская ж мова перажы-



ла проста-такі сапраўдную траўму, нанесеную ёй іншаземнымі завабнікамі, вынікам чаго з'явілася пераўтварэнне старажытнаанглійскай мовы ў ламаны дрыялект падняволеных і ніжэйшых... Вядома ж, Грэн, убачыўшы арыгінал «Мальдана», знайшоў бы яго нашмат цяжэйшым для ўспрымання, чым яго родная старажытнаанглійская літаратура. (Іншая справа, што Грэн мог бы зразумець твор па другой прычыне — ворагамі пад Мальданам былі якраз нарвежцы!) Але ж у Англіі скотаўскі часоў старажытнаанглійскую літаратуру наогул ніхто не мог прачытаць, акрамя хіба жменькі філолагаў-вучоных, больш таго, яна была падставай для насмешак і здэкаў. «Аліса ў краіне цудаў» і «Скрозь люстэрка і што там убачыла Аліса», напісаныя на цэлае пакаленне раней, у 1880-х, адрасаваліся перш за ўсё дзецям, а ў самую першую чаргу дочкам выдатнага оксфардскага класіцыста прафесара Лідэла. Аднак аўтар Льюіс Кэрал (у сапраўднасці прафесар матэматыкі Чарльз Доджсан) свядома ўвёў у казкі цэлы рад намёкаў на бурную ў той час палеміку вакол уводзінай старажытнаанглійскай мовы ў курс універсітэцкай праграмы. Невытлумачальная паэма «Jabberwocky», якую Аліса чытае ў Люстраным доме, — не што іншае, як пародыя на старажытнаанглійскую паэзію. Два камічныя пасылкі, якія, як гаворыцца ў казцы, занялі «англа-саксонскія пазіцыі», адпавядаюць стылізаваным жудым і вулгавым персанажам габелена Баё, які прымушалі ткаць англійскія жанчыны, каб увекавечыць трагедыю іхняй краіны. І нарэшце, калі Аліса паўстае з возера слёз, ёй даводзіцца выслухоўваць цэлую лекцыю аб падзеях 1066 года для таго, каб высахоўць, паколькі англа-саксонская гісторыя — «самая сухая» рэч на свеце. (Справа ў тым, што слова «сухі» мае ў англійскай мове і другоеснае метафрычнае значэнне — «нудны, нецікавы, дакучлівы».) Які б іншы народ мог бы любіць і лямбда з дзіцячую класіку кніжку, дзе падзеі, што прывялі да найвялікшай трагедыі, страты свабоды і знішчэння роднай культуры, называюцца (няхай нават і жартам) самай сухой і дакучлівай рэччу на свеце? Ці дазволіў бы серб казаць гэтак пра Косава поле, альбо венгр — пра Мохач? Проста неверагодна!

Англічане доджсанаўскай эпохі наўрад ці вянаваты ва ўсім гэтым. Хутчэй за ўсё яны проста не ўсведамлялі сваёй трагедыі! Вышэйшая і сярэдняя адукацыя была зарыентавана на класічныя традыцыі Грэцыі і Рыма. Брытанская гісторыя, акрамя хіба кароткай згадкі рымскага заваявання, пачыналася ў 1066 годзе. Шэсць стагоддзяў, ад прыходу англаў, саксаў і джутаў у пятым стагоддзі аж да нарманскага заваявання ў адзінаццатым, заставаліся практычна па-за ўвагай. Нашу англа-саксонскую лінгвістычную спадчыну найбольш ярка адлюстроўваюць акамянеласці своеасаблівай англійскай арфаграфіі і некаторыя мудрагелістыя граматычныя формы, як, напрыклад, наступныя: назоўнік «house» (дом) мае форму множнага ліку «houses», тады як назоўнік «mouse» (мыш) мае адпаведную форму «mice». Амаль што нічога не засталася ў лексіцы, што сведчыла б пра наша паганскае мінулае, за выключэннем хіба назваў дзён тыдня ды некалькіх тапонімаў. Што датычыцца міфалогіі, то мы можам меркаваць, што аналагічныя нарвежскім міфам пра Тора і Одзіна існавалі і ў нас, але таму няма доказаў. І як ёнкік — пакаленні англійскіх школьнікаў выхоўваліся на міфах пра

алімпійскіх багоў Грэцыі і Рыма. Што ж, з усіх народаў Еўропы мы — адзіны, які не мае ўласнай міфалогіі.

І тым не менш у тых далёкіх залатых гадах Эдварда, калі Макс ім цікавіўся жыццём у Шэфтсбэры, калі Брук ласавуўся мёдам у Грэнчэстэры, а Скот рыхтаваўся да сваёй апошняй германскай экспедыцыі, — у самым сэрцы Англіі, недалёка ад Бірмінгэма, там, дзе тысячы гадоў таму існавала Мерсійскае царства, рос хлопчык, проста-такі ап'янены даўнымі незвычайнымі мовамі — экзатычнымі уэльскай і фінскай, разнастайнымі дыялектамі, сукупна вядомымі як старажытнаанглійская, і многімі іншымі мёртвымі і знікаючымі, як, напрыклад, гоцкай, мовамі... Хлопчык, які вазьме на сябе абавязак стварыць цэную міфалогію, якая магла б быць, калі б у 1066-м усё адбылося інакш. І — вось такія ўжо літаратурныя парадоксы! — вялікі «міфалагічны» эпос, створаны ім, як ён думаў, для Англіі, стаўся часткай сусветнай літаратурнай спадчыны, будучы перакладзеным на мноства моў, спарадзіўшы бясконцыя спрэчкі і пытанні вакол уласных лінгвістычных асаблівасцей!

«Вы ведалі Толкіена? — спытаўся ў мяне беларускі філолаг, калі я летась была ў Мінску. — Тады вы якраз той чалавек, які мне патрэбны. Бачыце, у чым справа, у нас праблема з імем «Elrond». Пакуль што мы яшчэ не маем твораў Толкіена на беларускай мове, але «Уладар пярсцёнкаў» і «Сільмарыліён» перакладаліся ўжо на рускую мову. Рознымі перакладчыкамі. І адзін з іх піша гэтак імя з мяккім знакам пасля «л», а другі — без! Як жа будзе правільна?»

Гэта была сапраўдная праблема. Безумоўна, я ведала Толкіена — слухала ягоныя лекцыі па старажытнаанглійскай пазыі, а пасля заканчэння ўніверсітэта кантактавала з ім час ад часу. Але гаварылі мы з ім толькі пра старажытнаанглійскую літаратуру — не пра яго ўласны мастацкі творы. Я ўспамінула ягоны голас, манеру гаварыць. Але ж пытанне, я мяркую, не ў тым, як ён сам вымаўляў гук «л» у штодзённай гаворцы, а ў тым, як бы ён хацеў, каб вымаўляўся гэты гук у імені яго героя. У адрозненне ад славянскіх моў у англійскай няма семантычнай розніцы паміж цвёрдым і мяккім «л». У некаторых рэгіёнах гэты гук больш пярэдні, у некаторых — больш задні, падобны на «дэб'ю». Вымаўленне «л» можа сведчыць не толькі пра тое, адкуль паходзіць гаворачы, але нават і пра сацыяльную яго прыналежнасць. Так, напрыклад, у п'есе Бернарда Шоу «Пігмаліён» кветачніца Эліза напачатку вымаўляе «л» вельмі цвёрда (гэта так званая «л-кконкі»), але напрыканцы п'есы яна

вымаўляе гэты гук мякка — па манеры вышэйшых класаў.

Нагледзячы на сваё незвычайнае прозвішча («Толкіен» — скажонае англійскае вымаўленне прозвішча продка пісьменніка!) і дзяцінства, праведзенае ў Паўднёвай Афрыцы, Толкіен не называў сябе інакш як мерсіям. Аднойчы ён нават пажартаваў, што калі пакіне ўніверсітэт, будзе размаўляць толькі на старажытнамерсійскай мове. Што ж датычыцца «Уладара пярсцёнкаў», то, як заўважылі некаторыя надта ўніклівыя тлумачальнікі, Толкіену скае «графства» і яго бліжэйшае наваколле «скальчаваная» з сярэдняй Англіі — а значыць, мерсіянскае вымаўленне тут будзе найбольш падыходзіць. Праблема толькі ў тым, што зараз не магу ўспомніць, як вымаўляўся гук «л» на старажытнамерсійскай мове!

Усё ж такі, наколькі я памятаю з ўніверсітэцкіх заняткаў па фаналогіі і наколькі я магу меркаваць, гук «л» у старажытнамерсійскай мове быў досыць цвёрдым і заднім, такім чынам, кірыліцай імя гэтае будзе пісацца без мяккага знака — «Элранд», але гэта — толькі мае здагадкі... Вядома, я магла разгарнуць свае старыя падручнікі альбо лекцыйныя нататкі, я магла нават напісаць самому сыну Толкіена Крэйстаферу, чые лекцыі ў Оксфардзе я гэтаксама некалі слухала і які зараз з'яўляецца, так бы мовіць, літаратурным душа-прыказчыкам пісьменніка. Але чамусьці мне ўпарта не хацелася прадпрымаць такія зусім не цяжкія крокі. Лягота?

АД ПЕРАКЛАДЧЫКА

Магчыма, пыталіся, якім заканчваецца ліст з Лондана, і вымусяў мяне ўзяцца за пера для таго, каб... Не, не працягнуць англійскую тэму і канчаткова адказаць на пытанне спадарыні Веры Рыч. Хутэй за ўсё, як калісьці і нашаніўскаму Максиму, мне хочацца на фоне ліста з Лондана «высветліць некаторыя негатыўныя асаблівасці» нашага **беларускага** жыцця...

Не ведаю, як хто, а я заўважыў нейкую долю рыторыкі ці, прынамсі, спадзяванне на яе ў скразным рынацкім пытанні. Англія без зменаў? Так, дзякуй Богу, пакуль што без зменаў — і ў гэтым наша выратаванне ад амаральнасці і наркаманіі, падкопаў «еўракратаў», росту касмапалітычнасці і апалітычнасці грамадства, словам, выратаванне англійскай нацыі як такой, адметнай і адзінай. У адрозненне ад англійчан нам, беларусам, трэба азірацца куды больш назад, каб пабачыць свой «залаты век». А ўглядаючыся гэтак далёка, праз смугу цэлых трох-чатырох чорных стагоддзяў, наўрад ці здолееш пабачыць скрозь іх што-небудзь прыдатнае для нашага сённяшняга жыцця. Ці не таму і кансерватызм, як адзіны паратунак для іх, нейкім даўным, а дакладней кажучы, зусім адваротным, проста-такі ганебным чынам кладзецца на нашыя сучасныя рэаліі... У нас па-ранейшаму няма беларускіх пашпартаў? Суверэнітэт Беларусі так і не перастае падрывацца як чужымі, так і сваімі (у лісце, заўважу, толькі брусельскімі) «імперыялістамі»? Нашы дзеці ўсё гэтак жа выхоўваюцца на казках пра Івана Царэвіча і Васілісу Прамудрую? (Хай бы ўжо хоць на грэцкай і рымскай міфалогіях, як гэта было ў Англіі да Толкіена!). Замік помнікаў беларускім паэтам (у тым ліку і тым, хто не лічыцца класікам, як, напрыклад, Руперт Брук у Англіі) у нас, як і раней, высяцца «великие полководцы» і «революционные деятели»?..

Беларусь — без зменаў..

Мікола ВІЧ

Магчыма. Але больш важнай прычынай здаецца мне пачуццё сораму за тое, што я забылася на колішнія веды па старажытнамерсійскай. А я ж гэтаксама магу — і гэта сапраўды так — прэтэндаваць на тое, каб звацца мерсіямкай! Сям'я майго бацькі паходзіць з Абінгдона, маленькага гарадка, які знаходзіцца на паўднёвым беразе Тэмзы недалёка ад Оксфарда. Доўгі час Тэмза лічылася мяккой англійскай і саксонскай пасяленням у цэнтральнай Англіі. Але недзе ў 1950-х, калі я вучылася ва ўніверсітэце, дзякуючы археалагічным пошукам, выявілася, што Абінгдон быў заснаваны першалапачаткова не саксамі, а англамі. І вось каля дваццаці год таму, у сувязі з генеральным пераглядам адміністрацыйных межаў, Абінгдон перайшоў з графства Беркшыр у графства Оксфардшыр. Гэта значыць, са старажытнага саксонскага караляўства Вессекса ў англійскую Мерсію. Англія — без зменаў?

Верасень, 1994 г.

Назву «Jabberwocky» даслоўна перакласці немагчыма. Шляхам этымалагічнай слоўна даследчыкам удалося ўстанавіць прыкладны пераклад: «плён доўгіх і ўзбуджаных спрэчак». (Заўвага перакладчыка.)

У 1066 годзе Англію захапілі нарманы на чале з герцагам Вільгельмам. (Заўв. перакл.)

Кокні — лонданскае прастамоўе, пераважна Іст-Энда (заўв. пер.).

Прадзедкам Толкіена быў германскі імгрант Толькіон (заўв. пер.).

Заснавальнікі: Саюз пісьменнікаў Беларусі і Міністэрства культуры і друку Рэспублікі Беларусь

Выходзіць з 1932 года

Газету рэдагавалі

Х.Дунец	(1932-35)
І.Гурскі	(1935-41)
А.Куляшоў	(1945-46)
М.Горцаў	(1947-49)
П.Кавалёў	(1949-50)
В.Вітка	(1951-57)
М.Ткачоў	(1957-59)
Я.Шарахоўскі	(1959-61)
Н.Пашкевіч	(1961-69)
Л.Прокша	(1969-72)
Х.Жычка	(1972-76)
А.Асіпенка	(1976-80)
А.Жук	(1980-86)
А.Вярцінскі	(1986-90)

Галоўны рэдактар

Мікола ПІЛЬ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Святлана БЕРАСЦЕНЬ
Андрэй ГАНЧАРОЎ
першы намеснік галоўнага рэдактара
Юрась ЗАЛОСКА
Міхась ЗАМСКІ
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ
Барыс ПЯТРОВІЧ
намеснік галоўнага рэдактара
Юрась СВІРКА

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220600, ГСП, Мінск,
вул. Захарава, 19

ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі
332-461
намеснікі галоўнага рэдактара
332-525, 331-985
аддзель:
публіцыстыкі 332-525
пісьмаў і грамадскай думкі
331-985
літаратурнага жыцця
332-462
крытыкі і бібліяграфіі
332-204
пазіі і прозы 332-204
музыкі 332-153
тэатра, кіно і тэлебачання
332-153
выяўленчага мастацтва
і аховы помнікаў 332-462
навін 332-462
мастацкага афармлення
332-204
фотакарэспандэнт 332-462
бухгалтэрыя 268-640

Пры перадруку просьба

спасылацца на "ЛМ".

Рукапісаў рэдакцыі не вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з думкамі і меркаваннямі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтра «ЛІМА»
Апаратныя сродкі і тэхнічная падтрымка — фірма «Дайнона»

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня «Беларускі Дом друку»
(Г.Мінск, пр. Ф.Скарыны, 77)

Індэкс 63856. Наклад 11534.
Нумар падпіскі 13.10.1994 г.

Д 123456789101112
М 123456789101112

Пошта

«НЕ ОБЧИМ ЯКИМ ЯЗЫКОМ, АЛЕ СВОИМ ВЛАСНЫМ...»

У наш час даволі шырока ажыццяўляецца працэс адроджэння беларускай нацыянальнай культуры. Гэта стала магчымым пасля набывання рэспублікай незалежнага і самастойнага стану. Ідзе фарміраванне нацыянальнай свядомасці і самасвядомасці, станаўленне дзяржаўнай мовы. Фарміраванне беларускай нацыі суправаджалася не заўсёды спрыяльнымі грамадска-палітычнымі і эканамічнымі фактарамі. Таму зараз існуе неабходнасць доказаў, прырытатнага права беларускай мовы (у параўнанні з рускай) выступаць у якасці дзяржаўнай.

Артыкул М. Тарасевіч «Мы, русскоязычные белорусы у себя дома», надрукаваны ў жыўні гэтага года ў віцебскай газеце «Віцебскі», здзіўляе недасведчанасцю ў спробе вырашыць гэтае пытанне на карысць рускай мовы. У якасці аргументацыі аўтар прыводзіць сапраўдныя гістарычныя факты, але робіць з іх дылетанцкія высновы. Галоўнае з іх — нашы продкі ва ўсе стагоддзі карысталіся рускай мовай.

Так спачатку М. Тарасевіч аналізуе словы К. Тураўскага, што надрукаваны ў зборніку матэрыялаў навуковай канферэнцыі: «Наследне Кірылла Туровского и современная общенационально-культурная жизнь», і робіць выснову, што мова нашага вялікага першаасветніка — «это «прадэдуска» современного русского языка». Так. Але справа ў тым, што мова К. Тураўскага з'яўляецца «пачынальнай» не толькі рускай, але і сучаснай беларускай мовы. Лексічныя і граматычныя рысы, спецыфічныя толькі для беларускай мовы, пачалі ўзнікаць пазней, на пачатку XIII ст. Гэта было вынікам «узаснавання і сінтэзу старажытнарускіх традыцый і мясцовых акалічнасцей» («Нарысы гісторыі Беларусі», Мн., 1994 г., стар. 197). Таму «Слова» К. Тураўскага, напісанае ў XII ст., яшчэ не мае тых «беларусізмаў», якія ўжо маюць месца ў дагаворнай грамаце невядомага смаленскага князя з Рыгай (каля 1230 г.), а таксама ў «Житии и терпении преподобного отца нашего Авраамия...», напісаным каля 1240 года. У «Житии...» прысутнічаюць наступныя беларускія словы: «наставник», «злодей»,

«потреба» («Книга жыції і хаджэння», Мн., 1994 г., стар. 70, 73).

Такім чынам, «радаслоўная» беларускай мовы пачынаецца з XIII стагоддзя. Дакладней, не пазней адзначанага часу. Чаму ж аўтар вышэйназванага артыкула пазбаўляе яе «дзеда» ў канцы XIV стагоддзя? Нельга сцвярджаць, што ў Вільні, як і ў Луцку, «развівалася такая ж культура, как и на Рязанщине». Толькі таму, што мова старажытных грамад гэтых зямель (урыўкі з іх цытуе аўтар) вельмі падобная.

Па-першае, мова грамад падобная вельмі, але не зусім. Напрыклад, у Луцкім гэтаксама ёсць беларусізмы: «господар», «час». Тэкст віленскай граматы напісаны па-руску, так. Аднак пісьмы Вялікага княства Літоўскага ў дыпламатычных зносінах выкарыстоўвалі і польскую, і лацінскую, і нямецкую мовы. («Нарысы гісторыі Беларусі», стар. 182). Усё ж наўрад ці ў якога разумнага беларуса ўзнікне думка ідэнтыфікаваць сябе з немцам альбо палякам. Гэтак жа на аснове выпадковага дакумента гомельскага чыноўніка, напісанага па-руску, нельга сцвярджаць (як гэта робіць М. Тарасевіч), што ў Вялікім княстве дзяржаўнай мовай была мова руская. Дадзены факт сведчыць толькі тое, што пісьмо на іншых мовах у дзяржаве не забаранялася.

Па-другое, цяжкаўлоўнае адценне, што набліжае мову луцкай граматы да гучання сучаснай беларускай, сапраўды з'яўляецца «вынікам большай прастамоўнасці стылю пісца». І няма тут нічога здзіўнага. Гэта пачатак працэсу, калі лексічныя і граматычныя формы народнай беларускай гаворкі пачалі вызначаць галоўны напрамак у развіцці беларускай літаратурнай мовы («Нарысы гісторыі Беларусі», стар. 197).

У другой палове XVI стагоддзя беларуская літаратурная мова складалася як самастойная моўная сістэма. Трэці Статут Вялікага княства Літоўскага канчаткова замацаваў беларускую мову ў якасці афіцыйнай, дзяржаўнай. Сведкам гэтага з'яўляюцца словы канцлера Вялікага княства Льва Сапегі. Ён пісаў у прадмове да Статута: «Не обчим яким языком, але своим

власным права списание маем и каждого часу 40-го нам патреба отпору всякое кривды ведати можем».

Такім чынам, «бацька» існаваў не толькі ў рускай, але і сучаснай беларускай мовы. І былі бацькі братамі стрыечнымі, унукамі аднаго дзеда. Жыць бы ім у любові ды цярымісці. Паважачы і ўзагажачы адзін аднаго. Аднак не адбылося гэтага.

Паланізацыя ў XVIII ст., падзелы Рэчы Паспалітай, русіфікацыя ў XIX ст., вялікадзяржаўны шавінізм канца XIX ст., бязлітасныя і неапраўданыя ахвяры сярод беларусаў у нашым стагоддзі вялікім болей адгукаюцца ў сэрцах грамадзян нашай краіны.

Вельмі доўгі час беларускі народ быў пазбаўлены магчымасці афіцыйна карыстацца сваёй мовай. Зараз некаторыя так адвыклі ад яе, што і не лічаць роднай. Трэба выпраўляць становішча. Трэба ўводзіць мову ў пачатковыя, сярэднія, вышэйшыя навучальныя ўстановы. Але ўводзіць разумна, без прымусу. Нельга забараняць ужыванне і рускай мовы. Агульныя іх гістарычныя карані. Але ў межах сваіх дзяржаў яна павінна выступаць у ролі гаспадыні. Тады ніколі народ не будзе пазбаўлены сваёй мовы, сваёй гістарычнай спадчыны.

Дзмітрый ІЗАФАТАЎ,
настаўнік гісторыі Беларусі
СШ № 1 г. Віцебска

УДАКЛАДНЕННЕ

У артыкуле В. Дадзіёмавай «Чаму кветка — самотная», надрукаваным у N 39 (30.09.94 г., стар. 10—11) у першай калонцы, у пятым радку трыцяга абзаца павінна быць «XVIII ст.» У шостае калонцы артыкула чацвёрты сказ у трыцім абзацы трэба чытаць: «Разам з тым відавочна, што оперны жанр ва ўсёй яго шматлікасці, як, зрэшты, і сімфанічны, не зрабіўся вядучым у творчасці мясцовых кампазітараў».

ПАНЯДЗЕЛАК, 17.10

Беларускае тэлебачанне

16.55 Тэлебачанне -- школе. Пазакласнае чытанне 17.15 «Бімбат» 17.30 Навіны 17.40 Новая «Крыніца». Да выхаду першага нумара часопіса 18.10 Навіны (Брэст) 18.25 Навіны ВВС 19.00 Аэробіка 19.30 Праспект 20.00 Пяць хвілін на жарты 20.10 Спартыўны тэлекур'ер 20.30 Кантакт 20.35 Кальханка 21.00 Панарама 21.35 Вертыкаль. Пошта Прэзідэнта 22.15 На сесіі ВС РБ; «Тэлесябрына». Пад купалам Сусвету. Надвор'е. «Паласа Сімарона», с. 12

Канал «Астанкіна»

17.00 Лабірынт 17.30 Загадка СБ 17.40, 20.30 Надвор'е 17.45 «Хто ёсць хто. XX стагоддзе» 17.50, 20.00, 22.50 Навіны 18.00 Гадзіна пік 18.25 «Дакая Роза» 18.55 Калі... 19.40 Добрай ночы, малышы! 20.40 Гол 21.10 Сустрэча для вас 21.55 Кабарэ «Усе зоркі» 22.35 Праграма «У» 23.00 Шэсць вечароў з Ю. Нікуліным, ч. 3 23.35 Аўта-шоу 23.50 Прэс-экспрэс

Канал «Расія»

17.25 Выратаванне 911 18.20 Вуснамі дзіцяці 18.50 Ніхто не забыты 19.00, 22.00 Весткі 19.25 Падрабязнасці 19.35 «Спрут-б» 20.40 Рэпартаж 21.00 Момент ісціны 22.20 Аўтаімгненне 22.25 Спартыўная карусель 22.30 «Каралева Лізавета» (ВВС) 23.30 Зоркі гавораць

Санкт-Пецярбург

16.55 Будні 17.10 Выбары-94 17.55 Храм 18.30, 21.30 Інфарм-ТБ 18.50 Спорт, спорт, спорт... 19.10 Вялікі фестываль 19.25 Музычны момант 19.30 «Каміла, ці Нераскрытая таямніца» 20.15 «Зоркі італьянскай эстрады» 20.35 «Калі сыходзяць снягі», к/ф 21.10 Тэлемагазин 21.15 Тэлеслужба бяспекі 21.45 Спартыўныя навіны 22.00 Ваш стыль 22.05 «Крокі імператара», м/ф 23.20 Футбол. «Зеніт» -- «Ростсельмаш»

Аўторак, 18.10

Беларускае тэлебачанне

8.00 Раніца рэспублікі 8.10 Дзелавы веснік 8.25 Пад купалам Сусвету 8.35 Надвор'е 8.45 Пяць хвілін на жарты 8.50 «Птушыная восень» 9.00 Тэлебачанне -- школе. Пазакласнае чытанне 9.20 «Чарапашкі ніндзя» 9.45 «Паласа Сімарона», с. 12 11.00 «АВС-клуб» 11.15 Партрэт на фоне часу 11.45 «Шчыра Ваш...», м/ф 13.10 «Песні Разенбаўма» 15.10 «Як нарадзіцца музыка?» 15.45 «Нов і К»-топ-10 16.45 Тэлебачанне -- школе. Я. Баршчэўскі. «Шляхціц Завальня» 17.15 «Бімбат» 17.30 Навіны 17.40 Залатая ініцыятыва 18.10 Навіны (Віцебск) 18.25 Навіны ВВС 19.00 Эканаміст 19.10 Эканамічная хваля 19.55 Калейдаскоп выставак 20.10 «Васміножкі», мульт 20.20 Пяць хвілін на жарты 20.30 Кантакт 20.35 Кальханка 21.00 Панарама 21.35 Пад купалам Сусвету 21.45 Надвор'е 21.55 На сесіі Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусі. Пасля заканчэння -- «Лада ОМС» прадстаўляе: «Маё

каханне, мой смутак». Тэле-серыял (Бразілія). «Сталіца». Тэлечасопіс

Канал «Астанкіна»

5.30, 7.00 Раніца 6.50, 7.50, 8.50, 9.50, 14.50, 15.50, 17.50, 20.00, 22.50 Навіны 8.00 «Вайна гобатаў» 8.25 «Дакая Роза» 9.25 А. Рэспіні. «Птушкі». Сюіта для аркестра 14.00 «Гарачаў і іншыя» 15.00 Вясельныя ноткі 15.30 Паміж намі, дзючынкамі 16.00 Джэм 16.20 «Элен і рабяты» 16.50 Свет сёння 17.00 «Ведзі» 17.30 Чалавек і закон 17.40, 20.30 Надвор'е 17.45 «Хто ёсць хто. XX стагоддзе» 18.00 Гадзіна пік 18.25 «Дакая Роза» 18.55 Тама 19.40 Добрай ночы, малышы! 20.40 З першых рук 20.50 «Смага», м/ф 22.25 Новая жыжары 23.05 «Паміж двух азёраў і вышэй за воблакі». (Швейцарыя). У перапынку (23.50) -- Прэс-экспрэс

Канал «Расія»

6.30 Формула-730 7.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Весткі 7.20 Патрабуюцца... патрабуюцца... 7.30 Час дзелавых людзей 8.00 Навіны АВС 8.25 Гандлёвы дом 8.40 Момент ісціны 9.35 Чароўны куфэрак 9.50 Каралеўская міля 10.35 Тэлегазета 10.40 Сялянскае пытанне 15.20 «Там-там навіны», м/ф, с. 2 15.45 Там-там навіны 16.00 Свята кожны дзень 16.10 Новая лінія 16.50 Не быць дыназаўрам 17.05 Галасы 17.35 Парадак дня 18.00 L-клуб 18.50 Ніхто не забыты 20.40 Рэпартаж 21.00 Момент ісціны 22.20 Аўтаімгненне 22.25 Спартыўная карусель 22.30 «Каралева Лізавета» (ВВС) 23.30 Зоркі гавораць

Санкт-Пецярбург

6.30 «Добрай раніцы» 12.00, 14.30, 18.30, 21.30 Інфарм ТБ 12.10 Чароўная лінія 12.25 «Нямецкая хваля» 12.55, 13.30, 16.40, 19.25 Музычны момант 13.00 Хуткая дапамога 13.35 «Каміла, ці Нераскрытая таямніца» 14.45 «Дом кіно»: першыя фільмы М. Міхалкова і С. Салаўева 15.50 «А калі сустрэнеш тыграна», т/ф 16.10 Музыка -- дзецям 16.20 «Тры колкі, фаліант і...» 16.45 Наш сусед -- Фінляндцы 17.10 Выбары-94 17.55 Адкрываю для сябе Расію 18.50 Спорт, спорт, спорт... 19.10 Вялікі фестываль 19.30 «Каміла, ці Нераскрытая таямніца» 20.20 Па ўсёй Расіі 20.40 Свет мастацтва 21.10 Тэлемагазин 21.15 Тэлеслужба бяспекі 21.45 Спартыўныя навіны 22.00 Ваш стыль 22.05 «Мой прапрадзед Пушкін», т/ф

Серада, 19.10

Беларускае тэлебачанне

8.00 Раніца рэспублікі 8.10 Эканаміст 8.20 Пад купалам Сусвету 8.30 Надвор'е 8.40 Пяць хвілін на жарты 8.50 «Дзілі-Далі ў Мурынпарку», мульт 9.00 Тэлебачанне -- школе. Ян Баршчэўскі. «Шляхціц Завальня» 9.30 «Маё каханне, мой смутак» 10.30 Аэробіка 11.00, 17.05 «Бімбат» 16.05 Відзьма-нявідзьма 17.05 «Бімбат» 17.30 Навіны 17.40 Якія мы гаспадары? 18.10 Навіны (Гомель) 18.25 Навіны ВВС 19.00 «Крок»: «Карамболь» 19.30 Крэда

19.50 У нас дома 20.30 Кантакт 20.35 Кальханка 21.00 Панарама 21.35 Пяць хвілін на жарты 21.40 Пад купалам Сусвету 21.50 Надвор'е 22.00 На сесіі ВС РБ; «Маё каханне, мой смутак»; Аўта-парк

Канал «Астанкіна»

5.30, 7.00 Раніца 6.50, 7.50, 8.50, 9.50, 14.50, 15.50, 17.50, 20.00, 22.50 Навіны 8.00 «Вайна гобатаў» 8.25 «Дакая Роза» 9.00 Клуб падарожнікаў 10.00 Амерыка з М. Таратутам 14.00 «Гарачаў і іншыя» 15.00 Паглядзі, паслухай 15.20 Аджазы 16.00 Сіняя птушка 16.20 «Элен і рабяты» 16.50 Свет сёння 17.00 Кампанія «Мір» 17.30 Мініцюра 17.40, 20.30 Надвор'е 17.45 «Хто ёсць хто. XX стагоддзе» 18.00 Гадзіна пік 18.25 «Дакая Роза» 18.55 У пошуках згубленага 19.40 Добрай ночы, малышы! 20.40 Маналог 20.50 Футбол. «Спартак» (Масква) -- «Баварыя» (Мюнхен) 23.00 Максіма 23.20 Прэс-экспрэс 23.30 Футбол. Ліга чэмпіёнаў. Агляд матчаў

Канал «Расія»

6.30 Формула-730 7.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Весткі 7.20 Патрабуюцца... патрабуюцца... 7.30 Час дзелавых людзей 8.00 Навіны АВС 8.25 Гандлёвы дом 8.40 «Санта-Барбара» 9.30 Вялікі хакей 10.00 Пушкінскі дом 10.40 Сялянскае пытанне 15.20 Студыя «Рост» 15.50 Там-там навіны 16.00 Свята кожны дзень 16.15 Тэлегазета 16.20 Далёкі Усход 17.00 М-трэст 17.15 Казкі для бацькоў 17.45 Асенні вяселлі 17.55 Рубжы 18.10 Фільм-прэм'ер 18.25 Залатая шпора 19.25 Падрабязнасці 19.35 «Санта-Барбара» 20.25 Астранія каханя 21.00 «60 хвілін» 22.20 Аўтаімгненне 22.25 Спартыўная карусель 22.30 ЭКП 22.40 Футбол. «Нант» (Францыя) -- «Тэкстыльшчык» (Камышы). У перапынку -- Зоркі гавораць

Санкт-Пецярбург

6.30 «Добрай раніцы» 12.00, 14.30, 18.30, 21.30 Інфарм-ТБ 12.10 Чароўная лінія 12.25 «Нямецкая хваля» 12.55, 13.30, 16.45, 19.25 Музычны момант 13.00 Хуткая дапамога 13.35 «Каміла, ці Нераскрытая таямніца» 14.20 «Маленькія цуды», мульт 14.45 «Пырскі шампанскага», м/ф 16.20, 21.10 Тэлемагазин 16.25 Сем пятніц на тыдні 16.50 «Ліцэй, 19 кастрычніка», т/ф 17.10 Выбары-94 17.55 Гістарычны альманах 18.50 Спорт, спорт, спорт... 19.10 Вялікі фестываль 19.30 «Каміла, ці Нераскрытая таямніца» 20.15 Блеф-клуб 20.50 «Граф Нулін». Чытае С. Юркі 21.15 Тэлеслужба бяспекі 21.45 Спартыўныя навіны 22.00 Ваш стыль 22.05 «Бог упамачвам, сябры мае...», т/ф

Чацвер, 20.10

Беларускае тэлебачанне

8.00 Раніца рэспублікі 8.10 Пад купалам Сусвету 8.20 Надвор'е 8.30 Пяць хвілін на жарты 8.40 Пяць хвілін на жарты 8.40 Крэда 9.00 «Маё каханне, мой смутак» 10.00 «Сунічны дожджык», мульт 10.05 «Жанчына дня», м/ф 11.30 «Свята натхнення» 12.00, 17.05 «Бімбат» 12.25 «Крок»: «Карамболь» 12.55 Настальгічны дывертымент, ч. 1 15.35 Заклучны канцэрт фестывалю мастацтваў Беларускага ўніверсітэта культуры, ч. 1

16.45 Тэлебачанне -- школе. Прыродазнаўства 17.30 Навіны 17.40 Дзедка за рэжку 18.10 Навіны 18.25 Навіны ВВС 19.00 Крымінальная хроніка 19.20 «Крок»: «Наўцлус» 19.40 Кальханка 20.00 Кантакт 20.05 Хакей. «Цвалі» (Мінск) -- «Спартак» (Масква) 21.00 Панарама 21.35 Пяць хвілін на жарты 21.40 Пад купалам Сусвету 21.50 Надвор'е 22.00 На сесіі ВС РБ; «Маё каханне, мой смутак». Тэле-серыял (Бразілія); Што на свеце па-чужэй?; «Крок»: «Супермадэль Беларусі-95»

Канал «Астанкіна»

5.30, 7.00 Раніца 6.50, 7.50, 8.50, 9.50, 14.50, 15.50, 17.50, 20.00, 22.50, 0.50 Навіны 8.00 «Вайна гобатаў» 8.25 «Дакая Роза» 9.00 «Жыццё запаркаў» 9.35 Спявае І. Пляшчыцаў 14.00 «Гарачаў і іншыя» 15.00 Сустрэча пісьменнікаў, кампазітараў і паэтаў з дзецьмі ў Канцэртнай студыі Астанкіна. 16.00 Мультиролія 16.20 «Элен і рабяты» 16.50 Свет сёння 17.00 ...Да 16 і старэйшым 17.40, 20.30 Надвор'е 17.45 «Хто ёсць хто. XX стагоддзе» 18.00 Гадзіна пік 18.25 «Дакая Роза» 18.55 «Дзе так вольна дыкае чалавек?» 19.40 Добрай ночы, малышы! 20.40 Масква--Крэма 21.00 Лато «Мільён» 21.30 «Рока і яго браты», м/ф (Італія) 23.50 Прэс-экспрэс

Канал «Расія»

6.30 Формула-730 7.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Весткі 7.20 Патрабуюцца... патрабуюцца... 7.30 Час дзелавых людзей 8.00 Навіны АВС 8.25 Паехаці 8.35 «Санта-Барбара» 9.25 Ранішні канцэрт 9.45 На палітычным Алімпіе 10.35 Тэлегазета 10.40 Сялянскае пытанне 15.20 Студыя «Рост» 15.50 Там-там навіны 16.05 Свята кожны дзень 16.15 Мульці-пульці 16.25 Новая лінія 17.05 Кліп-антракт 17.10 Будні 17.50 У свеце аўта- і мотаспорту 18.20 Свая гульня 18.50 Пяць хвілін аб добрым жыцці 19.25 Падрабязнасці 19.35 «Санта-Барбара» 20.25 Бенефіс А. Басілая 21.30 Я -- лідэр 22.30 Аўтаімгненне 22.25 Спартыўная карусель 22.30 Плошча мастацтваў 23.30 Зоркі гавораць

Санкт-Пецярбург

6.30 «Добрай раніцы» 12.00, 14.30, 18.30, 21.30 Інфарм ТБ 12.10 Чароўная лінія 12.25 «Нямецкая хваля» 12.55, 13.30, 17.05, 19.25 Музычны момант 13.00 Хуткая дапамога 13.35 Урок нямецкай мовы 13.50 «Еўрапейскі калейдаскоп» 14.20 «Цыркун», мульт 14.40 «Маскарад», м/ф 16.25 Мультифільмы 16.45 Дзецім пра зверанят 17.10 Выбары-94 17.55 «Шаўкоўны шлях» прадпрыемальніцтва 18.50 Спорт, спорт, спорт... 19.10 Вялікі фестываль 19.30 «Аперацыя «Ы» і іншыя прыгоды Шурыка», м/ф 21.10 Тэлемагазин 21.15 Тэлеслужба бяспекі 21.45 Спартыўныя навіны 22.00 Ваш стыль 22.05 Вячэрні зван 23.05 Міні-футбол. Расія -- Іспанія

Пятніца, 21.10

Беларускае тэлебачанне

8.00 Раніца рэспублікі 8.10 Пад купалам Сусвету 8.20 Надвор'е 8.30 Пяць хвілін на жарты 8.40 «Вер-не-вер», мульт 9.00 Тэлебачанне -- школе. Прыродазнаўства 9.20 «Маё каханне, мой смутак» 10.20 «Я + Я»

10.55 «Крок»: «Наўцлус» 11.15 У нас дома 11.50, 17.10 «Бімбат» 12.15 Настальгічны дывертымент, ч. 2 16.10 Заклучны канцэрт фестывалю мастацтваў Беларускага ўніверсітэта культуры, ч. 2 17.30 Навіны 17.40 «Еўрапейскі калейдаскоп» 18.10 Навіны (Магілёў) 18.25 Навіны ВВС 19.00 Эканаміст 19.10 «Выток». Урок беларускай мовы. Прэм'ера цыкла 19.25 «Таму што любілі...» Памяці А. Чуланова 19.55 Актуальнае інтэрв'ю. Старшыня КДБ Беларусі У. Ягораў 20.15 «Тэлесябрына» 20.30 Кантакт 20.35 Кальханка 21.00 Панарама 21.35 Пяць хвілін на жарты 21.40 Пад купалам Сусвету 21.50 Надвор'е 22.00 На сесіі ВС РБ; «Белае сонца пустыні», м/ф

Канал «Астанкіна»

5.30, 7.00 Раніца 6.50, 7.50, 8.50, 9.50, 14.50, 15.50, 17.50, 20.00, 22.50 Навіны 8.00 Сарока 8.25 «Дакая Роза» 9.00 Агарод круглы год 9.30 А. Глазуноў. Пазмафантазія «Мора» 14.00 «Гарачаў і іншыя» 15.00 «Кэвізіл» 16.00 Рок-урок 16.50 Свет сёння 17.00 Чалавек і закон 17.35, 20.30 Надвор'е 17.40 Дакументы і лёсы 18.00 Бамонд 18.20 «Дакая Роза» 18.50 Поле цудаў 19.40 Добрай ночы, малышы! 20.40 Чалавек тыдня 21.05 «Уліцы Сан-Францыска» 22.05 «Погляд» 23.10 Хакей. ЦСКА -- «Пардаўгава» (Рыга). У перапынку -- Прэс-экспрэс

Канал «Расія»

6.30 Формула-730 7.00, 11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Весткі 7.20 Патрабуюцца... патрабуюцца... 7.30 Час дзелавых людзей 8.00 Навіны АВС 8.25 Паехаці 8.35 «Санта-Барбара» 9.25 Здарова жывеш 9.45 У свеце жывёл 10.35 Тэлегазета 10.40 Сялянскае пытанне 15.20 Студыя «Рост» 15.50 Там-там навіны 16.05 Свята кожны дзень 16.15 Новая лінія 16.55 Дысней па пятніцах 17.55 SOS 18.05 Лаўка сусветаў 19.25 Падрабязнасці 19.35 «Санта-Барбара» 20.30 Маскі-шоу 21.05 «К-2»: «Абзац» 22.20 Аўтаімгненне 22.25 Спартыўная карусель 22.30 «Кеніг і яго кампанія», м/ф (ФРГ) 23.55 Зоркі гавораць

Санкт-Пецярбург

6.30 «Добрай раніцы» 12.00, 14.30, 18.30, 21.30 Інфарм ТБ 12.10 Чароўная лінія 12.25 «Нямецкая хваля» 12.55, 13.30, 17.05, 19.25 Музычны момант 13.00 Хуткая дапамога 13.35 «Што наша жыццё...», мульт 14.25, 21.10 Тэлемагазин 14.45 «Аперацыя «Ы» і іншыя прыгоды Шурыка», м/ф 16.20 «Казка за казкай» 17.10 Выбары-94 17.55 Храм 18.50 Спорт, спорт, спорт... 19.10 Вялікі фестываль 19.30 «Меладрама з замахам на забойства», м/ф 20.35 «Русь мая...» 21.15 Тэлеслужба бяспекі 21.45 Спартыўныя навіны 22.00 Ваш стыль 22.05 «Народжаны перамагаць», м/ф (ЗША)

Субота, 22.10

Беларускае тэлебачанне

8.00 Раніца рэспублікі 8.10 Пад купалам Сусвету 8.20 Надвор'е 8.30 Пяць хвілін на жарты 8.40 Пяць хвілін на жарты 8.50 «Белае сонца пустыні», м/ф 10.15 Здароўе 10.40 Паказвае Магілёў

11.10 «Лулу -- анёл кветак» 11.45 «Край» 12.15 Прафесійны бокс 13.45 Сустрэча з Л. Касаткінай 14.25 «Хата сям'і багата» 15.10 Асілак 16.10 Паміж намі, жанчынамі 16.50 «Чарапашкі ніндзя» 17.15 «Падводныя лодкі -- акулы са сталі», д/ф 17.45 «Крок» 19.05 «Нов і К»-топ-10 20.05 Міжнародныя спартыўныя навіны 20.35 Кальханка 21.00 Панарама 21.35 Пяць хвілін на жарты 21.45 «Дым», с. 3 22.55 Пад купалам Сусвету 23.05 «Каскад» 23.20 Відзьма-нявідзьма 0.20 Футбол. Фінал кубка Беларусі сярод жаночых каманд

Канал «Астанкіна»

6.30 Суботняя раніца дзелавога чалавека 7.15 Спорт-шанс 7.45 Слова пастара 8.00 Покліч джунгляў 8.30 Кампанія «Мір» 10.00 Ранішняя пошта 10.30 Медыцына для цябе 11.00 Без паўзы 11.15 Смак 11.35 Пераадоленне 12.05 «Жыццё за жыццём», м/ф 13.35 Галасы Расіі 13.50, 22.50, 23.50, 0.50 Навіны 14.00 Дыялог у прамым эфіры 14.40 Кніжны двор 15.10 «Спасціжэнне дэмакратаў», ч. 3 16.10 «Жыццё за жыццём», м/ф 16.50 Разумнікі і разумніцы 17.45 Да і пасля... 18.40 «Каманда ўкаплялоша» 19.40 Добрай ночы, малышы! 20.00 Навіны плюс 20.35, 23.00 Надвор'е 20.45 «Зігфельд. Мужчына і яго жанчыны», с. 2 21.40 Клуб «Белы папугай» 22.25 Каханне з першага погляду 23.05 «Саламяныя сабакі», м/ф

Канал «Расія»

7.00, 13.00, 19.00, 22.00 Весткі 7.25 Мульці-пульці 7.45 Студыя «Рост» 8.15 Пілігрым 9.00 Парламенцкі тыдзень 9.45 Музыка ўсіх пакаленняў 10.15 Як жыць будзем? 11.00 «С.В.Д.», м/ф 12.40 Сялянскае пытанне 13.20 Дз факта 13.35 «Эдэра» 14.30 Тэлеэрудыт 14.35 «Расія маладая» 15.40 Футбол без межаў 16.25 Пецярбургскія гісторыі. Г. Вішнеўская 16.55 «Робін Гуд», мульт (ЗША) 17.55 Свята кожны дзень 18.05 «Сентыментальнае падарожжа ў краіну «Бітлз» 18.50 Тэлеэрудыт 19.25 «Далёкія галасы, застылыя жыцці», м/ф (Вялікабрытанія) 20.30 Маскі-шоу 21.05 Эўзім сакрэтна 22.20 Аўтаімгненне 22.25 Спартыўная карусель 22.30 Праграма «А» 23.30 Зоркі гавораць 23.35 «Гогаль-могаль», м/ф (Польшча)

Санкт-Пецярбург

9.00 «Гадзіна Фрэйзера» 9.30 «Пераступіць мяжу», м/ф, с. 1 11.00 Мультпраграма 11.40 «Музыка на заказ». В. Баснер 12.10 Чароўная лінія 12.25 «Дранная прыкмета», к/ф 13.00 Хуткая дапамога 13.30 «Корцік», м/ф 15.00 Ансамбль «Рэнесанс» 15.20 Мультифільмы 16.00 «Ды збудзеца яно», д/ф 16.50 Казкі Андэрсена 17.10 Студыя «Уяві» 17.20 «Антрэ» 17.40, 21.15 Уік-энд з дэтэктывам 18.10 Экспрэс-кіно 18.30, 21.30 Інфарм ТБ 18.55 «Крыху ўлева ад Паўночнага полюса», н-т/ф 19.10 Вялікі фестываль 19.25 «Страсці», м/ф 21.00 Кіжы. Вопыт журналісцкага расследавання 21.50 Ваш стыль 21.55 «Аранж ТБ» 23.05 «Абуза», м/ф

Нядзеля, 23.10

Беларускае тэлебачанне

8.00 Раніца рэспублікі 8.10 Пад купалам Сусвету 8.20 Пяць хвілін на жарты 8.30 Слова да чалавека

9.00 Справы вайсковыя 9.45 Беларускі тур 10.05 «Чарапашкі ніндзя» 10.30 «Дым», с. 3 11.40 «АВС-клуб» 11.55 «MTV. Лепшыя хіты» 12.25 Аэробіка 12.55 «Мая мама» 13.25 Існасць 13.55 «Крок» 14.40 Барбі-лато 15.05 Вяскоўцы 15.35 «Чарапашкі ніндзя» (Мінск) -- «Тарпеда» (Мінск) 16.00 Футбол. «Дынама» (Мінск) 17.20 Дзелавы веснік 17.35 «Квартэт «Ква-ква», мульт 17.45 Праспект 18.15 Запрашаем на вясковы 19.25 Тэлеграма 20.00 Панарама 20.35 Кальханка 20.55 Пад купалам Сусвету 21.05 Пяць хвілін на жарты 21.15 «Мільён застаецца», м/ф (Італія) 23.10 Камп'ютэрны палігон 23.30 Начное рандэву 0.15 Гарадкі. Прыз БТ

Канал «Астанкіна»

7.15 Алімпійская раніца 7.50 Тыраж «Спортлато» 8.00 Марафон-15 8.30 Раным-рана 9.00 Палігон 9.30 Пакуль усе дома 10.00 Ранішняя зорка 10.50 Пад знакам «пі» 11.35 Фестываль «Вясёлка» 12.15 Эканоміка і рэформы 12.45 «Шпагалка» з падрункам 13.00 «Падводная адзеся каманды Кусто» 13.50, 17.00, 22.50, 23.50 Навіны 14.00 «Стратэгія Перамогі», ч. 4 14.55 Жывое дрэва раместваў 15.00 Клуб падарожнікаў 15.50 У гасцява ўлады 16.30 Японія з А. Калошыным 17.10 Тэлеэрудыт 17.25 «Баскетбольная ліхаманка». «Сапраўдныя палюўнічы на прывіды» 18.20 Уся Расія 18.55 Надвор'е 19.00 «Самурай», м/ф (Францыя --